

## **Новыя правілы беларускай арфаграфіі і пунктуацыі**

Арфаграфія:

- правапіс галосных
- правапіс зычных
- правапіс мяккага знака і апострафа
- правапіс абревіятур
- правапіс некаторых марфем
- правапіс вялікай і малой літар
- правілы напісання разам, праз злучок і асобна
- правілы пераносу

Пунктуацыя:

- кропка
- пытальнік
- клічнік
- шматкроп'е
- коска ў простым сказе
- коска ў складаным сказе
- кропка з коскай
- двукроп'е
- працяжнік
- дужкі
- двукоссе
- знакі прыпынку і двукоссе пры простай мове і цытатах
- спалучэнне знакаў прыпынку
- паслядоўнасць знакаў прыпынку пры спасылках

## АРФАГРАФІЯ

### Правапіс галосных:

#### §\* 1. Галосныя літары

\*У гэтых Правілах параграфы (§) з'яўляюцца асноўнымі структурнымі элементамі, абазначаюцца арабскімі лічбамі з кропкай і маюць скразную нумарацыю. Параграфы аб'ядноўваюцца ў главы і падзяляюцца на пункты або абзацы (у выпадку, калі параграф складаецца з аднаго пункта).

1. У беларускім алфавіце 10 галосных літар: *a, o, y, ә, e, ё, i, ю, я*.

2. Літары *a, o, ә, y* пішуцца ў пачатку слова і пасля цвёрдых зычных для абазначэння адпаведных галосных гукаў. Літара *i* пішацца ў пачатку слова, пасля зычных пішацца *ы* або *i* ў залежнасці ад цвёрдасці або мяккасці зычных. Літары *e, ё, ю, я* ў пачатку слова, у сярэдзіне слова пасля галосных, *ў* (у нескладовага), раздзяляльнага мяккага знака і апострафа абазначаюць на пісьме спалучэнне зычнага гука [ў] з галоснымі [ә], [o], [y], [a]: *елка – [йЭ]лка, юны – [йу]ны, яма – [йа]ма; паехаў – па[йЭ]хаў, паёк – па[йо]к, саюз – са[йу]з; здароўе – здароў[йЭ]; лъеш – лъ[йЭ]ш; аб’езд – аб[йЭ]зд, б’ю – б[йу], сям’я – сям[йа]*.

3. Літары *я, ё, e, ю, i* пасля зычных абазначаюць мяккасць зычных і адпаведныя галосныя гуکі [a], [o], [ә], [y], [i]: *сяду – [с’а]ду, вязу – [в’а]зу, мёд – [м’о]д, лета – [л’Э]та, люты – [л’у]ты, ліст – [л’і]ст*.

4. Кропкі над літарай *ё* абавязковыя. Кропка над літарай *i* малой абавязковая. Над літарай *I* вялікай у друкаваных тэкстах кропка не ставіцца, а ў рукапісных тэкстах кропка абавязковая.

#### § 2. Літары *o, ё*

1. Літара *o* пішацца толькі пад націскам: *год, кот, скро́зь, шо́ук, ко́лас, мо́ва, до́уга, по́суд, аро́л, шо́лах, пля́чо', даро́га, разго́ртва́ць, дапамо́га, дадатко́ва, жні́во', дэпо', во́дар, о́канне, о́да, о́птам, о́рдэн, о́фіс, о́пера, Об, Ориша, Омск, Обнінск, Осла, Оксфорд, Орск, То́кія, Ватэрло́а*.

2. Літара *ё* пішацца пад націскам: *лёс, вё́ска, сё́стры, цёмны, цёплы*.

Літара *ё* пішацца не пад націскам у словах з коранем *ёд-* і *ёт-*: *ёдапіры́н, ёта́цыя, ётава́нне*.

3. Літара *ё* пішацца ў складаных словах з першай часткай *радыё-*: *радыёстанцыя, радыёграма, радыёантэна*.

Калі першая частка складанага слова ўтворана ад назвы хімічнага элемента *радый*, то пішацца літара *e*, якая з'яўляецца злучальнай галоснай: *радыебіяло́гія, радыеакты́ўнасць, радыеметры́чны, радыегізато́н* і інш. У першым складзе перад націскам у гэтым выпадку пішацца *я*: *радыяме́трыя, радыяхі́мія, радыяло́гія, радыягра́фія*.

#### § 3. Літары *ә, e*

1. Літара *ә* пішацца:

у пачатку выклічнікаў э, эге, эге-ге, эй, эх;

пасля прыстаўной літары г у слове гэты і вытворных ад яго (дагэтуль), а таксама ў выклічніках гэ, гэй і назвах літар (бэ, вэ і інш.);

пасля шыпячых, [р], [д], [т] і цвёрдага [ц]: жэрдка, жэмчуг, шэры, наїэсце, чэрсты, чэк, нараджэнне, абуджэнне, рэкі, рэзаць, халадэча, сардэчны, пустэча, мястэчка, цэны, у руцэ.

2. У пачатку запазычаных слоў літары э, е як пад націкам, так і не пад націкам пішуцца ў адпаведнасці з літаратурным вымаўленнем: э'ра, эсэ, э'ўрыка, э'пас, э'тыка, Эўклі'д, Эўрыпі'д, Элі'ста; е'гер, е'рась, ерэты'к, Еўро'на, еўрапе'йскі, Еўпамо'рыя, Ерэва'н, ерэва'нец, Еўфра't.

На канцы запазычаных нязменных слоў, а таксама ўласных імён і геаграфічных назваў пасля зычных, акрамя л, к, пішацца э: купэ', рэзюмэ', рэнамэ', кафэ', галіфэ', кашнэ', кабернэ', фрыкасэ', плісэ', каратэ', дэкалътэ'; Стру'вэ, Мерымэ', Эйвэ', Хасэ', Морзэ, Табі'дзэ, Брыгва'дзэ, Каба-Ве'рдэ, Душанбэ', Сан-Тамэ'; але: са'льта-марта'ле, філе', камюніке', піке'.

3. Літара э ў запазычаных словаў пасля губных зычных, а таксама пасля з, с, н пішацца згодна з літаратурным вымаўленнем. Так, слова капэ'ла, сурвэ'тка, экзэмпля'r, маянэ'з, тунэ'ль, сэ'рвіс, інтэрнэ't пішуцца з літарай э, а слова меда'ль, ме'неджмент, не'рвы, парла'мент, перспекты'ва, газе'та, серви'з – з літарай е.

4. У запазычаных словаў, адзначаных у пунктах 2 і 3 гэтага параграфа, напісанне э, е вызначаецца па слоўніку.

#### § 4. Перадача акання на пісьме

1. Галосныя гукі [о], [э] ў ненаціскным становішчы чаргуюцца з [а]: дом – дамы', мо'ва – маўле'нне, цэ'гла – цагля'ны, шэнт – шапта'ць.

2. Незалежна ад паходжання слова гук [о] ў ненаціскных складах вымаўляецца як [а], што перадаецца на пісьме: гар'a', вада', баранава'нне, ко'лас, хо'лад, бало'та, Бандарэ'нка, Ко'ханава, Кү'ніава, Гаме'r, Сакра't, арганіза'цыя, педагогі'чны, электара't, харэагра'фія, заало'гія.

Не падпарадкоўваюцца аканню слова са спалучэннямі ро, ло, якія чаргуюцца з ры, лы: кроў – крыві' – крыва'вы, дро'вы – дрыво'тня, кро'шка – крыши'ць, бро'вы – брыво', гром – грымо'ты – грыме'ць, брод – брысц'i, гло'тка – глыта'ць, бло'хі – блыха'.

3. У словаў славянскага паходжання і запазычаных словаў, цалкам адаптаваных у беларускай мове, галосны [э] ва ўсіх ненаціскных складах чаргуюецца з [а] і абазначаецца на пісьме літарай а: стрэ'хі – страха', шэ'ры – шарэць, чэ'ргі – чарга', крэмль – крамлёўскі, жэ'мчуг – жамчу'жына, арэ'нда – арандава'ць, майстэрня – ма'йстар.

Ва ўласных імёнах са славянскай лексічнай асновай і ў даўно запазычаных словаў з неславянскіх моў у ненаціскных складах гук [э] падпарадкоўваецца агульным правілам акання – пасля цвёрдых зычных ён чаргуюецца з [а] і абазначаецца на пісьме літарай а: Беразіно', Чарапаве'ц, Жамчу'жнікаў, Чарнышэ'ўскі, Шаўчэ'нка, Чалю'скін, лі'tара, транслітара'цыя.

4. Перадача на пісьме [э] ў іншых запазычаных словаў у ненаціскных складах асновы вызначаецца наступнымі правіламі:

у пачатку слова [э] перадаецца на пісьме літарай э ў адпаведнасці з беларускім літаратурным вымаўленнем: *экано'мія*, *экза'mен*, *эква'tар*, *этажэ'rка*, *элеме'нт*. Літара э пішацца пасля прыставак і ў другой частцы складанага слова: *праэкзаменава'ць*, *трохэлеме'нты*, *квінтэсэ'нцыя*;

пасля шыпячых, [р], [д], [т] і цвёрдага [ц] пішацца э: *жэто'н*, *Жэнэ'ва*, *Жэра'r*, *жэлаці'н*, *чэкме'нь*, *рэспу'бліка*, *рэфо'rма*, *Рэма'rк*, *рэкла'mа*, *рэа'ктар*, *рэві'зія*, *агрэга't*, *рэжы'm*, *рэко'rд*, *рэе'стр*, *рэвалю'цыя*, *дэта'ль*, *гардэро'b*, *Дэтро'йт*, *Дэфо'*, *дэлега't*, *дэмансстра'цыя*, *о'rдэн*, *тэо'рыя*, *тэа'tр*, *тэлегра'ф*, *тэлефо'n*, *ветэра'n*, *ка'tэт*, *тэрмо'mетр*, *тэарэ'mа*, *цэнтралі'зм*, *цэві'tа*.

5. У запазычаных словах напісанне э і а пасля зычных, акрамя шыпячых, [р], [д], [т] і цвёрдага [ц], вызначаецца па слоўніку: *панэ'ль*; але: *шыне'ль*.

6. Ненаціскныя фіналі -эль, -эр у запазычаных словах перадаюцца як -аль, -ар: *шні'цаль*, *шпа'tаль*, *мі'tаль*, *фо'rталь*, *ка'rцар*, *грэ'йдар*, *лі'dар*, *камп'ю'tар*, *пэ'йджар*, *рэйсфе'dар*, *еспа'ндар*, *тэ'ндар*, *о'rдар*, *ме'неджар*, *фарва'tар*, *а'льма-ма'tар*, *кра'tар*, *прэсві'tар*.

Ненаціскныя фіналі -эль, -эр ва ўласных імёнах іншамоўнага паходжання перадаюцца нязменна: *Ландэр*, *Одэр*, *Пітэр*, *Юпітэр*.

#### § 5. Правапіс літар *a*, *o*, э ў складаных словах

1. У складаных словах можа быць адзін асноўны і адзін або некалькі пабочных націскаў. Калі ў другой частцы складанага слова націск на першым складзе, то ў першай частцы замест о пішацца а: *дабрадзе'й*, *скараход'*, *салява'r*, *дабрая'касны*, *галавало'mка*, *вадасхо'вішча*, *малатабо'eц*, *бамбасхо'вішча*, *раўнапра'ўе*.

Літара о захоўваецца ў складаных словах, першай часткай якіх з'яўляюцца слова-, што-, фота-, мота-: *словрафо'rма*, *словатво'rчасць*; *штодзённы*, *штоме'sяц*, *штого'd*; *фотазды'mак*, *фотако'пія*, *фотаплёнка*, *фотака'mера*, *фотавы'стаўка* і г.д.; але: *фатагра'фія* і вытворныя ад яго; *мотаго'нкі*, *мотакро'с*, *мотаспо'rт* і г.д.; але: *матаво'з*, *матаци'кл* і вытворныя ад іх.

2. Калі ў другой частцы складанага слова націск не на першым складзе, то ў першай частцы захоўваецца о: *асно'ваналажэ'нне*, *баво'унапрадзі'льны*, *во'гнетрыва'лы*, *во'даразмеркава'льнік*, *ваго'нарамо'нты*, *во'стракамбінацы'йны*, *высо'каідэ'йны*, *гало'унакама'ндуочы*, *ко'рманарыхто'ўка*, *ко'негадо'ўля*.

У першай частцы некаторых складаных слоў, асабліва навуковых тэрмінаў, можа выразна праяўляцца пабочны націск і тады, калі асноўны націск падае на першы склад другой часткі. У такім выпадку пад пабочным націскам у першай частцы захоўваецца напісанне о: *аго'рафо'bія*, *азо'насто'йкі*, *азо'тнакі'слы*, *збо'жжасхо'вішча*, *ко'ксага'зы*, *манго'лазна'ўства*, *мо'вазна'ўства*, *мо'вазна'ўчы*, *мато'разбо'rка*, *рабо'tада'вец*, *сло'ватво'rчасць*, *фо'ндасхо'вішча* і інш.

Ва ўсіх іншых выпадках напісанне падобных слоў вызначаецца па слоўніку.

3. Літара о пішацца ў першай частцы складаных слоў, калі другая частка пачынаецца з ў (у нескладовага): *марозаўсто'йлівы*, *торфаўбо'рачны*, *вогнеўсто'йлівы*, *збожжасаўбо'rка*.

4. Лічэнікі ад 600 да 800 утвараюць асобны тып складаных слоў, у якіх першая частка скланяецца і пішацца як самастойнае слова.

Напрыклад\*:

шэсцьсот	жсом	семсот
ісцісот	іт	іт
ісцістам	ітам	істам
ісцьсот	іт	іт
ісцюстамі	ітамі	іюстамі
б) шасцістах	ітах	істах

\*Прыклады, якія прыводзяцца ў гэтых Правілах, не могуць разглядацца як падрадковыя заўвагі да пунктаў, часткі ці абзаца пунктаў.

5. Гук [э] ў першай частцы складаных слоў захоўваецца і абазначаецца літарай э: *мэтанакіраваны, мэтазгодна, рэдказубы, шэравокі, арэхападобны, крэдытаздольнасць, тэлебачанне*.

6. У складаных словах, утвораных ад лічэбніка ў форме роднага склону і іншага слова, першая частка пішацца так, як яна пішацца ў родным склоне лічэбніка: *трохдзённы, чатырохпавярховы, шасціствольны, шасцісоты, пяцідзёнка, дзесяцігодка, сямікласнік, восьмігадовы, восьмісоты, дзесяціградусны, саракагоддзе, саракапяцітонны, двухсотметровы*.

7. Калі складаныя слова маюць у сваім складзе больш за дзве часткі, то кожная з іх пішацца як асобна ўзятае слова: *авіяматара будаванне, аўтатрактара будаванне, аэрафотапрыбор*.

## § 6. Перадача якання на пісьме

1. Галосныя *e, ё* ў першым складзе перад націскам абазначаюцца на пісьме літарай я: *зе'млі – зямля', зе'лень – зялёны, се'm'i – сям'я, сёлы – сяло', сёстры – сястра', вёслы – вясло', вёска – вяско'вы, е'lка – яліна, е'здзіць – язда', ёмкі – ямчэ'й, ёри – яриша', лён – ляно'к, мёд – мядо'к, дзе'нь – дзянёк, лес – лясны', снег – снягі', ве'цер – вятры', сце'ны – сцяна', дзе'вяць – дзяяць, дзе'сяць – дзясяць, сем – сямна'ццаць, во'сем – вясімна'ццаць, цецеруко'ў – цецияру'к, перане'сці – перанясу'*.

У іншых ненаціскных складах *e* захоўваецца: *селяні'n, зеляні'на, вестуны', леснік'i, векаве'чны, верацяно', нерухо'мы, безупы'нны, во'зера, ве'села, во'сем, за'едзь, вы'светліць, вы'ехаць, во'сень, це'мень, дзесятна'ццаты, дзесятко'вы*.

2. Літара я пішацца ў першым складзе перад націскам у імёнах, прозвішчах і геаграфічных назвах са славянскай лексічнай асновай і ў даўно запазычаных слоў з неславянскіх моў: *Бялы'нічы, Лемяшэ'вічы, Алякса'ндр, Сярге'й, Бялі'нскі, Няxo'да, дзяжсу'rства, калянда'r, яфрэ'йтар, сяржса'нт, Ярошо'ў, Яфі'm*.

3. Заўсёды захоўваецца *e* ў першым складзе перад націскам пасля заднеязычных *г, к, х: геро'й, Гера'сім, кера'mіка, кефі'r, Херсо'n*.

4. Часціца *не* і прыназоўнік без заўсёды пішуцца з літарай *e*: *не быў, не браў, не ідзе, не спыніць, без меры, без жартаў, без прычыны, не без вынікаў, не без работы*.

Пры напісанні разам *не* і без становяцца прыстаўкамі і падпарадкоўваюцца агульным правілам напісання галосных літар *e, я*: *няха'й, нясто'mна, няшта'tны, бязме'жны, бязлю'dны, бяско'nца; але: непісьме'nны, безупы'нны, безапеляцы'йны, бескарбы'sны, беспаваро'tны*.

5. Літара я пішацца ў некаторых каранях слоў нязменна: *vi'язь*, *су'язь*, *за'яць*, *яравы'*, *вяза'ць*, *за'вязь*, *по'вязь*, *мякава'ты*, *цягава'ты*, *святкава'ць*, *ме'сяць*, *по'яс*, *па'мяць*, *дзе'вяць*, *дзе'сяць*, *ты'сяча*, *Бе'сядзь*, *Пры'пяць*; *япру'к* – *япрука'*, *япруко'вы*; *ядло'вець* – *ядлаўцо'вы*.

6. Літара я пішацца ў паслянаціскных складах у некаторых супіксах назоўнікаў (*ро'ўнядзь*, *бо'язь*, *дро'бязь*) і дзеясловаў (*ла'яць*, *ве'яць*, *се'яць*, *ка'шляць*, *ба'яць*, *му'ляць*), а таксама ў аддзеяслоўных назоўніках (*ла'янка*, *ве'ялка*, *се'ялка*).

### § 7. Правапіс *e*, *ё*, *я* ў складаных словах

1. У першай частцы складанага слова літара *e* захоўваецца незалежна ад таго, на якім складзе націск у другой частцы: *сенакасі'лка*, *серпадзю'б*, *верхнеазёрскі*, *белабры'сы*, *землетрасе'нне*, *светапо'гляд*, *свежавы'мыты*, *свежамаро'жсаны*, *сенажа'ць*.

Калі першай часткай складаных слоў з'яўляецца аснова *велік-/вялік-*, напісанне літар *e* або *я* залежыць ад таго, які склад у другой частцы націскны: калі першы – пішацца *e*, калі другі – пішацца *я*: *велікаду'шны*, *велікар'ускі*, *велікаму'чанік*, *велікасве'цкі*; *Вялікабрыта'нія*, *вялікадзяржа'ўны*, *вялікагало'вы*.

2. У першай частцы складанага слова літара *ё* захоўваецца пры націску не на першым складзе другой часткі і замяняецца на *e*, калі націск на першым складзе другой часткі: *лёгкаатлеты'чны*, *лёдадрабі'лка*, *мёртванаро'джсаны*, *мёдаварэ'нне*; *ледарэ'з*, *медаго'нка*, *легкаду'мана*.

3. У складаных словах злучальныя галосныя *o*, *ё* пішуцца толькі пад націскам, галосная *a* – у любым ненаціскным складзе: *ільновалакно'*, *Вадо'хрышча*, *куро'дым*, *часо'ніс*, *геліограф*, *марозаўсто'йлівы*, *прыборадудаўні'чы*.

4. Злучальная галосная *e* ў складаных словах пераходзіць у *я*, калі націск на першым складзе у другой частцы складанага слова: *баяздо'льны*, *зернясхо'вішча*, *земляро'б*, *жыццяра'дасны*, *крыхватво'рны*; але: *боепрыпа'сы*, *жыццеапіса'нне*, *землекарыста'нне*, *зернебабо'вы*.

Злучальная галосная *e* ў складаных словах захоўваецца, калі другая частка пачынаецца з *ў* (у нескладавага): *зerneўбо'рачны*, *вогнеўсто'йлівы*.

Складанаскарочаныя слова пры напісанні звычайна разглядаюцца як простыя слова з адным націскам: *зямфо'нід*, *лясга'с*.

### § 8. Прыстаўныя галосныя *i*, *a*

#### 1. Прыстаўная галосная *i* пішацца:

у пачатку слова перад спалучэннямі зычных з першай літарай *m*: *імшара*, *імчаць*, *імгла*, *імгненне*, *імклівы*;

у пачатку некаторых слоў перад спалучэннямі зычных з першымі літарамі *p*, *l*, калі слова з такімі спалучэннямі зычных пачынае новы сказ або стаіць пасля знака прыпынку ці слова, што заканчваецца на зычную: *іржса*, *іржсаць*, *ірдзенне*, *ірваць*, *іржышча*; *ілгун*, *ільдзіна*. *Іржуць* коні, *калёсы скрыпяць* ад Дона да Буга (Я.Купала). Часамі на цэлыя кіламетры рассцілалася дарога роўным, нібы выбеленым на сонцы, ільняным палатном (Я.Колас). Калі слова з такім пачатковым спалучэннем зычных стаіць пасля слова, якое заканчваецца на галосную, і пасля

яго няма знака прыпынку, то прыстаўная літара *i* не пішацца: *Азалаціла восень поле ржышчам, дрэвы лісцем, гумны снапамі* (К.Чорны). *Люблю я прыволле шырокіх палёў, зялёнае мора ржаных каласоў...* (Я.Колас).

2. У некоторых словах можа з'яўляцца прыстаўная галосная *a*: *імшара і амшара, іржсаны і аржсаны, іржышчча і аржанічча.*

3. Пасля прыставак і першай часткі складанага слова, якія заканчваюцца на галосную, прыстаўныя літары *i* і *a* перад *r, l, m* не пішуцца: *заржавець, заржаць, зардзецца, замглённы, заміэлы, прымчацца, вокамгненна.*

### § 9. Спалучэнні галосных у запазычаных словам

1. Калі спалучэнні *io, йо* вымаўляюцца як два склады, тады яны на пісьме абазначаюцца:

паміж зычнымі – літарамі *iё (ыё)* пад націскам і *ія (ыя)* не пад націскам: *біёлаг, біёграф, дамініён, Ліён, аксіёма, бібліёграф, Галакціён, Гесіёд, патрыёт, рацыён, радыёла, стадыён, бастыён; біяло'гія, бібліятэ'ка, геліятро'н, піянэ'р, ажыята'ж, перыяды'чны, патрыяты'зм, акцыяне'рны, нацыяна'льны, рацыяналіза'тар;*

у пачатку слова – літарамі *io* пад націскам і *ia* не пад націскам: *io'н, io'нны, Io'сіф; Iані'чнае мора, iан'ійцы, iаніза'цыя, Iакага'ма, Iаркины'r, Iашка'r-Ала', Iаа'н.*

2. Калі спалучэнні *io, йо* вымаўляюцца як адзін склад, тады на пісьме яны перадаюцца:

пасля галосных – праз *ё* пад націскам і *я* не пад націскам: *раён, раённы, маёр, Маёраў, Лаёла; маянэ'з, маяра'н, маяра't, рапяні'раванне;*

у пачатку слова – праз *ё*: *ёг, ёгурт, ёд, ёдзісты, ёт (гук), ёта (літара), ётацыя, ёдаформ, ёднаваты, ёставаны.*

3. Спалучэнне *ie* абазначаецца на пісьме літарамі *ie (ые)*: *гігіе'на, кліе'нт, аўдые'нцыя, арыентата'цыя, абітурые'нт, кліентура, iера'рхія, ie'на, iеро'гліф, Іерусалі'm, iерыхо'нскі.*

4. Спалучэнне *йe* заўсёды вымаўляецца як адзін склад і на пісьме ў пачатку слова і пасля галосных перадаецца праз *e*: *езуіт, праект, канвеер, траекторыя, Феербах, Маерава, фae.*

5. Спалучэнне *ia* абазначаецца на пісьме літарамі *ія (ыя)* незалежна ад месца націску: *авія'цыя, лія'на, генія'льны, Ілія'да, энтузія'зм, фартэпія'на, піяні'ст, сацыялі'зм, сацыя'льны, варыя'нт, матэрыя'l, матэрыялі'зм, дыя'метр, дыяпазо'н, дыяфра'тма.*

6. Спалучэнне *йа* на пісьме перадаецца:

пасля галосных і ў пачатку слова – праз *я*: *раяль, пляяды, сакваж, лаяльны, Савоя, Малая, Мая, ярус, яхта, ярд, яхант, ятаган;*

пасля зычных *l, c, ц* (мяккага), дз і непрыставачных *n* і *z* – праз *ъя*, пасля астатніх зычных – праз *'я*: *мільярд, мільярдны, кальян, мадзьяр, альянс, мільярдэр, саф'ян.*

### Правапіс зычных:

#### § 10. Зычныя літары

1. Для абазначэння зычных гукаў у беларускай мове выкарыстоўваецца 21 літара: *б, в, г, д, ж, з, й, к, л, м, н, р, с, т, ў, ф, х, ц, ч, ш*.

2. Асобныя гукі не маюць спецыяльных літар: афрыкаты [дж], [дз] і мяккі [дз'] перадаюцца на пісьме адпаведна спалучэннямі літар *д і ж, д і з: хаджу, ваджу, ксяндзы, пэнձаль, хадзіў, вадзіў, дзюны, дзень, дзіва*.

3. Гук [й] перадаецца або літарай *й* (на канцы склада пасля галосных: *рэйка, май*), або літарамі *е, ё, і, ю, я*, якія адпаведна абазначаюць спалучэнні гукаў [йэ], [йо], [йі], [йу], [йа] ў пачатку слова, пасля галосных, апострафа, раздзяляльнага мяккага знака і ў (у нескладовага): *яма, ёмкі, ехаць, іней, юшка, маянэз, аб'ява, пад'ём, пад'ехаць, раз'юшаны, уеца, уюн, маёр, медальён, салаўі, салью, альянс, саўю*.

## § 11. Правапіс звонкіх і глухіх зычных

1. Чаргаванне звонкіх і глухіх зычных (акрамя прыставачнага *з*) на пісьме не адлюстроўваецца. Для праверкі правільнасці напісання звонкіх і глухіх зычных трэба змяніць слова ці падабраць іншае аднакаранёвае слова, каб пасля зычнага, які патрабуе праверкі, быў галосны або зычны *р, л, м, н, в: рыбка – рыба, магчы – магу, кладка – кладак, даведка – даведаца, дзядзька – дзядзечка, хадзьба – хадзіць, казка – казаць, важкі – важыць, просьба – прасіць, касьба – касіць, носьбіт – насіць, малацьба – малаціць, рубчык – рубец, паўзі – паўзу, малодышы – малады; хлеб – хлеба, рог – рога, дзед – дзеда, поезд – поезда, роўнядзь – роўнядзі, сядзь – сядзі, нож – нажса, маж – мажса, лістаж – лістажу, воз – воза, мазь – мазі, дождж – дажджу, рэж – рэжу, а таксама разаг – разгі, мозг – мазгі, ляз – лязгаць, грыб – грыбы, грыбніца, бег – беглы, бегма, загадка – загадны, загадваць, ножска – наожны. Словы лязг, лязгаць маюць варыянты ляск, ляскаць.*

2. Правапіс уласнабеларускіх і запазычаных слоў, у якіх напісанне звонкіх і глухіх зычных нельга праверыць, вызначаецца па слоўніку: *футбол, баскетбол, вакзал, айсберг, струбцина, экзамен, Афганістан*.

## § 12. Зычныя *д, т і дз, ц*

1. Чаргаванне цвёрдых зычных гукаў [д], [т] з мяккімі [дз'], [ц'] (дзеканне і цеканне) адлюстроўваецца на пісьме: замест *д, т* перад *е, ё, і, ю, я* пішуцца адпаведна *дз, ц: гарады – у горадзе, народы – у народзе, сады – у садзе, іду – ідзём, вяду – вядзі, вада – вадзяны, грудны – грудзі, люды – людзі, варта – на варце, хата – у хаце, чысты – чысцюкті, выток – выцякаць, карта – на карце, катлы – кацёл, тру – церці, шосты – шэсць, пяты – пяць, латынь – лацінка*.

2. Чаргаванне [д], [т] з [дз'], [ц'] адбываецца перад мяккім [в']: *два – дзве, дзвесце, рута – руцяны, мёртвы – мярцяяк, чатыры – чацвёrtы, чэрсты – счарцвелы*.

Літара *ц* і афрыката *дз* перад мяккім [в'] пішуцца згодна з вымаўленнем у словах: *дзверы, мяdzведзь, бацвінne, цвёрды, цвярозы, цвік, цвілы, цвісці, ліцвін, ліцвінка, яцвяг, Мацвеi, Мацвеенка, Бацвіnnіk і інш. Выключэнне: твіст*.

3. Гукі [д] у канцы прыстаўкі і [т] у складзе суфікса перад мяккім [в'] захоўваюцца нязменна і на пісьме перадаюцца адпаведна літарамі *д і т: адvezci, у таварыстве, у агенцтве, у выдавецтве, аб прыродазнаўстве, у грамадстве, у братэрстве*.

Гук [т] вымаўляецца нязменна і на пісьме перадаецца літарай *t* перад мяккім [в'] у аддзеялоўных назоўніках і ў словах, вытворных ад іх: *бітва – у бітве, брытва – брытве, брытвенны, клятва – клятве, клятвенны, пітво – у пітве, паства – у пастве*. Літары *đ* і *m* пішуцца таксама ў некаторых іншых словах: *мардва – мардвe, мардвін, Мардвінаў, Літва – у Літве*.

4. У запазычаных словах (а таксама ў вытворных ад іх) цвёрдыя *đ*, *m*, як правіла, пішуцца нязменна: *рэйсфедар, дэлегат, дэманстрацыя, медыцына, апладысменты, індык, літаратура, майстар, матэрыял, універсітэт, кватэра, тэхніка, тыраж, скептык, ерэтык, пластык, тэарэтык, авантура, дыктатура*.

5. Перад суфіксамі і спалучэннямі суфіксальнага паходжання *-iñ-, -ip-, -ik-, -ër-, -euc-, -eisk-* у словах іншамоўнага паходжання, а таксама ў словах, вытворных ад іх, [д] і [т] чаргуюцца з [дз'], [ц'], што і адлюстроўваецца на пісьме: *сульфіды – сульфідзіn, каманда – камандзіr, індзеец, індзейскі* (але: *Індыя – індыец, індыскі, індыцы*), *гвардыя – гвардзеец, гвардзейскі, мантаж – манцёр, манціроўка, манціровачны, білет – білецёр, білецік, эпізод – эпізодзік, жакет – жакецик*.

6. Зычныя *đz*, *ц* пішуцца ў некаторых словах, правапіс якіх вызначаецца па слоўніку: *мундзіr, гетэрадзіn, дзюна, дзюшэс, бардзюр, арцель, арцішок, цір, цітр, эцюд, цюль, націорморт, уверюора, накцюрн, цюркскі, цюльпан, каранціn*.

7. Зычныя *đ*, *m* або *đz*, *ц* пішуцца ў адпаведнасці з беларускім літаратурным вымаўленнем ва ўласных імёнах і назвах: *Дадэ, Дэфо, дэ Бальзак, Дэтройт, Тэлаві, Атэла, Тэвасян, Тэкля, Тэкерэй, Тэрэза, Шаптыцкі, «Юманітэ», Дзяніc, Гарыбалдзі, Дзвіна, Дзясна, Барадзіно, Уладзівасток, Градзянка, Плоўдзіў, Хрысціна, Цютчаў, Кацюбінскі, Вучэціч, Целяханы, Цімкавічы, Ціхвіn, Быцень, Церак, Цюмень, Цюрынгія, Гайці, Палесціна, Поці, Таіці і інш.* Правапіс такіх слоў вызначаецца па слоўніку.

### § 13. Некаторыя спалучэнні зычных

1. У асобных словах адбылося спрашчэнне груп зычных: гістарычныя спалучэнні *здн, згн, стн, скн, стл, рdn* вымаўляюцца як *зн, сн, сл, рн*, што і адлюстроўваецца на пісьме:

*здн – зн: праязны, выязны* (параўн.: *прыезд, выезд*), *позна, спазніца, Познышаў*;

*згн – зн: бразнуць* (параўн.: *брзгаць*);

*стн – сн: бязлітасны* (параўн.: *літасць*), *пачэсны* (параўн.: *чэсць*), *ненавісны* (параўн.: *нінавісць*), *існаваць* (параўн.: *істота*), *скарасны* (параўн.: *скорасць*), *колькасны* (параўн.: *колькасць*), *абласны* (параўн.: *вобласць*), *капусны* (параўн.: *капуста*), *посны* (параўн.: *пост*), *гуснуць* (параўн.: *густы, гусцець*), *абвесны* (параўн.: *абвестка, абвясціць*), *месны* (параўн.: *змястоўны, месца*); тое ж у запазычаннях: *кантрасны* (параўн.: *кантраст*), *кампосны* (параўн.: *кампост*), *фарпосны* (параўн.: *фарпост*);

*скн – сн: бліснуць* (параўн.: *бліскаць, бліскавіца, бліск*), *пырснуць* (параўн.: *пырскаць*), *пляснуць* (параўн.: *пляскаць*), *ляснуць* (параўн.: *ляскаць*), *трэснуць* (параўн.: *трэскаць*); але: *віскнуць, націскны*;

*стл – сл: жаласлівы* (параўн.: *жаласць*), *ічаслівы* (параўн.: *ічасце*), *карыслівы* (параўн.: *карысць*), *няўрымлівы* (параўн.: *урымсціца*), *помслівы* (параўн.: *помста*), *паслаць* (параўн.: *пасцялю, пасцель*);

*рðн – рн: міласэрны, міласэрнасць* (параўн.: *сарадэчны*).

2. Спалучэнні зычных *ск*, *ст*, *с'ц'* на канцы кораня слова могуць чаргавацца з *ич*, што і перадаецца на пісьме: *воск* – *ваишыць*, *густы* – *гуишар*, *хрысціць* – *хрышчоны*. Калі каранёвае *с* стаіць побач з суфіксальным *к*, якое можа чаргавацца з *ч*, то спалучэнне гукаў [c] і [ч] (у вымаўленні – [шч]) перадаецца як *сч*. Напісанне *сч* захоўваецца і ва ўсіх вытворных словах: *пясчынка*, *пясанік*, *супясчаны*, *супясчанік*, *брускатка*.

3. Спалучэнне зычных *дт* на канцы слоў іншамоўнага паходжання перадаецца праз *т*: *Гумбальт*, *Кранштат*, *Брант*, *Рэмбрант*, *Шміт*, *Клот*, *фарштат*.

#### § 14. Прыстаўныя і ўстаўныя зычныя

##### 1. Прыстаўная літара *в* пішацца перад націскным *о*:

у пачатку слоў: *во'зера*, *во'льха*, *во'сень*, *во'спа*, *вось*, *во'кны*, *во'тчына*, *во'йкаць*, *во'бад*, *во'рыва*, *во'блака*, *во'бласць*, *во'страў*, *Во'гненная Зямля*, *Во'льга* і інш., у вытворных ад іх словам пасля прыставак: *абво'страны*, *адво'рваць*, *паво'йкаць*, *уво'сень*; але: *о'каць* (і вытворныя ад яго), *о'дум*. Пры змене месца націску *о* пераходзіць у *а* і прыстаўная *в* у гэтых словах не пішацца: *абады'*, *азёрны*, *асе'нні*;

перед прыстаўкамі *о-*, *об-*, *од-* (*от-*): *во'кіс*, *во'кісел*, *во'клік*, *во'крык*, *во'пымт*, *во'піс*, *во'бземлю*, *во'бмацкам*, *во'быск*, *во'дгалас*, *во'дгук*, *во'ддаль*, *во'дзыў*, *во'дпаведзь*, *во'дпуск*, *во'дсвет*, *во'дступ*, *во'труб'е* і інш., а таксама *наво'бмацак*, *наво'ддалек*, *паво'dle*, *наво'дышыбе* і інш.;

у запазычаных словах: *во'хра*, *во'цат* і вытворных ад іх: *во'хрыць*, *паво'хрыць*, *во'цатнакі'слы* і інш.

2. У словам *во'ка*, *во'стры*, *во'сем*, *вако'л* і вытворных ад іх прыстаўная *в* захоўваецца незалежна ад месца націску: *вачэ'й*, *вача'мі*, *заво'чны*, *увачаві'дкі*, *уваччу'*; *вастры'ць*, *вастрыня'*, *завастрэ'нне*; *васьмёра*; *вако'ліца*, *навако'лле*, *вако'лічны*.

3. Перад націскным *о* у сярэдзіне некаторых слоў пішацца ўстаўная літара *в*: *ніво'дзін*, *Ляво'н*, *Ляво'нчанка*, *Радзіво'наў* і інш.

4. Прыстаўная літара *в* не пішацца ў запазычаных словах і некаторых уласных імёнах і назвах перад пачатковым націскным *[о]*: *о'пера*, *о'перны*, *о'да*, *о'рдэн*, *о'фіс*, *Оксфард*, *Ом*, *Омск*, *Ориша* і інш.

##### 5. Прыстаўная літара *в* пішацца:

перед каранёвым у ў пачатку слоў: *ву'гал*, *ву'да*, *ву'галь*, *вуж*, *ву'зел*, *ву'зы*, *ву'ліца*, *вунь*, *вус*, *ву'сны*, *ву'ха*, *ву'чань*, а таксама ў вытворных ад іх словам незалежна ад месца націску: *абву'глены*, *каменнаву'гальны*, *чатырохвугольнік*, *заву'лак*, *наву'дзіць*, *вудзі'льна*, *вузлы'*, *вузлава'ты*, *вуса'ты*, *чарнаву'сы*, *вуса'ч*, *вучы'цца*, *наву'ка*, *навуча'льны*, *педвучы'лічча*, *вушэ'й*, *вуша'мі*, *завушні'цы*, *лапаву'хі*, *залатаву'ст* і інш.;

перед націскнымі прыстаўкамі *у-*, *уз-* (*ус-*): *ву'праж*, *ву'згалаўе*, *ву'сцілка*, *ву'сціш*, *ву'сцішна*.

##### 6. Устаўная літара *в* пішацца ў сярэдзіне слоў:

перед націскним у: *паву'к*, *ціву'н*, *караву'л*, *есаву'л*, а таксама ў вытворных ад іх словах незалежна ад месца націску: *павуки'*, *павуци'нне*, *павучо'к*; *цівuno'м*; *караву'льны*; *есаву'льскі*;

перед у ва ўласных імёнах і геаграфічных назвах: *Матэвуши*, *Навум*, *Навумаўка*, *Тадэвуши*.

7. Прыстаўная літара *в* не пішацца перед націскным пачатковым у:

у запазычаных словах: *у'льтра*, *ультрафіяле'тавы*, *у'нтэр*, *у'нікум*, *у'нія*, *у'рна*; але: *ву'стрыца*;

ва ўласных імёнах і назвах: *Ульяна*, *Ула*, *Умань*, *Уздзенскі раён*, *Узда*, *Урал*, *Узбекістан*, *Украіна*, *Ушачы*, *Уэльс* і інш.

8. Прыстаўная літара *г* пішацца ў займенніках *гэты*, *гэтакі*, *гэтулькі* і ў прыслоўях *гэтак*, *гэтаксама*, *дагэтуль*, *адгэтуль*.

З прыстаўной літарай *г* пішуцца выклічнікі: *гэй*, *го*, *га*.

### § 15. Нескладовае ў і у складовае

1. Нескладовае ў пішацца згодна з беларускім літаратурным вымаўленнем пасля галосных:

пры чаргаванні [у] з [ў]:

у пачатку слова (калі гэта слова не пачынае сказ і перед ім няма знакаў прыпрынку): *на ўвесь дзень* (ад *усіх*), *моцны ўдар* (ад *удару*), *хацела ўзяць* (*хацеў узяць*), *сонца ўзімку* (*месяц узімку*), *крыкі «ўра»* (*крык «ура»*), *для ўніята* (з *уніятам*), *ва ўніверсітэце* (перед *універсітэтам*), *на ўзвей-вецер* (*сцяг узвіўся*), *ледзьве ўчуў* (*раптам учуў*);

у сярэдзіне слова пасля галосных перед зычнымі: *аўдыенцыя*, *саўна*, *фаўна*, *аўдыякасета*, *аўра*, *даўн*, *джоўль*, *каўчук*, *маўзер*, *маўр*, *паўза*, *раўнд*; але: *траур*;

пры чаргаванні [л] з [ў]: *даў*, *мыў*, *казаў*, *змоўклі*, *воўк*, *шоўк*, *ічоўк*, *поўны*, *коўзкі*, *моўчкі*, *паўметра*, *боўтаць*; але: *палка*, *памылка*, *селялка*, *Алдан*, *Алжыр*, *Албанія*, *Волга*, *Валдай*, *Балгарыя*;

пры чаргаванні [в] з [ў]: *лаўка* (*лава*), *крыўда* (*крывы*), *зноўку* (*новы*), *аўса* (*авёс*), *бацькаў* (*бацькавы*), *кроў* (*крывеi*), *любоў* (*любовi*), *кароў* (*карова*), *гатоў* (*гатовы*), *аўчына*, *аўторак*, *каўбой*, *аўгур*, *Аўстрыйя*, *Аўдоцця*, *Аўрора*, *Каўказ*, *Боўш*, *Роўда*, *аўгіевы стайні*; але: *краіна В'етнам*, *рака Влтава*, *армія В'етконга*, *змаганне за В'енцьян*.

У канцы запазычаных слоў ненаціскное у не скарачаецца: *фрау*, *Шоу*, *Ландау*, *Каратай*, *Дахау*, *Цеміртау*, *ток-шоу*, *ноу-хай*.

2. Гук [у] пад націскам не чаргуецца з [ў]: да *у'рны*, *Брэсцкая у'нія*, *групоўка у'льтра*, норма і *у'зус*, *наслі у'нты*, *чулася у'ханне*, *ау'л*, *бау'л*, *ау'каць*, у выклічніках у (у, нягоднікі!), *ух* (ух ты!), *уй* (уй, які смешны!).

3. Гук [у] не чаргуецца з [ў] у запазычаных словах, якія заканчваюцца на *-ум*, *-ус*: *прэзідыум*, *кансліум*, *радыус*, *страус*, *соус* і вытворных ад іх.

4. Гук [у] на пачатку ўласных імён і назваў заўсёды перадаецца вялікай літарай У складаве без надрадковага значка: *ва Узбекістан* (для ўзбекаў), *на Уральскіх гарах* (на ўральскіх дарогах), *на Украіне* (за ўкраінцаў), *за Уладзіміра, калі Уладзіслава, да Усяслава.*

## § 16. Нескладавае й

1. Гук [і] пасля прыставак, якія заканчваюцца на галосны, чаргуеца з [й] і перадаецца на пісьме літарай й:

у словах з коранем *iс-ци, ігр-аць, ім-я, інac-ай* на месцы ненаціскнога пачатковага каранёвага [і]: *зайсці, прыйсці, прыйшоў, пайшоў, выйду, выйшаў, увайсці, выйграць, зайграць, перайграць, выйгрыш, перайменаваць, найменне, займенны, займеннік, пайменны, перайначыць, перайначванне;*

у словах *займаць, наймаць, пераймаць, перайманне, праймаць.*

У астатніх выпадках пачатковы каранёвы гук [і] захоўваецца пасля прыставак на галосны: *заіскрыцца, заікацца, зайнечь, праіснаваць, зайнтрыгаваць, праілюстраваць, праінфармаваць, неістотны, Прыіртышиша, Зайшым'е, Зайліскі, праіранскі.*

2. У словах, утвораных ад дзеясловаў *ісці, іграць* пры дапамозе прыставак на зычны (*аб-, ад-, над-, раз-, уз- і інш.*), [і] чаргуеца з [ы]: *абышоў, узышоў, абысці, надысці, падысці, разысціся, падыграць, абыграць і інш.*

3. У сярэдзіне запазычаных слоў, у тым ліку ва ўласных назвах, літара *й* пішацца толькі перад зычнымі: *дызайн, Кландайк, Драйзер, Айні, лайнер, камбайн.*

Гукавое спалучэнне зычнага гука [й] з галоснымі ў словах іншамоўнага паходжання перадаецца ётаванымі галоснымі, як і ў словах уласнабеларускіх:

на пачатку слова: *Ёфе, Нью-Ёрк;*

пасля галоснага ў сярэдзіне слова: *маёр, маярат, маянэз, раён, Аюнскі;*

пасля галоснага на канцы слова: *фае, секвоя, Мая, Папая.*

## § 17. Падоўжаныя і падвоенныя зычныя

1. На пісьме падоўжаныя зычныя *ж, з, дз, л, н, с, ү, ч, ш,* якія стаяць паміж галоснымі, абазначаюцца падвоеным напісаннем адпаведных літар (падоўжанае дз на пісьме перадаецца як дз): *замужжжа, Залужжжа, раздарожжжа, ружжсо, мazzю, рыzzё, суддзя, разводдзе, ладдзя, пападдзя, колле, вяселле, наваколле, карэнне, насенне, вареннё, двукоссе, калоссе, адкрыцё, дзесяцю, жыццё, забыццё, куцця, мыццё, пятнаццатацю, пяцю, пяццюдзесяцю, свацця, суквецце, ламачча, ноччу, Уручча, зацішиша, узвышшиша, мышишу.*

2. У запазычаных словах, у тым ліку ва ўласных імёнах і назвах, і вытворных ад іх словах падвоенны літары звычайна не пішутца: *граматыка, група, калектыв, калекцыя, сума, карэспандэнт, каса, касір, тэррыторыя, піца, саміт; Ала, Васа, Генадзь, Іна, Нона, Інадзь, Кірыл, Адэса, Калькута, Марока, Ніца; але: бонна, донна, манна, ванна, мадонна, саванна; Ганна, Жанна, Сюзанна, Мекка і інш.* Напісанне такіх слоў вызначаецца па слоўніку.

3. Ва ўласных імёнах і назвах падоўжанае вымаўленне зычных адлюстроўваецца на пісьме: *Аўгіння, Аксіння, Анісся, Аўдоцца, Наталля, Таццяна, Усціння, Фядосся, Траццякоўка; Краснаполле, Залессе, Закарпацце і інш.*; але: *Ілья, Емяльян, Касцян, Ульян, Ульяна, Юльян, Юльяна, Традзякоўскі і вытворныя ад іх: Ілын, Ілыч, Ілынскі, Ілычоўка, Ульянаў, Ульянаўск, Ульянаўскі і інш.*

### Правапіс мяккага знака і апострафа:

#### § 18. Змякчальны мяккі знак

##### 1. Мяккі знак пішацца пасля зычных *з, л, н, с, ү* (з мяккага *т*), *дз* (з мяккага *д*):

для абазначэння на пісьме мяккасці зычнага на канцы слова: *мядзведзь, дзень, соль, вось, чытаць, пісаць, стань, кінь, лезь, шэсць, дзесяць, штось, дзесь, кудысь, чагось, вішань, кухань, соцень, песень;*

для абазначэння на пісьме мяккасці зычнага перад цвёрдым зычным: *дзядзька, бацька, касьба, барацьба, пісьмо, Вязьма, Кузьма, восьмы, процьма, дзымухавец;*

для абазначэння на пісьме мяккасці зычнага перад наступным мяккім зычным тады, калі пры змене формы таго ж слова (або пры замене яго другім словам таго ж кораня) гэты мяккі зычны становіца цвёрдым, а папярэдні зычны захоўвае сваю мяккасць: *барацьбе, барацьбіт (барацьба), пісьменнік (пісьмо), восьмі, восьмю (восьмы), цъяны (цъма).* Калі пры змене формы таго ж слова (або пры замене яго другім словам таго ж кораня) мяккасць зычных не захоўваецца, то мяккасць зычнага перад наступным мяккім зычным на пісьме мяккім знакам не абазначаецца: *дзве – два, шэсць – шосты, звінець – звон.*

##### 2. Мяккі знак пішацца для абазначэння мяккасці зычных у дзеясловах загаднага ладу:

перед канчаткам першай асобы множнага ліку *-ма*: *кіньма, сядзьма, станьма;*

перед канчаткам другой асобы множнага ліку *-це*: *будзьце, кіньце, сядзьце, станьце, намыльце;*

перед зваротнай часціцай *-ся*: *кінься, звесціся.*

##### 3. Мяккі знак пішацца для абазначэння мяккасці зычных у назоўніках перад канчаткам творнага склону множнага ліку *-мі*: *коньмі, людзьмі, грудзьмі, дзецьмі.*

##### 4. Мяккі знак пішацца:

у складаных лічэбніках: *пяцьдзясят, шэсцьдзясят, пяцьсот, шэсцьсот, дзесяцьсот;*

у часціцы *-сыці*, якая ўваходзіць у склад слова: *штосьці, чагосьці, кудысьці, дзесьці, чамусьці, якісьці;*

у слове *ледзьве.*

##### 5. Мяккі знак пішацца для абазначэння на пісьме мяккасці [л] перад зычнымі: *пальцы, кольцы, відэльцы, сальца, вальцы, колькі, толькі, гульні, вельмі, Альф'еры, бразільскі (Бразілія), венесуэльскі (Венесуэла), уральскі (Урал), лепельскі (Лепель), лільскі (Ліль), Мангальф'е.*

## 6. Мяккі знак пішацца для абазначэння на пісьме мяккасці [н]:

перад суфіксам *-к-*, а таксама перад суфіксам *-чык-* (калі слова без суфікса *-чык-* заканчваецца мяккім знакам): *песенька, вішанька, нянька* (і *няньчицу*); *каменъчык* (*камень*), *праменьчык* (*премень*), *карэнъчык* (*корань*), *агенъчык* (*агонь*);

перад суфіксам *-ск-* у прыметніках, утвораных ад назваў месяцаў, якія заканчваюцца мяккім [н'], і назоўніка *весень*: *студзеньскі, чэрвеньскі, ліпеньскі, снежаньскі, весеньскі*, а таксама ў судносных уласных назвах: *Чэрвеньскі раён, Ліпеньская школа*;

у суфіксе *-енък-* (-энък-, -анък-): *маленькі, даражэнъкі, прыгожсанъкі*.

## 7. Мяккі знак не пішацца:

пасля шыпячых (*ж, дж, ч, ш*), *р, ү* (не з *т* мяккага) і *ð, т*, а таксама пасля губных *б, в, м, н, ф*: *дождж, ночь, мыш, цар, купец, голуб, п'едэстал, сям'я, В'етнам, верф*;

пасля *з, с, ү, ძ* перад мяккімі зычнымі, калі пры змене формы таго ж слова (або пры замене яго другім словам таго ж кораня) нельга паставіць гэтыя *з, с, ү, ძ* перад цвёрдым зычным: *песня – песні – песнямі, звер – зверам – звероў, свет – свяціць – асвяленне, дзверы – дзвярэй, чацвер – чацвяргом, чацвёрты – чацвярціна – чацверыком, цвёроды – сцвярджаць; скіліцца, скінуць, ёсць, Дзвіна, Дзмітрый*;

пры падаўжэнні зычных: *насенне, ралля, галлё, калоссе*, а таксама падваенні: *зязіць*;

у прыметніках з суфіксам *-ск-*, утвораных ад назоўнікаў на *-нь*: *конскі (конь), астраханскі (Астрахань), любанскі (Любань), плзенскі (Пльзень), чань-чунскі (Чань-Чунь), цянь-шанскі (Цянь-Шань)*.

## § 19. Раздзяляльны мяккі знак і апостраф

1. Раздзяляльны мяккі знак пішацца пасля зычных *л, с, ү* (з мяккага *т*), *ძ* і непрыставачных *н* і *з* перад *е, ё, і, ю, я* ў словах іншамоўнага паходжання: *вальера, рэльеф, калье, мільён, медальён, павільён, більярд, дасце, канферансье, мантансье, пасьянс, парцье, парцьера, ранцье, Фацъян, Тэнардзье, Дзъюі, мадзъяры, кастаньеты, Тэнъер, канъён, Тасіны, Аўіны, Сены, Нью-Ёрк, канъяк, Карбюзье, Лавуазье, разъянскі*.

2. Ва ўласных імёнах і назвах, утвораных ад імён на *-ий* (-ый), пасля зычных *л, с, ү, ძ, н, з* перад суфіксальным *-еў-* (-ев-) пішацца мяккі знак: *Васільеў, Васільевіч, Васільеўка, Васільеўскі востраў, Арсеньеў, Арсеньевіч, Афанасьевіч, Кандрацьеў, Кандрацьевіч, Аркадзьеў, Аркадзьевіч*.

3. Пасля *г, к, х* і збегу зычных, акрамя *нц*, перад суфіксальным *-еў-* (-ев-) пішацца *i* (ы): *Георгіеў, Георгіевіч, Яўціхіеў, Яўціхіевіч, Іракліевіч, Яўлампіевіч, Ануфрыйеў, Ануфрьевіч, Ануфрыйеўка, Дзмітрыеў, Дзмітрыевіч; але: Вікенцьеў, Вікенцьевіч, Лаўрэнцьеў, Лаўрэнцьевіч, Кліменцьевіч і інш.*

4. Апостраф пішацца пры асобным вымаўленні зычных з наступным галосным:

пасля прыставак, якія заканчваюцца на зычную, перад *е, ё, ю, я* і націскным *i*: *ад'е'зд, ад'ём, ад'я'ва, ад'ядна'цца, пад'ёмны, раз'ю'шыцца, між'я'русны, ад'i'нець, уз'ядна'нне, ад'юта'нм, ін'e'кцыя, кан'юнкту'ра*;

у сярэдзіне слова пасля губных *b*, *v*, *m*, *n*, *f*, заднеязычных *g*, *k*, *x*, зубных *d*, *t* і дрыжачага *r* перад літарамі *e*, *ё*, *i*, *ю*, *я*: *б'еца*, *вераб'i*, *В'етнам*, *інтэрв'ю*, *сям'я*, *Дзям'ян*, *Камп'ен*, *куп'ё*, *куп'істы*, *п'юць*, *саф'ян*, *Пракоф'eў*, *Пракоф'евіч*, *Мантэг'ю*, *Лук'ян*, *X'юстан*, *Аж'e*, *Ч'яна*, *Буш'e*, *Д'en*, *бар'ер*, *надвор'e*, *Грыгор'eў*, *Юр'eў*, *Мар'іна Горка*;

у складаных словах з першай часткай *двух-*, *трох-*, *четырох-*, *шмат-* перад літарамі *e*, *ё*, *ю*, *я*: *двух'ярусны*, *трох'ярусны*, *шмат'ядзерны*, *шмат'ёмісты*.

##### 5. Апостраф не пішацца:

пасля *ў* (у нескладовага) перад літарамі *e*, *ё*, *i*, *ю*, *я*: *абаўеца*, *саўюць*, *салаўі*;

у складаных і складанаскарочаных словах на мяжы састаўных частак, у тым ліку калі іх часткі пішуцца праз злучок: *цэхячэйка*, *дзяржсюрвыдавецтва*, *трэд-юніёны*.

#### Правапіс абрэвіятураў:

##### § 20. Правапіс абрэвіятур

1. У абрэвіятурах скарочаныя часткі пішуцца так, як у адпаведных поўных словах: *гарсавет* (*гарадскі*), *прафсаюз* (*прафесійны*), *дзяржцырк* (*дзяржсаўны*), *прамкамбінат* (*прамысловы*), *галоўурач* (*галоўны*), *генплан* (*генеральны*), *Еўрасаюз* (*еўрапейскі*), *заапарк* (*заалагічны*), *музучылішча* (*музычнае*), *Белдзяржспраект* (*беларускі*, *дзяржсаўны*), *Беллітфонд* (*беларускі*, *літаратурны*), *райбудкантора* (*райённая*, *будаўнічая*), *педфак* (*педагагічны факультэт*), *камбат* (*камандзір батальёна*), *ваенкамат* (*ваенны камісарыят*), *эсмінец* (*эскадраны міаносец*), *прафкам* (*прафсаюзны камітэт*), *ваенкам* (*ваенны камісар*), *гарвыканкам* (*гарадскі выканаўчы камітэт*), *член-кар.* (*член-карэспандэнт*), *лясгас* (*лясная гаспадарка*), *рыбгас* (*рыбная гаспадарка*), *інтэрпал* (*інтэрнацыянальная паліцыя*), *лінкар* (*лінейны карабель*).

2. Літарныя, гукавыя абрэвіятуры і абрэвіятуры змешанага тыпу звычайна пішуцца вялікімі літарамі без кропак, злучкоў і апострафаў: *БДУ* (*Беларускі дзяржсаўны ўніверсітэт*), *ВНУ* (*вышэйшая навучальная юстанова*), *ЗША* (*Злучаныя Штаты Амерыкі*), *РВУ* (*рэдакцыйна-выдавецкая юстанова*), *УА* (*установа адукцыі*), *ЖЭС* (*жыллёва-эксплуатацыйная служба*), *СНД* (*Садружнесь Незалежных Дзяржжаў*), *НАН Беларусі* (*Нацыянальная акадэмія навук Беларусі*), *ЗАТ* (*закрытае акцыянернае таварыства*), *СМІ* (*сродкі масавай інфармацыі*), *МАЗ* (*Мінскі аўтамабільны завод*), *МТЗ* (*Мінскі трактарны завод*), *ЦУМ* (*цэнтральны ўніверсальны магазін*), *УП* (*унітарнае прадпрыемства*), *ГА* (*грамадскае аб'яднанне*), *ТАА* (*таварыства з абмежаванай адказнасцю*), *ААН* (*Арганізацыя Аб'яднаных Нацый*).

Калі да абрэвіятуры дадаецца лічба, то яна пішацца праз злучок: *BAZ-21*, *MAZ-200*, *MTZ-82*.

Калі абрэвіятура скланяецца, канчаткі пішуцца разам малымі літарамі: *у нашым ЖЭСе*, *працаваў на МАЗе*, *рамонт ЦУМа*, *дысертацыя ў ВАКу*.

Дапускаецца напісанне малымі літарамі агульнавядомых абрэвіятур, калі слова ўспрымаецца як простае: *схадзіў у жэс* і інш.

Малыя літары могуць уваходзіць у камбінаваныя абрэвіятуры: *ЛіМ*, *БелТА*, *УП «Белкніга»*, *БелНДВІ* (*Беларускі навукова-даследчы ветэрынарны інстытут*).

3. Напісанне няўласнабеларускіх (запазычаных) абрэвіятураў вызначаецца па слоўніку; поўны сэнсавы беларускі адпаведнік перадае значэнне такіх запазычанняў, а не расшыфрувае іх: *заўгас* (загадчык гаспадарчай часткі), *завуч* (намеснік дырэктара па вучэбнай работе), *спецназ* (атрад спецыяльнага прызначэння), *АСУ* (аўтаматызаваная сістэма кіравання), *ЮНЕСКА* (Камісія Арганізацыі Аб'яднаных Нацый па пытаннях адукацыі, науки і культуры).

4. У некаторых абрэвіятурах напісанне можа не адлюстроўваць натуральнае вымаўленне: *ТЮГ* – Тэатр юнага гледача (вымаўляецца [ц'ух]), *РІВІШ* – дзяржаўная ўстанова адукацыі «Рэспубліканскі інстытут вышэйшай школы» (вымаўляецца [рыўш]).

5. Літарныя абрэвіятуры не трэба блытаць з умоўнымі графічнымі скарачэннямі, якія ўжываюцца на пісьме, але заўсёды чытаюцца поўнасцю.

Скарочэнне слоў рэгламентуеца наступнымі правіламі:

нельга скарачаць на галосную літару, на ь, на й і на ў;

пры спалучэнні дзвюх аднолькавых зычных скарачэнне робіцца пасля першай зычнай: *насен. фонд*;

пры збегу дзвюх або некалькіх зычных скарачэнне робіцца на апошнюю зычную: *народн. творчасць*;

калі імя або імя па бацьку пачынаецца з дыграфа *Дз*, то ініцыялам выступае толькі літара *Д*: *Дзмітрый Дзмітрыевіч – Д.Д.*

Пры графічных скарачэннях ставіцца крапка і захоўваюцца тыя ж знакі і пачатковыя літары, якія ўласцівы поўнаму напісанню: *В.-Д. к.* (*Волга-Данскі канал*), *с.-д.* (*партыя (сацыял-дэмакратычная партыя)*), *чл.-кар.* (*член-карэспандэнт*).

6. Стандартныя скарочаныя абазначэнні метрычных мер пішуцца без крапак: *га (гаектар)*, *см (сантыметр)*, *кг (кілаграм)*, *км (кіламетр)* і інш.

Ніжэй прыводзіцца агульнапрынятая скарачэнні, якія не патрабуюць спецыяльнага тлумачэння.

Напрыклад:

*акад.* – *акадэмік*;

*б.* – *былы*;

*бухг.* – *бухгалтэрый*;

*в.* – *вёска*;

*в.а.* – *выконваючы абавязкі*;

*в-аў* – *востраў*;

*войл.* – *войласць*;

*воз.* – *возера*;

*г.* – *год*;

*г. – горад*;

*гг.* – *гады*;

*г.зн.* – *гэта значыць*;

*гл.* – *глядзі*;

*гр.* – *грамадзянін*;

*дац.* – *дацэнт*;

*заг.* – загадчык;  
*зб.* – зборнік;  
*і г.д.* – і гэтак далей;  
*і да т.п.* – і да таго падобнае;  
*і інш.* – і іншае;  
*і пад.* – і падобнае;  
*нам.* – намеснік;  
*напр.* – напрыклад;  
*н.ст.* – новы стыль;  
*н.э.* – наша эра;  
*параўн.* – парашай;  
*п-аў* – паўвостраў;  
*праф.* – прафесар;  
*р.* – рака;  
*р-н* – раён;  
*руб.* – рубель;  
*с.* – старонка;  
*с.-г.* – сельскагаспадарчы;  
*сс.* – старонкі;  
*с/с* – сельскі савет;  
*ст.* – стагодзе;  
*стст.* – стагоддзі;  
*ст.ст.* – стары стыль;  
*т.* – том;  
*тав.* – таварыш;  
*т-ва* – таварыства;  
*т.зв.* – так званы;  
*тт.* – тамы.

### **Правапіс некаторых марфем:**

#### **§ 21. Аднамарфемныя прыназоўнікі**

1. Приназоўнікі *аб*, *над*, *пад*, *перад* пры спалучэнні з формамі асабовага займенніка *я*, што пачынаюцца збегам зычных, пішуцца з дадатковым *а*: *аба* мне, *нада* мной, *перада* мной. Приназоўнік з замяняеца ў падобных выпадках на *са*: *са* мной; але: з мяне. Приназоўнік у набывае форму *ва* ў спалучэннях са словамі з пачатковым *у*: *ва* ўніверсітэце, *ва* ўрачыстасцях, *ва* ўрочышчы.

2. Варыант *са* приназоўніка з згодна з вымаўленнем пішацца перад збегам зычных, калі першы з іх – шыпячы або свісцячы: *са* школы, *са* шкіперам, *са* сваякамі, *са* смеху, *са* зброяй, *са* старых часоў, *са* сваімі сябрамі, *са* звонам, *са* здымка, *велічынёй* *са* штраціну, *са* знічкай; але: з братам, з праудай, з пляча, з грукатам, з цвіком, адно з двух.

#### **§ 22. Прыстаўкі**

1. Да прыставак *аб-*, *ад-*, *над-*, *пад-*, *раз-* (*рас-*), *с-* (*з-*), *уз-* (*ус-*) пры спалучэнні з марфемамі, якія пачынаюцца збегам зычных, далучаеца дадатковае *а*: *абарваць* (*абрыванаць*), *абагнаць* (*абганяць*), *адаспаць* (*адсыпанацца*), *адапхнуць* (*адпіхваць*), *сабраць* (*збяру*), *сарваць* (*зрыванаць*), *надагнуць* (*надгінаць*), *падаспець*, *сатлелы*, *абамлець*. Дапускаеца напісанне ўстаўнога *а* для раздзялення двух губных гукаў: *абабягаць*, *абаперціся*.

## 2. Прыстаўка *су-* пішацца:

у назоўніках, дзе *су-* выдзяляецца толькі гістарычна: *сусед*, *свой*, *сувязь*, *супын*, *супынак*, *сутаргі*, *сумятня*, *супастат*, *супоня*, *суткі*, *сутокі*, *суцяга*, *сумёт*, *сустаў*;

у новых утварэннях, калі ёсць слова і без *су-*: *суграмадзянін*, *супалімер*, *сукрэдытор*, *сукраўнік*, *супастаўшчык*, *сучлен*, *супаякун*, *супрацоўнік*, *суродзіч*, *сунаймальнік*, *суспадчыннік*, *суадказчык*, *сузабудоўшчык*, *сувыкананаўца* і інш.;

у словах, якія без *су-* не ўжываюцца: *суквецце*, *сузор'е*, *суладдзе*, *сугучча*, *суглінак*, *супесак*, *сукравіца*, *сузіральнік*, *сумежжжа*.

## 3. Прыстаўка *су-* пішацца:

у дзеясловах: *суадносіць*, *супадпараткоўваць*, *сумяшчаць*, *суіснаваць*, *сустракаць*, *сутыкацца*, *супярэчыць*, *супастаўляць*, *супадаць*;

у прыметніках: *сумежны*, *сукупны*, *суладны*, *сугучны*, *сучасны*, *сувымяральны*, *супольны*, *сумесны*, *сузэльны*;

у прыслоўях: *су'праць* (*супро'ць*).

4. Прыстаўка *су-* захоўваецца ў лексемах, словаўтваральна звязаных са словамі, што маюць прыстаўку *су-*: *сутачны* (*суткі*), *суцяжнічыць* (*суцяга*), *сурэдактарстваць* (*сурэдактар*), *супаякунства* (*супаякун*), *сузіранне* (*сузіраць*), *сумяшчальнік* (*сумяшчаць*), *сустрэчны* (*сустрэча*), *супярэчлівасць* (*супярэчлівы*), *сумежнасць* (*сумежны*), *супольнасць* (*супольны*), *сумесна* (*сумесны*), *насуперак* (*супраць*) і інш.

## 5. Прыстаўка *са-* пішацца:

у некаторых назоўніках, дзе прыстаўка выдзяляецца толькі гістарычна: *сасуд*, *савет*, *сабор*, *саюз*, *саслоўе*;

у запазычаннях і кальках (пераважна з рускай мовы): *саіскальнік*, *сакурснік*, *садружніца*, *сатрапезнік*, *сачыненне*, *састаў*, *саслужывец* і інш.

## 6. Прыстаўка *са-* захоўваецца:

у лексемах, словаўтваральна звязаных са словамі з прыстаўкай *са-*: *саўдзел* (*саўдзельнік*), *саслоўны* (*саслоўе*), *састыкоўванне* (*састыкаваць*), *састаўляць* (*састаў*), *саичэпка* (*саичапіць*), *сапраўды* (*сапраўдны*) і інш.;

у дзеясловах, калі *са-* з'яўляецца варыянтам *с-* (перед збегам зычных): *садраць* (з<sup>д</sup>зяру), *сагнаць* (зганю), *саскочыць*, *сажмурыць*, *сасмагыць*, *саславець*, *сасватаць*, *састроіць*, *саімаргнуць*, *саіспліць*, *саітурхнуць*, *сасмягнуць*, *сагнуць*, *саграшиць*, *саічыкнуць*, *саічапіць* і інш.;

у прыметніку *сапраўдны* і вытворных ад яго.

Напісанне прыставак *су-* і *са-* ў іншых выпадках вызначаецца па слоўніку.

7. Калі апошняя зычна літара прыстаўкі і першая літара кораня супадаюць, то пішуцца абедзве літары: *аддача, аддалены, Наддзвінне, наддаць, бяззорны, ззаду, ззелянелы, ссадзіць, ссівелы, бессардэчны, паддопытны, рассыпаць, раззлавацца, рассаднік* (тое, што з'яўляеца крыніцай чаго-небудзь), *усаджваць, контразведка, звышштатны, транссібірскі*.

Словы-тэрміны іншамоўнага паходжання часткова падпарадкоўваюцца гэтаму ж правілу (асабліва тады, калі ёсць слова і без прыстаўкі, а прыстаўка далучаецца і да іншых каранёў): *сюррэалізм, аддукцыя (рэалізм, індуцыя)*.

У некаторых выпадках, калі слова ўспрымаюцца як невытворнае ў беларускай мове, літары не падвойваюцца: *інавацыя, ірыгацыя, ірэальны, іміграцыя, акамадацыя, карэляцыя, аперцэпцыя, дысідэнт, імарктэль, анігіляцыя, інервацыя, акорд, карэспандэнт*. Напісанне такіх слоў-тэрмінаў вызначаецца па слоўніку.

У словах *расол, расольнік, расада, расаднік* (месца, скрынка для вырошчвання расады) адбылося смяжэнне гукаў, і таму яны пішуцца з адной літарай *с*.

8. Да прыставак на з- адносяцца: *з-, із-, уз-, раз-, без-, небез-, абез-, праз-, цераз-*, а таксама *дыз- і дэз-*. У пэўных пазіцыях літара з замяняеца літарай *с*.

У прыстаўках *з-, із-, уз-, раз-, без-, небез-, абез-, праз-, цераз-* літара з пішацца перад звонкімі, санорнымі зычнымі і ётаванымі галоснымі (перед апострафам): *збіць, здаць, знесі, ізноў, узніць, узбіцца, розгалас, бязмежны, небеззаганы, небязгрэшны, абезгалосець, абязгерошиць, празмерны, цераззерніца; раз'есці, раз'езд, абяз'ёдаваны, з'інечь, раз'юшаны, без'языкі, бяз'ядзерны, з'ялчэць, з'явішча, уз'юрыцца*. У слове *разявіць* і вытворных ад яго, а таксама ў словах *узлаваць* і *ўзлавацца* адбылося смяжэнне [з] – прыстаўкі і [з] – кораня.

У гэтых жа прыстаўках замест літары з пішацца літара *с* перед глухімі зычнымі: *скінуць, скапіць, іспыты, усхваляць, раскідаць, роспіс, беспадстаўны, небескарыйны, абяскровіць, абясікодзіць, цераспалосіца, росчуки, росчырк*.

Калі корань слова пачынаеца з галосных *a, u, ə* або ненаціскнога *i*, якое пераходзіць у *ы*, замест прыстаўкі з- пішацца прыстаўка *с-*: *сарганізаваць, сумысна, сэканоміць, сыграць*; але: *зымправізаваць, зыначыць*.

9. У словах, утвораных ад дзеясловаў *ісці, хадзіць*, прыстаўкі на з- пішуцца ў залежнасці ад лексічнага значэння: *зысці – сысці, зысціся – сысціся, зыходзіць – сыходзіць, зыходзячы – сыходзячы, зыходны – сходны, сыходны, зыход – сход*.

10. У словах, утвораных ад дзеясловаў *ісці, хадзіць*, прыстаўкі на з- пішуцца з, а перед зычнымі – *с*: *дызасацыяцыя, дызартрыя, дыз'юнкцыя, дыгармонія, дыспрапорцыя, дыскваліфікацыя, дысфункцыя, дыскрэдитаваць, дыскамфорт*.

11. Прыстаўка *дэз-* пішацца нязменна: *дэзактывацыя, дэзарыентацыя, дэзынфекцыя, дэзынтаргетыя, дэзурбанізацыя*.

12. Спалучэнні літар *сч, сши, сич, зж*, здж на стыку прыстаўкі і кораня перадаюцца нязменна: *расчахляць, расчесваць, расчыніць, счысціць, счапіць, счэп, усчаць, счакацца, бесчалавечны, бясчулы, расчапіць (раз'яднаць), усчапіць (павесіць); расшиць, расшырэнне, сыштак, сшарэлы, расшумецца, расшылена, бясшкодны, бясшлюбны; расичапіць (раскалоць), расичапленне (расколванне), расичэп (раскол) (не блытаць счапіць і шчатаць), расичаміць*

(разняць), расичодрыца, расичоўкаца; зжыца, разжасаць, разжалиць, разжсаніць, разжыва, безжурботна, безжыццёвы; зджалиць.

Выключэнні: *раічыніць* (паставіць цеста), *уічываць*, *нішчымны*, а таксама вытворныя ад іх: *роічына*, *уічуванне*, *уічунак*, *нішчымніца*.

13. Пры спалучэнні прыставак (*аб-*, *ад-*, *над-*, *пад-*, *раз-*, *з-* (*с-*), *уз-*, *спад-*, *перад-*, *дэз-*, *суб*) са словамі, што пачынаюцца з *i*, у адпаведнасці з вымаўленнем замест *i* пішацца *ы*: *абыграць*, *абынтэлігенцыцца*, *зымправізаваць*, *зыначаны*, *зысці*, *сысці*, *адыграць*, *адыменны*, *адыходзіць*, *сыграцца*, *сышчык*, *узыход*, *спадылба*, *спадыспаду*, *перадынфарктны*, *падынтэграваць*, *разысціся*, *перадымперскі*, *перадыстытны*, *субынспектар*, *дэзынтар*, *дэзынфармацыя*, *дэзынфіцыраваць*.

Пасля прэфіксоідаў (*звыш-*, *між-*, *пан-*, *супер-*, *транс-*, *контр-*) і захоўваецца: *звышімклівы*, *звышіндустрыяльны*, *звышінфляцыя*, *міжкірыйны*, *міжінстытуціі*, *панісламізм*, *контрідэя*, *контрігра*, *суперінтэлект*, *трансіндыйскі*.

У складанаскарочаных словах, першая частка якіх заканчваецца на цвёрды зычны, пачатковае *i* другога слова пішацца нязменна: *педінстытут*, *дзяржінспектар*, *палітінфармацыя*, *санінструктар*, *цяжіндустрыя*, *медінструменты*, *спецынструктаж*, *гарінспектцыя*, *гасінвентар*.

Прэфіксоід *экс-* пішацца праз злучок, і *i* не пераходзіць у *ы*: *экс-інжынер*, *экс-імператар*.

Некаторыя слова з коранем *-ход-* маюць варыянтныя формы: *адыходлівы* – *адходлівы*, *адыходнае* – *адходнае*, *адыходы* – *адходы*, *адыходнік* – *адходнік*.

## § 23. Суфіксы

1. Пераважная большасць запазычаных дзеясловаў ужываецца з суфіксам *-ава-* (-*ява-*): *дэградаваць*, *фальсіфікаваць*, *арыентаваць*, *прагназаваць*, *балансаваць*, *цытаваць*, *аналізаваць*, *іранізаваць*, *культываваць*, *кантактаваць*, *планаваць*, *групаваць*, *нацыяналізаваць*, *прыватызаваць*, *дэклараўваць*, *ліквідаваць*, *акліматызаваць*, *перафразаваць*, *кваліфікаўваць*, *інфармаваць*, *урбанізаваць*, *каталізаваць*, *функцыянаўваць*, *ваенізаваць*, *кантраляўваць*, *тыпізаваць*, *паразітаваць*, *фінансаваць*, *тыражаваць*, *ігнараваць*, *рэагаваць*, *кансультаваць*, *прафіляўваць*, *ангажаваць*, *нерлаваць*, *абстрагаваць*, *імпартаваць*, *дэбатаваць*, *дэбютаваць*, *інспектаваць*, *экспартаваць*, *рэканструяваць*, *правакаваць*, *фінішаваць*.

2. Дзеяслоўны суфікс *-ірава-* (-*ырава-*) ужываецца:

калі без гэтага суфікса ўзнікае аманімія дзеясловаў з дзеясловамі з суфіксам *-ава-* (-*ява-*): *буксіраваць* – *буксаваць*, *парадзіраваць* – *парадаваць*, *візіраваць* – *візаваць*, *будзіраваць* – *будаваць*, *газіраваць* – *газаваць*, *камандзіраваць* – *камандаваць*, *пазіраваць* – *пазаваць*, *пасіраваць* – *пасаваць*, *тушыраваць* – *тушаваць*, *парыраваць* – *параваць*, *паніраваць* – *панаваць*, *фарміраваць* – *фармаваць*, *апаніраваць* – *апанаваць*;

калі дзеяслоў ўзростае суфікс *-ір-* (-*ыр-*) губляе сваю фармальную і семантычную акрэсленасць: *шакіраваць*, *бісіраваць*, *бравіраваць*, *гарманіраваць*, *драпіраваць*, *лабіраваць*, *грасіраваць*, *курыраваць*, *лавіраваць*, *дэкарыраваць*, *сервіраваць*, *фантазіраваць*, *лакіраваць*, *штудзіраваць*, *мусіраваць*, *татуіраваць* і інш.;

калі дзеяслоў мае вузкатэрміналагічнае значэнне: *манціраваць, пасівіраваць, аксідзіраваць, зандзіраваць, дэкаціраваць, сталіраваць, дэмпфіраваць, юзіраваць, юсціраваць, парафіраваць, дыфундзіраваць*.

У некаторых выпадках паралельна ўжываюцца дзве формы: *дэмаскіраваць – дэмаскаваць, акупіраваць – акупаваць, курсіраваць – курсаваць, калькіраваць – калькаваць, базіраваць – базаваць*.

3. Суфікс *-ава-* (*-ява-*) пішацца ў неазначальнай форме і формах прошлага часу тых дзеясловаў, якія ў першай асобе адзіночнага ліку губляюць гэты суфікс і заканчваюцца на *-ую* (*-ю*): *галасую – галасаваць, галасаваў, галасавала, галасавалі, начую – начаваць, чаргую – чаргаваць, малую – маліваць, камандую – камандаваць, пакутую – пакутаваць, даследую – даследаваць, будую – будаваць, рэкамендую – рэкамендаваць, характарызую – характарызаваць*.

4. Суфікс *-іва-* (*-ывава-*) пішацца ў неазначальнай форме і асабовых формах цяперашняга часу дзеяслова, а таксама ў формах прошлага часу незакончанага трывання пасля збегу зычных, апошні з якіх *л, р* або *н*: *падкрэсліваць, падкрэсліваю, падкрэсліваў, падкрэслівали; падтрымліваць, адыгрываць, выветрываць, запэўніваць, адрозніваць*.

5. Суфікс *-ва-* пішацца ў астатніх выпадках: *выконваць, wykonваю, wykonваў, wykonвали; адказваць, вымешваць, адмерваць, заканчваць, загадваць, адорваць, разбэшчваць, падстрэльваць, раздумваць, заваёўваць, зацярушаць, дагульваць, размяркоўваць, забінтоўваць, распілоўваць*.

У дзеясловах *выиграваць* і *прайграваць* пішацца суфікс *-ава-*.

6. Калі неазначальная форма дзеяслова закончанага трывання заканчваецца на *-іць* або *-яць* з папярэднім галоснай, то ў незакончаным трыванні перад суфіксам *-ва-* пішацца *и*: *утайць – утойваць, супакоіць – супакойваць, засвоіць – засвойваць, узбройць – узбройваць, напаіць – напойваць, склеіць – склейваць, абнадзеіць – абнадзейваць; засеяць – засейваць, абсмяяць – абсмейваць, запаяць – запайваць, настаяць – настойваць*.

7. Суфікс *-ен-* пішацца ў дзеепрыметніках, утвораных ад дзеясловаў на *-іць, -іці*: *адчынены, выбелены, згублены, супакоены, споены, накормлены, куплены, спаганены, скрыўлены, запылены, дазволены, зроблены, пазнаёмлены, асілены, заклеены, спалены, скілены, разяўлены, прастрэлены; зvezены, прынесены, растрэсены, заведзены, спрадзены, пакрадзены, аплецены, мецены*.

8. Пры чаргаванні ў аснове дзеяслова [с'] – [ш], [з'] – [ж], [ц'] – [ч], [дз'] – [дж] у дзеепрыметніках пішацца суфікс *-ан-*: *насіць – ношаны, уразіць – уражаны, запрасіць – запрошаны, круціць – кручаны, апярэдзіць – апярэджаны*.

9. Спалучэнне галоснай я дзеяслоўнай асновы з суфіксам дзеепрыметнікаў *-н-* пішацца ў тых дзеепрыметніках, якія ўтвораны ад дзеясловаў на *-яць-*: *пасеяны, развеяны, змуляны, аблаяны, абстраляны, павыдумляны, абмняяны* (ад *абмняяць*).

10. Суфікс *-ең-* (*-аң-*) пішацца ў назоўніках мужчынскага роду. Пры змяненні слова галосны выпадае: *акраең, індыең, разең, ісцең* (родны склон *істца*), *плываң, мсцивең, вясковең, кармілең, удалең, баең, бельгіең, незнаймең, канькабежсаң, авараң, запарожсаң*.

11. Суфікс *-iц-* (*-ыц-*) пішацца ў назоўніках жаночага роду і беглага галоснага не мае: *ваколіца, патыліца, спадарожніца, мсцівіца, карміліца, розніца, кірыліца, кніжыца*.

12. Памяншальна-ласкальны суфіксальны комплекс *-ічк-* (*-ычк-*) пішацца ў назоўніках жаночага роду, якія ўтварыліся ад слоў з фіналлю *-iц-* (*-ыц-*): *лесвічка, крынічка, сунічка, завушнічка, запальнічка, палічка* (ад *паліца*), *сястрычка*.

У астатніх выпадках пішацца памяншальна-ласкальны суфіксальны комплекс *-ечк-* (*-ачк-*): *дзядзечка, бутэлечка, лялечка, цётачка, галавачка, булачка, палачка* (ад *палка*), *рэчачка, курачка* (ад *курка*), *качачка, божачка, вушачка, Сонечка, Волечка, Ванечка, Жэнечка, Сцёпачка, Наташачка, Ганначка*.

13. Суфікс *-ак-* (*-ек-*) пішацца не пад націскам у назоўніках, якія ва ўскосных склонах губляюць суфіксальнае *a* ці *e*: *сыштак – сыштка, пасынак – пасынка, каласочак – каласочка, дожджычак – дожджычку, прыцемак – прыцемку, аловак – алоўка, перашыек – перашыйка*.

14. Суфіксы *-ік-* (*-ык-*), *-нік-*, *-чык-* пішуцца нязменна ва ўсіх формах слоў: *конік – коніка, столік – століка, хлопчык – хлопчыка, дожджык – дожджыку, вожык – вожыка, тэарэтык – тэарэтыка, спадарожнік – спадарожніка, пеўнік – пеўніка, дарадчык – дарадчыка*.

15. Суфікс *-енъ-* (*-анъ-*) ва ўскосных склонах у адных назоўніках захоўвае галосны, у другіх яго губляе: *вусень – вусеня, прамень – праменя; але: вучань – вучня, ічэбень – ічэбню, валасень – валасня*. Часам дапускаюцца абедзве формы: *кіпень – кіпеню і кіпню*.

16. Суфіксы *-чык-* (*-чиц-*) і *-шчык-* (*-ишиц-*) ужываюцца пры ўтварэнні назоўнікаў, якія называюць людзей паводле заняткаў.

Суфікс *-чык-* (*-чиц-*) пішацца:

калі ўтваральная аснова заканчваецца на пярэднеязычныя *đ, t, z, c*: *аб’ездчык, дакладчык, дарадчыца, наладчык, ракетчык, пераплётчыца, лётчык, грузчык, возчык, разчык, перапісчык, перапісчыца* (а таксама ў адпаведных прыметніках: *дарадчыцкі, перапісчыцкі і інш.*);

калі ў канцы ўтваральнай асновы адбываецца чаргаванне *[г] – [ж]*: *перабягаць – перабежчык, перабежчыца, перабежчыцкі, нябога – нябожчык, абцягваць – абцяжчыца*.

Суфікс *-шчык-* (*-ишиц-*) пішацца:

калі аснова заканчваецца на санорныя *r, l, m, n, й*: *зваріччык, наборіччыца, вугальниччык, мадэльниччык, прыбіральниччыца, атаміччык, пароміччык, бетоніччыца, згоніччык, мыіччык, пайіччык, пайіччыца, забойіччык* (а таксама ў адпаведных прыметніках: *наборіччыцкі, пайіччыцкі і інш.*);

пасля спалучэння ў тых жа санорных з наступнымі *t, g* ўтваральная асновы: *працэнт – працэнтиччыца, аліменты – аліментіччык, аліментіччыца, кобальт – кобальтиччык, цюбінг – цюбінгіччык*;

калі ўтваральная аснова заканчваецца на губныя зычныя *b, p, m, ф і ў (з в)*: *рубіччык, гардэробіччыца, апальбіччык, падкопіччык, скупіччык, скупіччыца, пароміччык, літаграфіччык, бунтаўччык, нарыхтоўччык, палясоўччык, забудоўччык*.

17. З дапамогай суфіксай **-чын-** і **-ичын-** утвараюцца дзве семантычна розныя групы назоўнікаў: назоўнікі са значэннем пэўнай грамадской з'явы і назоўнікі са значэннем рэгіёна, ашвару.

Суфікс **-чын-** пішацца пасля ўтваральных асноў, што заканчваюцца на *ð – t, з – c, ж – sh*, *дж – ch*: *складчына (склад-), спадчына (спад-), азіятчына (азіят-), салдатчына (салдат-), братчына (брат-), старасветчына (-свет-), казаччына (казак-/казач-), рэкрутчына (рэкрут-); Валагодчына (валагод-), Брэстчына (брэст-), Навагрудчына (навагруд-), Ноўгарадчына (ноўгарад-), Суражчына (сураж-), Добрушчына (добруши-), Нямеччына (нямец-/нямеч-), Турэччына (турэц-/турэч-), Дабрушчына (дабруш-), Глушчына (Глуск: глух-/глущ-), Грэшчына (Грэск: грэс-/грэш-), Поляччына (Полацк: полат-/поляц-/полач-), Случчына (Слуцк: слуц-/случ-).*

Суфікс **-ичын-** пішацца пасля ўтваральных асноў, што заканчваюцца на губныя *b, p, m, ф, в* або санорныя *n, r, л, ё, ю*, а таксама *ў* (*з в або л*): *скутичына (скуп-), здзельшчына (здзель-), нелегальшчына (нелегаль-), партызаниччына (партызан-), мінуўшчына (мінул-/мінуў-), суб’ектыўшчына (суб’ектыв-/суб’ектў-), літаратуршчына (літаратур-), ваениччына (ваен-), кампанейшчына (кампаней-), тарарабаршчына (тарарабар-), татаришчына (татар-), канцыляришчына (канцыляр-), папоўшчына (папов-/папоў-), хаваниччына (хаван-), мітынгоўшчына (мітынгов-/мітынгоў-), цыганіччына (цыган-); Браслаўшчына (браслаў-), Гомельшчына (гомель-), Гуцульшчына (гуцуль-), Гродзеніччына (гродзен-), Смарленіччына (смарлен-), Мініччына (мін-), Бабруйшчына (бабруй-), Зэльвеніччына (зэльвен-), Магілёўшчына (магілёў-), Віцебішчына (віцеб-).*

Суфікс **-ичын-** пішацца і тады, калі ўтваральная аснова заканчваецца на зычны з папярэднім санорным: *інтэлігентшчына (інтэлігент-), эмігрантшчына (эмігрант-), Самаркандиніччына (самарканд-)*.

18. У прыметніках і прыслоўях з ласкальным значэннем:

пасля мяккіх зычных незалежна ад месца націску пішацца суфікс **-еньк-**: *круценькі, маленькі, ціхенька, паўнусенька, утульненькі, нізенькі, беленькі, борздзенькі, хуценька;*

пасля цвёрдых зычных пад націскам пішацца суфікс **-энък-**, а не пад націскам **-анък-**: *даражэ'нькі, старэ'нькі, харо'шанькі, све'жсанькі, до'браńкі, гара'чанькі.*

19. Падвоенае **нн** пішацца ў суфіксальнай марфеме **-энн-** (**-енн-**) у прыметніках з павелічальным значэннем (*страшэнны, здаравенны, таўсценны, худзенны, высачэнны*), у прыметніках з якасна-адносным значэннем (*дратвенны, брытвенны, дарэформенны, абедзенны, свяшчэнны, вогненны*).

20. Падвоенае **нн** пішацца на стыку ўтваральнай асновы і суфікса паміж галоснымі:

калі ўтваральная аснова заканчваецца на *н*, а суфікс пачынаецца з гэтай жа літары: *дзённік, імяніннік, сяннік, маліннік, выгнаннік, дзянніца, абранніца, падаконнік, коннік, конны, сасоннік, карцінны, дывізіённы, гарманны, глыбінны, вінны, летуценны, паддонны, ваенны, вясенні, няспынны, бяssonны, айчынны, бязвінны, незаменны, прасцінны, дрэнны, дабрачынны, парайнны;*

калі аснова слова заканчваецца на *нн*, а суфікс пачынаецца зычным *н*: *ванны (набор), манныя (крупы);*

у прыметніках, утвораных ад назоўнікаў на *-мя*: *іменны, імянны, пайменны, племянны, страмянны, цемянны*.

Выключэнне: *пальміяны*.

21. Суфіксы *-ск-* і *-ств-* пішуцца:

калі ўтваральная аснова заканчваецца на *c*, то на пісьме спалучэнне *сс* перадаеца на літарай: *матроскі, рускі, беларускі, хакаскі, папуаскі, тунгускі, лаоскі, гандураскі, уэльскі, адэскі, арзамаскі, вільнюскі, чавускі, копыскі, палескі, залескі, прускі, тбіліскі, кутаіскі, туніскі, эскімоскі, індускі, пелапанескі;*

калі ўтваральная аснова заканчваецца на *d, z*, то спалучэнне іх з суфіксальным *c* падаеца як *dc, зc*: *горад – гарадскі, люд – людскі, грамада – грамадства, сусед – суседскі, параход – параходства, бяда – бедства, Бесядзь – бесядскі; француз – французскі, Каўказ – каўказскі, Сілезія – сілезскі;*

у словах, вытворных ад асноў славянскага паходжання на *k*, спалучэнне *k* з суфіксальным *c* на пісьме перадаеца як *ц*: *лясніцтва, маствацтва, сваяцтва, спаборніцтва, гарніцкі, казацкі, крыжцацкі, сакавіцкі, асветніцкі, наглядальніцкі, славацкі, гарадоцкі, беластоцкі, уладзівастоцкі, чашніцкі;*

у словах, утвораных ад асноў на *k* неславянскага паходжання, на пісьме захоўваеца спалучэнне *kc*: *арынокскі, нью-ёркскі, бангкокскі, бузулукскі, цюркскі, каракскі, каракалпакскі, квебекскі, таджыкскі, узбекскі;*

у прыметніках, утвораных ад геаграфічных назваў на *-ка, -кі*, зычны *k* (калі перад ім ёсць іншы зычны) у канцы слова перад суфіксам *-ск-* знікае: *крупскі (Крупкі), дудзінскі (Дудзінка), церахоўскі (Церахоўка), ямайскі (Ямайка), вяцкі (Вятка); але: касабланскі;*

калі ўтваральны назоўнік заканчваеца на літары *-ск*, то суфікс *-ск-* зліваеца з ім: *Пінск – пінскі, Глуск – глускі, Новасібірск – новасібірскі, Дамаск – дамаскі, этруск – этрускі; але: баск – баскскі;*

калі ўтваральная аснова слова заканчваеца на *t, ц, ч*, а суфікс пачынаеца зычным *c*, то спалучэнні *tc, цc, чc*, чы на пісьме перадаюцца праз *ц* згодна з вымаўленнем: *агенцтва, балцкі, брацкі, адвакацкі, салдацкі, лабаранцкі, парламенцкі, брэсцкі, бейруцкі, па-фармалісцку, па-інтэлігенцку, выдавецтва, кравецкі, івянецкі, прыпяцкі, суэцкі, па-спажывецку, па-купецку, ткацкі, баранавіцкі, парыцкі, грэцкі (арэх), скрыпацкі, чытацкі, па-дзявоцку;*

калі ўтваральная аснова слова заканчваеца на *ж, ш, х* (у тым ліку і пры чаргаванні [г] – [ж], [х] – [ш]), а суфікс пачынаеца зычным *c*, то спалучэнні *жc, шc* у агульных назвах перадаюцца толькі адным *c*: *таварыш – таварыства, харошы – хараство, мног/множ – мноства, убог/убож – убоства, бог/бож – боскі, птах/пташи – птаства, наш – наскі, а таксама княжыць – княства. У некаторых выпадках напісанне такіх слоў вызначаеца па слоўніку, чаргаванне [г] – [ж], [х] – [ш] адсутнічае: Буг – бугскі, Гаага – гаагскі, Катанга – катангскі, казах – казахскі, Цюрых – цюрыхскі, Карабах – карабахскі, фелах – фелахскі, шах – шахскі, ніўх – ніўхскі, Пециярбург – пециярбургскі;*

у прыметніках, утвораных ад уласных назваў і назваў нарадаў, спалучэнні *жc, шc* перадаюцца нязменна: *Нясвіж – нясвіжскі, Сураж – суражскі, Парыж – парыжскі, Балхаш –*

*балхашскі, латыші – латышскі, чуваши – чувашскі, Волг/Волж – волжскі, чэх/чэши – чэшскі, Праг/Праж – пражскі, вараг/вараж – варажскі.*

22. Падвоенае *цц* пішацца:

у інфінітыве зваротных дзеясловаў: *змагацца, брацца, купацца, вучыцца, прасіцца, імчацца;*

у трэцяй асобе адзіночнага і множнага ліку зваротных дзеясловаў: *змагаецца, змагаюцца, бярэцца, бяруцца, купаецца, купаюцца, вучыцца, вучацца, просіцца, просяцца, імчицца, імчацца;*

у лічэбніках *адзінаццаць – дваццаць, трывцаць* і вытворных ад іх: *адзінаццаты, дваццатка, пятнаццатігадовы.*

**Правапіс вялікай і малой літар:**

#### § 24. Агульныя правілы правапісу вялікай і малой літар

1. З вялікай літары пішуцца:

першае слова ў сказе: *Былі пагодныя дні. З сонцам ад рання да вечара, з сінім небам* (І.Мележ). *Уцякай, мароз-дзядуля! Чуеш ты, стары, ці не?* (Я.Колас). *Усю дарогу праз лес мяне суправаджала нябачная птушка тоненъкім жалобным плачам. Што яна страціла? Па чым плакала?* (І.Шамякін). *Найсмачнейшыя цяпера брусніцы – як вінныя яблыкі... Яны на пасецы растуць шышикамі. Як бабок на балоце* (І.Пташнікаў);

першае слова пасля клічніка, якім выдзяляецца зваротак, а таксама выклічнік у пачатку сказа: *Зямля Беларусі! Табой мы сагрэты, ніколі не сходзіш ты з нашых вачэй* (П.Броўка). *А-яя! Хто ж бы гэта мог падумаць! Гэтакі, здаецца, чалавек!..* (К.Крапіва);

першае слова ва ўстаўных сказах-рэмарках, якія падаюцца ў дужках у пачатку тэксту і пасля кропкі, клічніка, пытальніка і шматкроп'я ў канцы сказа: *Г а р л а х в а ц к і. Не толькі сакрэт, а дзяржавная тайна.* (Ідзе ў свой кабінет.) (К.Крапіва). *Я размяк.* (Душа ў паэта чулая.) (П.Панчанка). *Сы м о н. Калі пытаюся, то няхай кажса!* (Да Данілкі.) *Ну! Чуеш ці не?* (Я.Купала). *Сы м о н. А хто будаваў гэтай вось сякерай?* (Трасе сякерай.) (Я.Купала). *Да н і л к а. Я ж табе, мама, казаў!* *Зоська пайшла...* (Глянуўшы на матку, не дагаворвае.) (Я.Купала).

2. Па традыцыі з вялікай літары пачынаецца кожны новы радок (першае слова) у вершаваных тэкстах:

*Дагарэў за брамай небакрай,*

*Месяц паміж воблачкаў плыве,*

*Выйду зноў, як у мінулы май,*

*Басаножс прайдуся па траве.*

(У.Караткевіч).

3. З вялікай літары пішацца першае слова пасля двукроп'я:

у пачатку простай мовы: *Ён падумаў: «Ніхто цябе не бачыць, ніхто не ведае, якая ты слаўная і мілая, – і дадаў: – Дурні яны!»* (Я.Колас);

у пачатку цытаты, якая з'яўляецца самастойным сказам: *П.Глебка з поўнай падставай пісаў: «Лірычную плынъ унёс у нашу празаічную мову М.Лынькоў»* (ЛіМ);

у сцвярджальняй частцы пастановы, рэзалюцыі, пратакола, акта і іншага рашэння.

Напрыклад:

*Пастанавілі:*

*Зацвердзіць справаздачу рэвізійнай камісіі аб фінансавай дзейнасці прафкама (з пратакола прафсаюзнага сходу).*

З арыгіналам згодна:

Сакратар выканкама (подпіс) (з копіі дакумента).

4. Калі цытата ўключаема ў прости ці складаны сказ у якасці яго граматычнай часткі, тады яна пачынаецца з малой літары: *Якуб Колас спраядліва ўказваў, што «родная мова – гэта першая крыніца, праз якую мы пазнаём жыццё і акаляючы нас свет»* (ЛіМ). *Паводле глыбокага пераканання Дубоўкі, моўныя скарбы – у народзе, «настаўнікаў, мудрэйшых, чым народ, не бывае»* (Беларуская мова. Энцыклапедыя).

5. Пішуцца з малой літары:

першае слова пасля шматкроп'я, калі яно стаіць у сярэдзіне сказа і абазначае прыпыненне ў маўленні: *Зямля... зямля... туды, туды, брат, будуй яе... ты дай ёй выгляд...* (Я.Колас). *Т у л я г а. Толькі я хацеў запытацца ў вас, ці не будзе гэта... подласцю?* (К.Крапіва). *А што вы скажаце на крытыка, Іван Ант.., выбачайце, Мацвеевіч?* (З.Бядуля);

першае слова ў сярэдзіне сказа пасля шматкроп'я, якое абазначае, што частка гэтага сказа апушчана: *З невялікай і чыстай крыніцы лірычнага пачуцця... пачынаецца раман-паэма аб жыцці беларускага простага люду* (А.Адамовіч);

першае слова пасля клічніка, калі ён стаіць у сярэдзіне сказа: *I кожны, хто мяне спытае, пачуе толькі адзін крык: што хоць мной кожны пагарджае, я буду жыць! – бо я мужык!* (Я.Купала);

першае слова ў словах аўтара, якія ідуць пасля простай мовы з клічнікам, пытальнікам або шматкроп'ем: *«Надзя! Надзейка!..» – кліча жалейка* (П.Броўка). – *У школу я больш не пайду!.. – Як гэта – не пайду? А куды ты пойдзеши? – абурыўся Сяргей* (І.Шамякін);

першае слова ў рэмарках да слоў дзейнай асобы, калі рэмарцы не папярэднічаюць кропка, клічнік, пытальнік ці шматкроп'е: *Г а р л а х в а ц к і. А можа, і праўда бландзінка. Значыць, яна гэтае самае (круціць рукой каля валасоў) пабландзілася, а я і не заўважыў* (К.Крапіва).

§ 25. Вялікая і малая літары ў асабовых назвах

## 1. З вялікай літары пішуцца:

імёны, імёны па бацьку, прозвішчы, псеўданімы, мянушкі, а таксама дадатковая азначэнні пры гэтых назвах: *Іван, Янка, Ясь, Яська, Ваня; Канстанцін Міхайлавіч Міцкевіч (Якуб Колас), Іван Дамінікавіч Луцэвіч (Янка Купала), Алаіза Пацкевіч (Цётка), Сымон Якаўлевіч Баранаў (Сымон Баранавых); Алесь Булавешка, Міхал Казімір Радзівіл Рыбанька, Казімір Чацвёрты Ягелончык, Іаан Багаслоў, Кірыла Тураўскі, Сімяон Палацкі; Віктар Гюго, Джэк Лондан, Вольфганг Амадэй Моцарт; Дон Кіхот, Дон Жуан, Нестар Летапісец;*

кожнае імя ў састаўных імёнах і прозвішчах, калі яны пішуцца асобна або праз злучок: *Эрых Марыя Рэмарк, Іаган Себасцьян Бах, Джон Ноэль, Ханс Крысціян Андерсен, Джавані Джакома Казанова, Жак Іў Кусто, Марыя-Луіза-Жазэфіна; Вікенцій Дунін-Марцінкевіч, Марыя Складоўская-Кюры;*

прозвішчы, а таксама імёны ў множным ліку, калі яны выступаюць як назва роду, групы асоб ці ўжываюцца ў значэнні агульной назвы: *Міцкевічы, браты Гарэцкія, маёнтак Тышкевічаў, род Радзівілаў, абодва Жукі, бязродныя Іваны; Гагарыны, Заслонавы;*

часткі састаўных асабовых імёнаў кітайцаў, карэйцаў, в'етнамцаў, бірманцаў, інданезійцаў, тайландцаў, цэйлонцаў, японцаў: *Ань Лушань, Ван Янмінь, Сунь Ятсен, Тао Юаньмінь, Цзян Гуанцы (Кітай); Ан Чхан Хо, Чхве Чхі Вон, Пак Ін Но (Карэя); Нгуен Фук Ань, Нгуен Чай (В'етнам); Пі Маў Нін, Такін Кода Хмайн (Бірма); Сутан Такдыр Алішахбана, Прамудзья Ананта Тур, Утуі Тутанг Сантані (Інданезія); Кулаб Сайпрадыт, П'я Тасін (Тайланд); Каракара Каракіта (Японія);*

пачатковая часткі *Ібн, Бен, Шах-, Мак-, Сан-, Сант-, Сен-, Сент-, Тэр-* у іншамоўных асабовых імёнах, якія пішуцца асобна, разам або далучаюцца да іх праз злучок, а таксама пачатковая *О', Д'*, якія пішуцца праз апостраф: *Ібн Сіна, Бен Алі, Шах-Джсаҳак, Мак-Доўэл, Мак-Кінлі, Сан-Мартын, Сант-Эліё, Сен-Жуст, Сент-Этьен, Тэр-Петрасян, О'Генры, Д'Аламбер, Д'Артаньян;*

клічкі жывёл, птушак і іншых істот: конь *Варанок*, карова *Красуля*, сабака *Рэкс*, кот *Кузя*, курыца *Рабка*, папугай *Гоша*;

прыналежныя прыметнікі, утвораныя ад асабовых імён і клічак жывёл, мянушак пры дапамозе суфіксаў *-ов-, -оў (-ав-, -аў), -ёв-, -ёў (-ев-, -еў), -ын-, -иń-*: *Кузьмоў сусед, Скарыйнавы выданні, Багдановічаў верш, Міхасёвы прыгоды, Васілёў голас, Зосьчыны бацькі, Рагуліна малако;*

адносныя прыметнікі, утвораныя ад імён і прозвішчаў, псеўданімаў, калі такія прыметнікі ўваходзяць у склад састаўных уласных назваў: *Купалаўская прэмія* (премія імя Янкі Купалы), *Нобелеўская прэмія, Коласаўская стыпендыя* (стыпендыя імя Якуба Коласа), *Гарэцкія чытанні* (чытанні, прысвечаныя Максіму Гарэцкаму), *Варфаламеўская нач* (гістарычная падзея ў Парыжы ў нач святога Варфаламея), *Маркаўская рады* (тэрміналагічная назва ў матэматыцы).

## 2. З малой літары пішуцца:

агульныя назвы людзей, прадметаў, рэчываў і хімічных элементаў, адзінак вымярэння, якія ўтварыліся на аснове асабовых і географічных назваў: *донжуан (быў донжуанам), донкіхот (такі донкіхот), эскулап; бефстроганаў, браўнінг, дызель, каюша, маўзер, маргарытка, наган,*

*такай, форд, фрэнч, шавіёт; морфій, амерыцый, палоній, уран, фермій; ампер, вольт, джоуль, ом, рэнтген, фарада;*

асабовыя назвы (прозвішчы, імёны і інш.) у форме множнага ліку, калі іх ужыванне выяўляе пагардлівія, зневажальныя адносіны: *гарлахвацкія, заблоцкія, кручковы, пісулькіны, тулягі;*

назвы чалавека, утвораныя ад асабовых імёнаў, якія ўказваюць на яго прыналежнасць або прыхільнасць да каго-, чаго-небудзь: *гегельянец, купалавец, магаметанін, махновец, талстовец;*

прыметнікі, утвораныя ад асабовых назваў, якія ўжываюцца ў складзе ўстойлівых спалучэнняў з назоўнікамі (фразеалагізмаў) або ў складзе састаўных агульных назваў са значэннем адпаведнай адноснай прыкметы: *эзопаўская (эзопава) мова, пірава перамога, ахілесава пятва, танталавы муки, шамякаў суд, бальзакаўскі ўзрост, броўнаўскі рух, гегелеўская дыялектыка, купалаўскі верш, напалеонаўскія планы, дэголеўская Францыя, рэнтгенаўскі здымак, сідарава каза;*

часткі *ван, да, дзі, дзю, дон (донна), дэ, дэр, ла, ле, фон, эль* і некаторыя іншыя ў іншамоўных асабовых назвах: *Людвіг ван Бетховен, Леанарда да Вінчы, Кола дзі Рыенца, дзю Гар, дон Фердынанд, Лопэ дэ Вега, ле Карбюзье, Ота фон Шанхаўзен;* але ў асабовых назвах літаратурных герояў (*Дон Кіхот, Дон Хуан*), а таксама ў некаторых выпадках у прозвішчах і імёнах пішуцца з вялікай літары: *Дзі Віторыё, Дэ Лонг, Ван Гог, Эль Грэка, Ла Баэсі;*

часткі *ага, ад, ал, ас, ар, аи, бей, бек, задэ, аглы, уль, зуль, кызы, аль, паша, хан, шах, эд, эль* і некаторыя іншыя ў іншамоўных асабовых назвах, якія падаюцца звычайна пасля назвы або перад ёй і пішуцца праз злучок: *Ібрагім-ага, Амар аи-Шарыф, Ібрагім-бей, Амад-задэ, Турсун-задэ, Кёр-аглы, Мамед-аглы, Сейф уль-Іслам, Зульфія-кызы, Амад эд-Дзін, Седах зуль-Факар, Сулейман-паشا, Махамед эль-Куні і інш.*

§ 26. Вялікая і малая літары ў найменнях асоб, звязаных з рэлігіямі, назвах міфалагічных і казачных герояў

### 1. З вялікай літары пішуцца:

найменні найвышэйшых божастваў (бостваў) у рэлігійных культурах, а таксама ўсе слова ў спалучэннях, якія змяшчаюць гэтыя назвы: *Бог, Саваоф, Алах, Яхве, Шыва, Вішну; Госпад (Гасподзь), Усявышні, Уладыка Нябесны, Усемагутны Бог, Святая Тройца, Бог Айцец, Бог Сын, Божы (Боскі) Сын, Бог Дух Святы, Святы Дух, Прасвятая Тройца, Божая (Боская) Маці, Прачыстая Уладычыца Нябесная, Прасвятая Дзева Марыя, Царыца Нябесная, Месія;*

прыметнікі, утвораныя ад слова *Бог*: *Божы (Боскі) суд, Божы (Боскі) храм, Божая (Боская) міласць;*

асабовыя імёны (і ўсе слова ў састаўных асабовых назвах, акрамя агульных назваў) заснавальнікаў рэлігійных вучэнняў, а таксама біблейскіх асоб (апосталаў, прарокаў, святых і інш.): *Iсус Хрыстос, Буда, Брахма; Іаан Хрысціцель, Святы Павел;*

імёны легендарных і міфічных асоб, язычніцкіх багоў: *Антэй, Зеўс, Тытан, Венера, Фурыя, Даждбог, Жыжаль, Пярун, Цмок,* але як агульныя назвы: *пярун – удар грому, іуда (юда) – зраднік, цмок – змей, тытан – волат, фурыя – злосная істота;*

уласныя назвы ўяўных і казачных істот, герояў літаратурных твораў: *Папялушка, Чырвоная Шапачка, Калабок, Снягурка, Дзед Мароз, Баба Яга, Пегас, Буцэфал, Атлант*, але як агульныя назвы: *дзед-мароз* – ёлачнае ўпрыгожанне, *баба-яга* – агідная старая, *буцэфал* – стары конь, *атлант* – у архітэктуры;

агульныя назвы істот, а таксама з'яў і прадметаў, калі яны персаніфікуюцца, выступаюць у ролі імёнаў герояў літаратурных твораў (у казках, байках і інш.): *Мядзведзь, Воўк, Ліса (Ліска), Заяц (Зайка), Асёл, Каза-дзераза, Коцік-варкоцік, Варона, Сарока-белабока, Воран, Певень, Бусел-клекатун, Карась-лежабок, Сонца, Праўда, Крыўда і інш.*

## 2. З малой літары пішуцца:

слова *бог (гасподзь)* ва ўстойлівых выразах, звязаных з выказваннем розных пачуццяў у прастамоўі, а не са зваротам да Бога паводле рэлігійнай абрааднасці і ўяўленняў: *бог яго ведае, божа (божачка) ты мой, божа збаў, дай божа, крый бог (божса), не давядзі бог (божса, госпадзі), ратуй божса, дзякаваць (дзякую) богу (табе, госпадзі), бог з табой (з ім, з вамі), алах з ім;*

слова *бог* з агульным значэннем бóstва ў спалучэнні з асабовай назвай або з назоўнікам з агульным значэннем у родным склоне: *стараражытыны славянскі бог Пярун, бог сонца Дажбог, Сварог – бог неба;*

агульныя назвы ўяўных істот: *архангел, анёл, херувім, фея, муз, дамавік, лясун, русалка, гном, троль, здань, хохлік і інш.*

## § 27. Вялікая і малая літары ў геаграфічных і астронамічных назвах

### 1. З вялікай літары пішуцца:

уласныя назвы прыродных геаграфічных аб'ектаў: кантынентаў, гор, рэк, азёраў, лясоў, балот і інш.: *Еўразія, Антарктыда, Аўстралія; Альпы, Кардыльеры; Манблан, Аракат; Везувій, Фудзіяма; Дняпро (Днепр), Нёман, Прывіт; Вікторыя, Ківач; Нарач, Свіцязь; Гібралтар, Басфор; Тайвань, Готланд, Сахалін; Таймыр; Сахара, Гобі; Акіянія, Адрыйятыка; Палессе, Панямонне, Задняпроўе; Струցіна, Бель; Вялле, Ельня, Налібокі; Кручок, Альховец;*

уласныя назвы краін, іх аб'яднанняў і частак, паселішчаў і іх частак, урочышчаў: *Беларусь, Кітай; Бенілюкс, Антанта; Запарожжжа, Сібір; Мінічына, Лепельшчына, Случчына, Навагрудчына; Мінск, Токія, Мазыр, Орша; Вязынка, Мікалаеўшчына, Слабада; Вал, Падол, Зарэчча, Цэнтр; Усход, Вяснянка, Зялёны Луг; Ляды, Паддуб'е; Цагельня, Царковічча, Кальварыя; Ніўкі, Камяніца;*

уласныя назвы астронамічных аб'ектаў: *Андромеда; Стажары, Валапас; Сонца, Вега; Зямля, Юпітэр; Месяц, Фобас;*

назвы напрамкаў свету ў пераносным значэнні назваў адпаведнай групы краін або тэрыторый: *Захад* (краіны заходняй часткі Еўропы разам з ЗША), *Усход* (азіяцкія краіны), *народы Поўначы;*

пачатковая службовая частка ў іншамоўных уласных геаграфічных назвах, якая пішацца з імі праз злучок: *Дан-Лэры* (горад), *Дэ-Кастры* (горад), *Ла-Пампа* (правінцыя), *Ла-Мани* (прыліў), *Лос-Анджэлес* (горад);

іншамоўныя родавыя агульныя назвы ў складаных уласных геаграфічных назвах: *Рыа-Грандэ* (рыа – рака), *Лоб-Нор* (нор – возера), *Ісык-Куль* (куль – возера), *Пуэрта-Рыка* (пуэрта – порт);

часткі складаных уласных геаграфічных назваў, што пішуцца праз злучок (назоўнікі, прыметнікі): *Аўстра-Венгрыя*, *Эльзас-Латарынгія*, *Давыд-Гарадок*, *Брэст-Літоўскі*, *Буда-Кашалёва*, *Мінск-Мазавецкі*, *Картуз-Бяроза*;

першае слова ў састаўных уласных геаграфічных і астронамічных назвах: *Атлантычны акіян*, *Ціхі акіян*, *Паўночны полюс*, *Балтыйскае мора*, *Мінскае мора*, *Берынгаў праліў*, *Белае возера*, *Асіповіцкае вадасховішча*, *Лысая гара*, *Бярэзінскі біясферны запаведнік*, *Палярная зорка*;

усе часткі складанага прыметніка ў састаўных уласных назвах, калі такія часткі пішуцца праз злучок: *Азіяцка-Ціхаакіянскі рэгіён*, *Мінска-Маладзечанскае ўзвышша*, *Дняпроўска-Бугскі канал*, *Паўночна-Заходні край*;

усе знамінальныя слова ў афіцыйных уласных назвах дзяржаў і іх аб'яднанняў: *Рэспубліка Беларусь*, *Садружнасць Незалежных Дзяржав*, *Расійская Федэрацыя*, *Злучаныя Штаты Амерыкі*, *Аб'яднаныя Арабскія Эміраты*, *Арабская Рэспубліка Егіпет*, *Кітайская Народная Рэспубліка*, *Дзяржава Кувейт*, *Вялікае Княства Літоўскае*, *Рускае і Жамойцкае*;

усе знамінальныя слова ў вобразных састаўных уласных геаграфічных і астронамічных назвах, калі гэтыя ўласныя назвы ўжываюцца без агульнай родавай назвы: *Стары Свет* (краіны Еўропы і Азіі), *Блізкі Усход*, *Чорная Афрыка*, *Крайняя Поўнач*, *Старыя Дарогі* (горад), *Зямля Карапавы Мод*, *Дзікі Захад* (у ЗША); у назоўным і родным склонах у спалучэнні з агульнай родавай назвай: *туманнасць Конская Галава*, *бухта Залаты Рог*, *астрывы Паўночная Зямля*, *праліў Матачкін Шар*; мыс *Добраі Надзеі*, *астрывы Карапавы Шарлоты*, заліў *Святога Лаўрэнцыя*.

## 2. З малой літары пішуцца:

агульныя родавыя назвы геаграфічных, астронамічных і іншых падобных аб'ектаў у складзе ўласных назваў: *Афрыканскі кантынент*, *Атлантычны акіян*, *Уральскія горы*, *гара Казбек*, *рака Вілія*, *возера Свіцязь*, *пустыня Сахара*, *Белавежская пушча*, *зорка Венера*, *Лагойскі тракт*, *вуліца Касманаўтаў*, *проспект Незалежнасці*, *плошча Перамогі*, *Князь-возера*, *Сапун-гара*;

службовыя часткі ў складзе састаўных уласных геаграфічных найменніяў: *Франкфурт-на-Майне*, *Рыа-дэ-Жанэйра*, *Па-дэ-Кале*, *Булонь-сэр-Мэр*, *Сьера-дэ-лас-Мінас*, *Дар-эс-Салам*, *Салам-і-Гомес*.

## § 28. Вялікая і малая літары ў назвах дзяржаўных органаў і іншых арганізацый

### 1. З вялікай літары пішуцца:

усе слова ў найменнях вышэйших органаў заканадаўчай, выканаўчай і судовай улады Рэспублікі Беларусь і іншых краін: *Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь*, *Канстытуцыйны Суд Рэспублікі Беларусь*, *Вярхоўны Суд Рэспублікі Беларусь*, *Дзяржсаўная Дума Федэральнага Сходу Расійскай Федэрацыі*, *Нацыянальны Кангрэс* (у Злучаных Штатах Амерыкі), *Усекітайскі Сход Народных Прадстаўнікоў*; але: *Нацыянальны сход Рэспублікі Беларусь*, *Палата прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь*;

першае слова ў найменнях рэспубліканскіх органаў дзяржаўнага кіравання і іншых арганізацый: *Міністэрства эканомікі Рэспублікі Беларусь* (*Мінэканомікі*), *Нацыянальная акадэмія навук Беларусі*, *Беларускі дзяржсаўны ўніверсітэт*, *Нацыянальны акаадэмічны тэатр імя Янкі Купалы*, *Беларускі дзяржсаўны музей гісторыі Вялікай Айчыннай вайны*, *Нацыянальная дзяржсаўная тэлерадыёкампанія Рэспублікі Беларусь* (*Белтэлерадыёкампанія*), *Федэрацыя прафсаюзаў Беларусі*, *Беларускі рэспубліканскі саюз моладзі*, *Мінскі абласны (гарадскі, раённы) выканаўчы камітэт*, *Мінскае сувораўскае ваеннае вучылішча*, *Новалукомская дзяржсаўная раённая электрастанцыя*, *Нацыянальны алімпійскі камітэт Рэспублікі Беларусь*, *Еўрапейскі саюз* (*Еўрасаюз*), *Сусветны паштовы саюз*, *Міжнародны алімпійскі камітэт*, *Міжнародная авіяцыйная федэрацыя*;

простыя і састаўныя ўласныя назвы ў складзе ўласных найменняў дзяржсаўных органаў і іншых арганізацый: *Адміністрацыя Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь*, *Нацыянальны акаадэмічны Вялікі тэатр балета Рэспублікі Беларусь*, *Дзяржсаўны літаратурны мемарыяльны музей Якуба Коласа*, *Парламенцкая асамблея Савета Еўропы*, *Таварыства Чырвонага Крыжса*, *Савет Бяспекі Арганізацыі Аб'яднаных Нацый (ААН)*, *Міжнародны суд Арганізацыі Аб'яднаных Нацый*, *Арганізацыя Паўночнаатлантычнага дагавору (НАТА)*;

слова *Савет* у значэнні органа ўлады: *Мінскі абласны Савет дэпутатаў*, *сельскі Савет дэпутатаў*; але: *сельсавет*;

слова *Дом, Палац*, якія пачынаюць найменне ўстановы: *Дом культуры, Дом народнай творчасці, Палац спорту, Палац мастацтваў*; але: *Зімовы палац, дом адпачынку*.

2. З малой літары пішуцца найменні аддзелаў і іншых падраздзяленняў навуковых і адукацыйных устаноў, іх органаў кіравання, а таксама слова тыпу калегія, вучоны савет, навукова-метадычны савет, савет па абароне дысертацый, факультэт, аддзяленне, сектар, група: *вучоны савет факультэта журналістыкі Беларускага дзяржсаўнага ўніверсітэта*, *савет па абароне дысертацый, калегія Міністэрства культуры, кафедра беларускай мовы*; але: *Агульны сход Нацыянальнай акаадэміі навук Беларусі*, *Аддзяленне аграрных навук Нацыянальнай акаадэміі навук Беларусі*.

§ 29. Вялікая і малая літары ў найменнях пасад і званняў, ветлівых зваротах і спецыяльных абазначэннях

З вялікай літары пішуцца:

слова або спалучэнні слоў, якія з'яўляюцца афіцыйнымі назвамі асобы па вышэйшых дзяржсаўных і рэлігійных пасадах: *Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь*, *Прэм'ер-міністр Рэспублікі Беларусь*, *Прэзідэнт Расійскай Федэрацыі*, *Старшыня Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь*, *Старшыня Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь*, *Старшыня Канстытуцыйнага Суда Рэспублікі Беларусь*, *Галоўнакамандуючы Узброенымі Сіламі Рэспублікі Беларусь*, *Генеральны пракурор Рэспублікі Беларусь*, *Мітрапаліт Мінскі і Слуцкі*, *Патрыярыши Экзарх усія Беларусі*, *Кароль Іярданіі*, *Каралева Аб'яднанага Каралеўства Вялікабрытаніі і Паўночнай Ірландыі*, *Імператар Японіі*, *Папа Рымскі*, *Патрыярх Маскоўскі і ўсія Русі*, *Далай-Лама*. У неафіцыйным ужыванні слова *прэзідэнт, старшыня, кароль, імператар* пішуцца з малой літары: *візіт прэзідэнта, выступленне старшыні, прыём у караля, загад імператара*; але: *выбары Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь*;

словы або спалучэнні слоў, якія з'яўляюцца назвамі асобы па вышэйшых дзяржаўных уznагародах Рэспублікі Беларусь і іншых краін (акрамя слова *кавалер*): *Герой Беларусі, Герой Савецкага Саюза, Герой Сацыялістычнай Працы, кавалер ордэна Ганаровага Легіёна*;

у розных афіцыйных пасланнях, лістах займеннік *Вы* як форма ветлівага звароту да адной асобы;

у высокім стылістичным ужыванні такія агульныя назвы, як *Радзіма, Айчына, Бацькаўшчына, Чалавек, Маці, Настаўнік, Майстар* і інш.;

словы ў назвах бакоў у пагадненнях, контрактах і іншых дагаворах: *Высокія Дагаворныя Бакі, Аўтар і Выдавецтва, Заказчык і Выканаўца*.

§ 30. Вялікая літара ў назвах дзяржаўных і нацыянальных сімвалаў, рэлігій, дзяржаўных уznагарод, прэмій, грамат, прызоў

З вялікай літары пішуцца:

усе словы ў назвах дзяржаўных і нацыянальных, ваенных і культурных рэлігій: *Сцяг Перамогі, Крыж Ефрасінні Полацкай, Курган Славы, Курган Бессмяротнасці, Востраў Слёз, Помнік Перамогі*;

усе словы ў поўных назвах ордэнаў і медалёў (акрамя слоў *медаль, ордэн і ступень*): *медаль «Залатая Зорка» Героя Савецкага Саюза, медаль «Залатая Зорка» Героя Сацыялістычнай Працы, ордэн Айчыны I (II, III) ступені, ордэн Маці, ордэн Пашаны, ордэн Францыска Скарыны, ордэн Ганаровага Легіёна* (Францыя), *Георгіеўскі Крыж*; але: *ордэн Дружбы народаў*;

першае слова ў назвах дзяржаўных сімвалаў, дзяржаўных і міжнародных прэмій, грамат, прызоў і інш.: *Дзяржаўны сцяг Рэспублікі Беларусь, Дзяржаўны герб Рэспублікі Беларусь, Дзяржаўная прэмія Рэспублікі Беларусь, Ганаровая грамата Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Ганаровая грамата Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь, Міжнародная прэмія Mіру, Нобелеўская прэмія, Кубак свету, Кубак федэрациі, Карабеўскі кубак*.

§ 31. Вялікая і малая літары ў назвах дакументаў, іх зводаў, унікальных прадметаў, твораў

1. З вялікай літары пішуцца:

аднаслоўныя ўласныя назвы і першае слова ў састаўных назвах важнейшых дзяржаўных і міжнародных дакументаў, пагадненняў, актаў Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь і Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, іх зводаў: *Канстытуцыя Рэспублікі Беларусь, Закон Рэспублікі Беларусь «Аб адукцыі», Указ Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь «Аб узнагароджсанні мнагадзетных маці ордэнам Маці», Кодэкс Рэспублікі Беларусь аб судаўладкаванні і статусе суддзяў, Статут Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, Статут Вялікага Княства Літоўскага, Усеагульная дэкларацыя правоў чалавека, Літоўская метрыка; але: распараджэнне (пратакол даручэння) Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, пастанова Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь*;

аднаслоўныя ўласныя назвы і першае слова ў састаўных назвах прадметаў мастацтва і іншых адзінковых і ўнікальных прадметаў, твораў, іх зводаў: *Дзясятая сімфонія Бетховена, Венера Мілоская, Янтарны пакой, Алмазны фонд, Біблія, Стары Запавет, Каран, Талмуд*.

2. З малой літары пішуцца агульныя назвы стыляў у мастацтве і архітэктуры: *барока, ракако, готыка, ампір, мадэрн*.

§ 32. Вялікая і малая літары ў назвах знамянальных падзей і дат, перыяду і эпох, святаў

1. З вялікай літары пішуцца:

аднаслоўныя ўласныя назвы і першае слова ў састаўных назвах знамянальных падзей і дат, перыяду і эпох: *Варфаламеўская ноч, Адраджэнне, Рэфармацыя, Крыжовыя паходы, Лядовае пабоіча, Крычаўскае паўстанне, Супраціўленне, Першая сусветная вайна, Другая сусветная вайна;*

аднаслоўныя ўласныя назвы і першае слова ў састаўных назвах дзяржаўных, традыцыйных і рэлігійных святаў: *Дзень Канстытуцыі, Дзень Перамогі, Дзень Незалежнасці Рэспублікі Беларусь (Дзень Рэспублікі), Новы год, Дзень жанчын, Свята працы, Дзень Кастрычніцкай рэвалюцыі, Нараджэнне Хрыстова, Дзень памяці, Дзень беларускай науки, Дзень ведаў, Ушэсце Гасподняе, Уваскрэсенне Хрыстова, Вялікая субота, Тацянін дзень, Радаўніца, Вялікдзень, Каляды, Купалле, Дабравешчанне, Науроз, Рамадан.*

2. З малой літары пішуцца назвы родаў і відаў знамянальных падзей і дат, перыяду і эпох, асобных гадоў, дзён і інш.: *імперыялістичная вайна, лютаўская рэвалюцыя, паўстанне Тадэвуша Касцюшкі, кайназойская эра, неаліт, эпоха феадалізму, капиталістичная фармацыя, перыяд аднаўлення, залаты век, высакосны год, дзень адчыненых дзвярэй, санітарны дзень, месячнік дарожнай бяспекі.*

§ 33. Вялікая літара ў назвах з двукоссем

З вялікай літары пішуцца ў двукоссі:

аднаслоўныя назвы і першае слова ў састаўных назвах арганізацый: *адкрытае акцыянернае таварыства «Камунарка», рэспубліканскае ўнітарнае прадпрыемства «Мінскі трактарны завод», установа «Рэдакцыя газеты «Рэспубліка», кінатэатр «Перамога», гасцініца «Юбілейная», рэстаран «Журавінка», кафэ «Світанак», кандытарскі магазін «Ласунак», кнігарня «Слова», рэспубліканскае ўнітарнае прадпрыемства «Выдавецтва «Адукацыя і выхаванне», спарткомплекс «Раўбічы», санаторый «Крыніца», турбаза «Дняпро», медыцынская служба «Хуткая дапамога», Беларускі рэспубліканскі фонд «Узаемаразуменне і прымірэнне», студыя «Сябры», установа адукацыі «Беларускі дзяржжаўны педагогічны ўніверсітэт імя Максіма Танка»;*

аднаслоўныя назвы і першае слова ў састаўных назвах перыядычных выданняў, кніг, атласаў, карт і інш.: *часопіс «Полымя», газета «Звязда», вілейская раённая газета «Шлях Перамогі», інфармацыйны бюлетэнь «Беларусіка», летапіс «Хроніка Быхаўца», даведнік «Правілы беларускай арфаграфіі і пунктуацыі», кніга «Літоўскі статут», перыядычнае даведачнае выданне «Летапіс друку», карта «Рэспубліка Беларусь»;*

аднаслоўныя назвы і першае слова ў састаўных назвах літаратурных, публіцыстычных, навуковых твораў, твораў розных галін мастацтва і інш.: *паэма Якуба Коласа «Новая зямля», камедыя Янкі Купалы «Паўлінка», верш М.Багдановіча «Слуцкія ткачыхі», песня «Ой, рэчанька», кінафільм Э.Клімава «Ідзі і глядзі», карціна В.К.Бялыніцкага-Бірулі «Зазелянелі беларускія бярозкі», габелен Г.Ю.Юзеевай-Шаблоўскай «Жанчыны Палесся», акварэль М.Л.Тарасікава «Букет бэзу», опера А.В.Багатырова «У пущах Палесся», танец «Лявоніха», казка «Сцяпан – вялікі пан»;*

аднаслоўныя назвы і першае слова ў саставуных назвах прадметаў побыту, прамысловых і прадуктовых тавараў: набор мэблі «Вязынка», зубная паста «Лясная», пральны парашок «Ветразь», хлеб «Водар», сыр «Нарач», цукеркі «Крыжачок»;

назвы вытворчых марак тэхнічных вырабаў (машын, механізмаў, прылад, збудаванняў і інш.) бяруцца ў двукоссе і пішуцца з вялікай літары: *аўтамабіль* «Жыгулі», *камбайн* «Ніва», *трактар* «Беларус», *тэлевіzar* «Гарызонт», *іанізатор* «Аніён-40Т», *радыёпрыёмнік* «Селена-403». Назвы саміх вырабаў (акрамя назваў, што супадаюць з асабовымі і геаграфічнымі назвамі) пішуцца ў двукоссі з малой літары: «*масквіч*», «*вольва*», «*боінг*» (самалёт), «*гарызонт*» (тэлевіzar); але: «*Мінск*» (халадзільнік), «*Волга*» (*аўтамабіль*).

### **Правілы напісання разам, праз злучок і асобна:**

§ 34. Агульныя правілы напісання разам, праз злучок і асобна

#### 1. Пішуцца разам:

складанаскарочаныя слова і вытворныя ад іх: *прадмаг*, *газпрам*, *журфак*, *прадмагаўскі*, *газпрамавец* і інш.;

складаныя слова і вытворныя ад іх з пачатковымі іншамоўнымі часткамі *авія-*, *агра-*, *астра-*, *аўдыя-*, *аўта-*, *аэра-*, *бія-*, *варыя-*, *вела-*, *відэа-*, *гама-*, *геа-*, *грам-*, *заа-*, *кіна-*, *макра-*, *медыя-*, *мота-*, *неа-*, *палеа-*, *радыё-*, *сацыя-*, *спарт-*, *стэрэа-*, *танц-*, *тэле-*, *фота-*, *электра-* і інш.: *авіябілет*, *аграхімія*, *аўтаматакрос*, *аўдыявізуальны*, *аэрафотаздымка*, *біябарона*, *варыяфільм*, *веласпорт*, *відэафільм*, *геапалітычны*, *гамагенны*, *грамзапіс*, *заапарк*, *кінастужска*, *макрадэфармацыя*, *медыятэкст*, *мотабол*, *неалітычны*, *палеантраполаг*, *радыёхваля*, *спартбаза*, *стэрэакіно*, *танцклас*, *тэлебачанне* і інш.;

слова з пачатковай часткай *поў-* (*паў-*): *поўнач*, *поўдзень*, *паўгоддзе*, *паўлітра*, *паўсвету*, *паўлыжскі*, *паўста*, *паўсотня*, *паўчвэрткі*, *паўчвэртка*, *паўчвэрці*, *паўлімона*, *паўяблыка*, *паўтары*, *паўтара*, *паўсукно*, *паўпаліто*, *паўарышына* і інш. Калі скарочаная ці падобная да прыстаўкі частка слова далучаецца да ўласнай назвы, яна пішацца праз злучок: *паў-Слуцка*, *паў-Ратамкі*;

слова з прыстаўкамі і падобнымі да прыставак пачатковымі часткамі: *а-*, *анты-*, *арта-*, *архі-*, *гіпер-*, *дыс-*, *дэз-*, *звыш-*, *інтэр-*, *інфра-*, *квазі-*, *контр-*, *мета-*, *між-*, *мілі-*, *пан-*, *паст-*, *псеўда-*, *сін-*, *супер-*, *транс-*, *ультра-*, *экс-*, *экстра-* і інш.: *алагізм*, *антыгуманны*, *архіважны*, *гіперправоднасць*, *дыстрафія*, *дэзактывацыя*, *звышгукавы*, *інтэрнацыянальны*, *інтраспектыўны*, *інфрачырвоны*, *квазізоркавы*, *контрагент* (выключэнне: *контр-адмірал*), *метатэза*, *міжраённы*, *міліметр*, *панславізм*, *пангерманскі*, *пастфактум*, *пастпазіцыя*, *псеўданародны*, *сінгармонія*, *супермаркет*, *трансатлантычны*, *ультрамодны*, *экстэрыйтарыяльны*, *экстраардынарны* і інш.;

складаныя слова, першай часткай якіх з'яўляюцца лічэбнікі: *васьмітысячнік*, *двухбаковы*, *двухзначнасць*, *двухколка*, *двухмоўе*, *двухрогі*, *двухногі*, *двухвостка*, *двухрадкоўе*, *трывіцацідвухгадовы*, *двухтысячагоддзе*, *сямісотпяцідзесяцігоддзе*, *четырохразовы*, *аднагодкі*, *адзінакроўны*, *дванаццаціпавярховы*, *дзесяціпрацэнтны*, а таксама *двукоссе*, *двукрон'*.

#### 2. Пішуцца праз злучок утварэнні, якія з'яўляюцца:

паўторам слова для ўзмацнення яго значэння: *сіні-сіні*, *ледзь-ледзь*, *горача-горача*, *хто-хто*, *ён-ён*, *хадзілі-хадзілі*, а таксама *цип-цип-цип*, *го-го*, *трэсь-трэсь*;

паўторам слова ў іншай лексіка-граматычнай форме: *мама-мамуся, братка-брацейка, сама-саменька, як-ніяк, хто-ніхто, што-нішто, дзе-нідзе, калі-нікалі, каму-нікаму, сам-насам, крыж-накрыж, раз-пораз;*

спалучэннем блізкіх або супрацьлеглых па значэнні слоў: *шум-гам, пайць-карміць, бацька-маці, хлеб-соль, руکі-ногі, шыта-крыта, больш-менш, сям-там, сяк-так, сёй-той, сюды-туды, сёння-заўтра, год-два, трыв-чатыры, жыў-быў, бокам-скокам, а таксама пусці-павалюся, узвей-вецер, гуляй-вецер.*

3. Пішуцца праз злучок складаныя слова, першай (або апошняй) часткай якіх з'яўляецца:

літара або літарная абрэвіятура любога алфавіта: К-мезон (ка-мезон), а-часціца (альфа-часціца), ЗВЧ-разрад, ДНК-залежны, Q-код (кю-код), р-падобны (пі-падобны);

лічба любога злічэння: 50-годдзе, 12-павярховы, 60-гадовы, 3-працэнтны, алімпіяды-97, мода-2008.

4. Пішуцца праз злучок літарныя скарачэнні складаных слоў: с.-г. – сельскагаспадарчы, с.-д. – сацыял-дэмакратычны, ст.-сл. – стараславянскі, і.-е. – індаеўрапейскі.

Злучок («*вісячы дэфіс*») ставіцца пасля першай часткі складанага слова (лічбы), калі другая частка апускаецца ў сувязі з наяўнасцю такой часткі ў наступным аднародным з ім складаным слове: *газа- і водалічыльнік, сацыяльна- і культурназначны, фосфар- і серазмяшчальны, тэле- і радыёвяшчанне, адна-, двух- і трохвалентны, 5-, 10- і 12-павярховы.*

### § 35. Складаныя назоўнікі

1. Пішуцца разам:

складаныя назоўнікі з дзвюх і больш асноў, якія спалучаюцца пры дапамозе злучальных галосных *o* (*a*), *e* (*я*): *конезавод, льнозавод, даляглід, землетрасенне, птушкагадоўля, чалавекалюбства, бульбакапалка, хлебапякарня, свінагадоўля, старадрук, чарназём, гарналыжнік, самалёт, патолагаанатам, медыкансіхолаг;*

складаныя назоўнікі, у якіх першай часткай з'яўляецца дзеяслоўная форма загаднага ладу на *-i* (*-ы*): *вярцішыйка, сарвігалава, вярнідуб, прайдзісвет, пакацігарошак*; але: *перакаці-поле;*

складаныя назоўнікі ад'ектыўнага тыпу скланення, калі яны з'яўляюцца навуковымі тэрмінамі: *галааногія, бруханогія;*

складаныя ўласныя назвы паселішчаў з пачатковай часткай *нова-* (*нава-*), *стара-*, *верхне-* (*верхня-*), *ніжне-* (*ніжня-*), *сярэдне-* (*сярэдня-*) і інш.: *Новалукомль, Наваполацк, Навасады, Навагрудак, Старакожсаўка, Верхнядзвінск, Ніжнявартаўск, Сярэдняборск, Краснаполле, Крутағор’е, Светлагорск.*

2. Пішуцца праз злучок складаныя назоўнікі:

у якіх скланяюцца ўсе слова: *папараць-кветка, вагон-рэстаран, лётчык-касманаўт, член-карэспандэнт;*

у якіх скланяеца толькі апошняе слова: *жар-птушка, сон-трава, стоп-сігнал, вакуум-насос, дызель-матор, генерал-маёр, прэм’ер-міністр, норд-ост;*

з аднаслоўным прыдаткам: *лён-даўгунец*, *заяц-русак*, *нявеста-красуня*, *дзед-мароз*, *горад-герой*. Пры адваротным парадку назоўніка і аднаслоўнага прыдатка злучок не пішацца: *красуня дзяўчына*;

са значэннем цэласнай адзінкі вымярэння: *кілават-гадзіна*, *тона-кіламетр-гадзіна*, *самалёта-вылет*, *чалавека-дзень*; але: *працадзень*;

якія называюць прадстаўнікоў палітычных і іншых грамадскіх рухаў: *ліберал-дэмакрат*, *нацыянал-патрыёт*, *сацыял-дэмакрат*;

з пачатковымі часткамі *арт-*, *віцэ-*, *вэб-*, *лейб-*, *максі-*, *міні-*, *обер-*, *унтэр-*, *штаб-* (*штабс-*), *экс-*, *прэс-*, *блок-*: *арт-галерэя*, *віцэ-прэм'ер*, *вэб-старонка*, *лейб-гвардыя*, *максі-прэс*, *міні-матч*, *обер-майстар*, *унтэр-афіцэр*, *штаб-ротмістр*, *штабс-капітан*, *экс-чэмпіён*, *экс-прэм'ер*, *прэс-сакратар*, *блок-сігнал*; але: *блокпост*.

### 3. Пішуцца праз злучок:

субстантываваныя спалучэнні слоў, якія з'яўляюцца назвамі раслін: *брат-і-сястра*;

састаўныя прозвішчы, імёны і назвы геаграфічных аб'ектаў: *Бялыніцкі-Біруля*, *Дунін-Марцінкевіч*, *Жан-Жак Русо*, *Бураг-Манголія*, *Эльзас-Латарынгія*, *Аўстра-Венгрыя*, *Камянец-Падольскі*, *Буда-Кашалёва*, *Пераяслаў-Хмяльніцкі*, *Давыд-Гарадок*, *Камень-Кашырскі*;

уласныя геаграфічныя назвы, якія з'яўляюцца спалучэннем назоўніка з назоўнікам у месным склоне і прыназоўнікам *на*, а таксама падобнымі іншамоўнымі спалучэннямі слоў з *дэ*, *сюр*: *Растоў-на-Доне*, *Франкфурт-на-Майне*, *Па-дэ-Кале*, *Булонь-сюр-Мэр*;

іншамоўныя ўласныя імёны з канцавымі часткамі *-хан*, *-шах*, *-паша*, *-бей*, *-бай*, *-задэ*, *-аглы*, *-кызы*, *-бек* і інш.: *Ахмат-шах*, *Асман-паша*, *Ізмаіл-бей*, *Курман-бай*, *Турсун-задэ*, *Кёр-аглы*, *Зейнал-кызы*, *Асман-бек*;

іншамоўныя ўласныя назвы асоб і геаграфічных аб'ектаў з пачатковымі часткамі *Ван-*, *Мак-*, *Нью-*, *Сан-*, *Санкт-*, *Сен-*, *Сент-*: *Ван-Дэйк*, *Мак-Магон*, *Мак-Кінлі*, *Нью-Кастл*, *Сан-Себасцьян*, *Сан-Марына*, *Санкт-Пецярбург*, *Сен-Санс*, *Сент-Экзюперы*;

уласныя назвы паселішчаў з пачатковай часткай *Усць-*, *Верх-*, *Соль-*: *Усць-Каменагорск*, *Верх-Ірмень*, *Соль-Ілецк*.

4. Калі ў назве, якая складаецца з двух і больш назоўнікаў, першы абавязначае родавае паняцце, а другі з'яўляецца ўласным імем, яны пішуцца асобна: *рака Днепр*, *горад Мінск*, *вулкан Везувій*, *маёр Кравец*, *дзед Янка*.

5. Артыклі і часціцы (*да*, *дэ*, *ла*, *ле*, *ля* і інш.), а таксама слова *дэр*, *дон*, *фон*, *ван* у іншамоўных уласных назвах пішуцца асобна: *Леанарда да Вінчы*, *Шарль дэ Кастэр*, *Анарэ дэ Бальзак*, *ла Валета*, *ла Мот*, *ле Шапелье*, *ля Крэзо*, *Ван дэр Мейлен*, *фон дэр Гольц*, *дон Хуан*, *Людвіг ван Бетховен*.

6. Асобна пішуцца слова ў геаграфічных уласных назвах, якія з'яўляюцца спалучэннем поўнага прыметніка ці парадкавага лічэбніка з назоўнікам: *Стары Свержань*, *Белы Груд*, *Карнаты Дуб*, *Вялікія Радванічы*, *Старыя Дарогі*, *Астрашыцкі Гарадок*, *Восьмая лінія* (вуліца), *Першая пасялковая* (вуліца), *Першы чыгуначны* (завулак).

## § 36. Складаныя прыметнікі

### 1. Пішуцца разам прыметнікі:

якія суадносяцца са складанымі назоўнікамі, што пішуцца разам: *чарназёмны (чарназём), водаправодны (водаправод), мастацтвазнаўчы (мастацтвазнаўства), іншаземны (іншаземец), радыёфізічны (радыёфізіка), жалезабетонны (жалезабетон), самаходны (самаход), хваляводны (хвалявод);*

якія суадносяцца са словазлучэннямі з падпарадковальнай сувяззю: *каменнавугальны (каменны вугаль), народнапаэтычны (народная паэзія), агульнаадукацыйны (агульная адукацыя), меднарудны, цэнтральнаеўрапейскі, уласнаручны, цвёрдапаліўны, круглагадовы, чырванабокі;*

якія суадносяцца са словазлучэннямі дзеясловаў з назоўнікамі: *дрэваапрацоўчы (апрацоўваць дрэва), масларобны (рабіць масла), мукамольны (малоць муку), касцярэзны, кветкаводчы, водазaborны, ільноцерабільны, лесанарыхтоўчы, лёсавызначальны;*

якія суадносяцца са словазлучэннямі назоўнікаў з лічэбнікамі і прыслоўямі адноснай меры колькасці, аб'ёму, прасторы і інш.: *двуразовы (два разы), трохколавы, двухтысячагадовы, сямісотпяцідзесяцігадовы, саракаградусны, пяцідзесяціпрацэнтны, саракатонны, шматразовы, мнагалюдны, усемагутны;*

першай часткай якіх з'яўляюцца прыслоўі: *моцнадзеючы (моцна дзейнічаць), лёгкапаранены (лёгка параніць), цяжкаўспрымальны (цяжка ўспрымаць), нізкарослы, высокаадукаваны, слабасалёны, добраўпарадкованы, малапрыкметны; але: дыяметральна процилеглы (супрацьлеглы), чиста беларускі, яскрава вызначаны, выключна дасканалы, асабліва адказны, колькасна акрэслены, рэзка адмоўны, кепска ўзараны, усенародна абраны, выпадкова сустрэты, своечасова прыняты, адносна спакойны, бясконца глыбокі, матэрываляна зацікаўлены;*

складаныя прыметнікі з дзвюх і больш лексічных частак, якія служаць для абазначэння навуковых і тэхнічных паняццяў: *стараежытнаўсходнеславянскі, правабярэжназаходнебугскі, старабеларускамоўны, індаеўрапейскі.*

### 2. Пішуцца праз злучок складаныя прыметнікі:

утвораныя ад складаных назоўнікаў, якія пішуцца праз злучок: *вакуум-насосны, генерал-губернатарскі, унтэр-афіцэрскі, ліберал-дэмакратычны, давыд-гарадоўскі, санкт-пецярбургскі і інш.;*

часткі якіх абазначаюць разнародныя назвы адпаведнай прыкметы: *прыродна-гаспадарчы, жыллёва-будаўнічы, аграрна-сыравінны, лячэбна-працэдурны, таварна-грашовы, электронна-вылічальны, навукова-тэхнічны, грамадска-палітычны, сусветна-гістарычны, народна-вызваленчы, сярэдне-верхні, прытарна-салодкі і інш.;*

часткі якіх абазначаюць раўнапраўныя паняцці: *рабоча-сялянскі, руска-беларускі;*

часткі якіх абазначаюць асаблівасці ці адценні разнароднай якасці: *кісла-салодкі, жоўтая-зялёны, горка-салёны, гучна-пявучы і інш.;*

часткі якіх абазначаюць напрамкі свету ў іх спалучэнні: *паўночна-заходні;*

якія ўваходзяць у склад геаграфічных назваў з пачатковай часткай *Усходне-, Заходне-, Паўднёва-, Паўночна-, Цэнтральна-* і інш.: *Паўднёва-Афрыканская Рэспубліка, Заходне-Сібірская раёніна, Цэнтральная-Азіяцкі рэгіён* і інш.;

пачатковай часткай якіх з'яўляюцца лічба або літара любога алфавіта: *1000-гадовы, 5-павярховы, Т-падобны.*

3. Складаныя прыметнікі, утвораныя ад складаных уласных імёнаў са злучком, калі яны маюць прыстаўку, пішуцца разам: *заіськкульскі, перадцянышанскі.*

4. Складаныя прыметнікі з пачатковай часткай *ваенна-* пішуцца разам: *ваеннапалонны, ваеннапалаўвы, ваеннаабавязаны.*

### § 37. Лічэбнікі

1. Пішуцца разам:

складаныя колькасныя лічэбнікі, апошній часткай якіх з'яўляюцца *-дзясят, -сце, -ста, -сот:* *шэсцьдзясят, дзвесце, трыста, пяцьсот;*

складаныя парадкавыя лічэбнікі, апошній часткай якіх з'яўляюцца *-дзясяты, -соты, -тысячны, -мільённы* і інш.: *пяцідзясяты, трохсоты, двухтысячны, сямімільённы, пяцімільярдны, двухсотпяцідзесяціасцімільённы* і інш.

2. Асобна пішуцца састаўныя колькасныя, парадкавыя і дробавыя лічэбнікі: сто дваццаць пяць, трыццаць тры, тысяча пяцьсот адзін, сто дваццаць пяты, трыццаць трэці, тысяча пяцьсот першы, два з паловай, пяць з чвэрткай, тры пятыя, пяць дзясятых, сем сотых.

3. Пішуцца праз злучок:

парадкавыя лічэбнікі, напісаныя лічбамі, пры спалучэнні іх з канчаткамі, часткамі канчаткаў, састаўнымі часткамі ў выглядзе слоў: 25-ы, на 10-м км, 31-га, 10-мільённы, 18-мільярдны;

лічэбнікі, напісаныя словамі або лічбамі, якія абазначаюць прыблізны лік: восем-дзесяць гадоў, дзве-тры гадзіны, сёмае-восьмае стагоддзе, 2-3 гады.

4. Ставіцца працяжнік:

у складаных і састаўных лічэбніках прыблізнага ліку: *праз трывіцаць пяць – трывіцаць сем гадоў, 50–60-я гады;*

пры ўмоўным пералічэнні: *артыкулы 2–7, 1–10 класы.*

### § 38. Прыслоўі

1. Пішуцца разам:

прыслоўі, утвораныя ад прыслоўяў прыставачным спосабам: *назаўтра, назаўсёды, назаўжды, назусім, намнога, наколькі, настолькі, нашмат, насупраць, заўчора, залетась,*

*паслязаўтра, пазаўчора, пазалетась, замнога, задоўга і інш.* Ад такіх прыслоўяў трэба адрозніваць спалучэнні назоўнікаў з прыназоўнікамі, якія ўжываюцца ў значэнні дапаўнення. Назоўнікі з прыназоўнікамі пішуцца асобна: *на заўтра (адкласці), за дзякую (рабіць), да заўтра (скончыць); ад цямна да відна, з цямна да цямна, да ранку, а таксама у адно, па двое, па троє і інш.;*

прыслоўі, якія ўтвораны ў выніку спалучэння прыназоўнікаў у і *на* з рознымі склонавымі формамі колькасных і зборных лічбнікаў: *удвая, утрая, удваіх, утраіх, утрох, учатырох, усемярых, удвух, удзвюх, усямёх, надвое, натroe;*

прыслоўі, утвораныя ад прыметнікаў прыставачна-суфіксальным спосабам: *даляла, дачыста, дасуха, дасыта, здалёку, звысоку, зредку, справа, сослепу, змоладу, змалку, злёгку, паблізу, напросту, паціху, падоўгу, пароўну, улева, управа, навечна, надоўга, насуха, зажывা, зацемна, а таксама заадно, наўдалую, ушчыльную, урассыпнью, упустую, збольшага, нашто, навошта, нізаці, потым, надта, зусім, затым, прытым і інш.* Спалучэнні прыназоўнікаў з займеннікамі пішуцца асобна: *на што, ні за што, з усім, за тым.*

## 2. Пішуцца разам прыслоўі, якія ўтвораны ў выніку спалучэння:

прыназоўнікаў і склонавай формы назоўнікаў, якая самастойна не ўжываецца: *бесперастанку, даічэнту, досьці, замуж, запанібрата, знячэўку, знянацку, навобмацак, наогул, напагатове, напавал, напалам, наперакор, наперарэз, напрост, напярэймы, насцеж, наўздагон, наўздзіў, наўпрост, наўскос, наўцёк, неўзабаве, неўпапад, паасобку, паблізу, спакон, увачу, удоўжскі (удоўж), упокат, употай, усутыч і інш.;*

прыназоўнікаў з формамі назоўнікаў і іншых часцін мовы, калі да падобнай формы назоўніка не можа быць далучана азначэнне або паастаўлена склонавае пытанне з адпаведным прыназоўнікам: *апоўдні, апоўначы, даволі, дадому, замужам, зроду, наадварот, наадрэз, накрыж, напаказ, напалавіну (напалову), напераменку, напракат, напралом, напрыклад, насілу, насмерць (але: не на жыццё, а на смерць), наўдачу, навек, паволі, падрад, падчас, пакрысе, увесень, уброд, уголос, удзень, углыб, упершыню, уранку, уранні, уразброд, усур'ёз і інш.;*

прыназоўнікаў з формамі назоўнікаў *верх, ніз, перад, зад, бок, гары, высь, век, пачатак, раз, ночь, вечар, раніца* і іншых пры адсутнасці пры іх азначэння або дапаўнення: *зверху, наверх, уверх, уверсе, данізу, знізу* (але: з верху да нізу), *наніз, унізе; наперад, уперад, уперадзе; ззаду, назад, узад; збоку, набок, убок, убаку; дагары, згары, угары, угару; увысь; удалеч; навек, навекі; спачатку, упачатку; адразу, ураз; уночы, поначы; звечара* (але: з вечара да ранку), *надвечар, увечары; зранку* (але: з ранку да вечара), *уранку.* Спалучэнні прыназоўнікаў з назоўнікамі пры наяўнасці паясняльнага слова пішуцца асобна: *на верх гары, на ніз ямы, у высь завоблачную, у даль палёў, на векі вечныя, у пачатку года, з пачатку вясны.*

## 3. Пішуцца разам прыслоўі таксама, гэтаксама, штодзень, штоноч (штоночы), штовечар (штовечара), штотыдзень (штотыдня), штомесяц, штогод і інш.

4. Пішуцца праз злучок прыслоўі па-першае, па-другое, па-трэцяе і г.д., а таксама ўтвораныя ад прыметнікаў і займеннікаў прыслоўі, якія пачынаюцца з па- і заканчваюцца на -ску (-цку), -і (-ы), -аму (-яму), -ому, -му (-ыму): *па-гаспадарску, па-беларуску, па-брацку, па-масташку, па-бацькоўску, па-чалавечы, па-хлапечы, па-доброму, па-ранейшаму, па-даўняму, па-веснавому, па-мойму, па-свойму* і інш.

## 5. Асобна пішуцца прыназоўнік у і склонавая форма поўнага прыметніка ў значэнні прыслоўя, калі яна пачынаецца з галоснай: у адкрытую.

6. Пішуцца асобна блізкія па значэнні да прыслоўя спалучэнні назоўніка з прыназоўнікам:

калі паміж прыназоўнікам і назоўнікам можна паставіць азначэнне: *у момант* (*у адзін момант*), *у тупік* (*панаў у такі тупік, што не выбрацца*), *да астатку* (*да самага астатку*);

калі назоўнік у пэўным (адным) значэнні захаваў хаця б некаторыя склонавыя формы з прыназоўнікамі (за выключэннем назоўнікаў *верх, ніз, перад, зад, бок, гара, высь, далеч, век, пачатак, раз,noch,вечар,ранакіінш.:*) *пад паходу, под пахі, под пахамі; па часе, да часу, з часам, у час; праз меру, у меру, па меры; на памяць, на памяці, па памяці; на руку, не з рукі; да душы, па душы; у пару, да пары, не ў пару; за мяжой, за мяжы; за граніцай, за граніцы.*

7. Пішуцца асобна наступныя блізкія па значэнні да прыслоўя спалучэнні назоўнікаў з прыназоўнікамі:

*без: без упынку, без аглядкі, без разбору, без развагі, без толку, без канца; але: бясконца, безупынна, безаглядна, безразважна, бесталкова;*

*да: да адвалу, да зарэзу, да ўпаду, да смерці;*

*на: на баку, на хаду, на ляту, на скаку, на віду, на смак, на слых, на вока, на грэх, на дзіва, на славу, на смех, на гвалт, на злосць, на жаль;*

*з: з налёту, з разбегу, з разгону, з размаху, з наскоку, з ходу, з гарачкі.*

8. Пішуцца асобна:

спалучэнні часціц *не і ні* з прыназоўнікамі формамі назоўнікаў: *не ў меру, не ў пару, не ў лад, не под сілу, не да смеху, не да спеху, не да смаку, не да твару, не на жарт, ні на ёту, ні за гроши;*

спалучэнні назоўнікаў, якія пачынаюцца з галоснай, з прыназоўнікам *у: у абхват, у абдымку, у абмен, у абрэз, у адзіночку, у абцяжку, у імгненні і інш.;*

выразы: *усё роўна, усё адно, як бачыши, як след, як мага і інш.; але: якраз.*

### § 39. Прыйназоўнікі, злучнікі, часціцы, выклічнікі

1. Пішуцца разам:

прыйназоўнікі, якія ўтварыліся ў выніку зліцця прыйназоўніка з назоўнікам: *замест, наконт, накітальт, звыш;*

прыслоўі, якія ўжываюцца ў якасці прыйназоўнікаў і з'яўляюцца вынікам зліцця склонавых форм назоўнікаў з прыйназоўнікамі: *зверху, наперадзе, наперакор, насустрач (насустрэчу), уперад, уперадзе, услед (услед за цягніком);*

злучнікі, якія ўтварыліся ў выніку зліцця прыйназоўніка з займеннікам ці словамі *колькі, столькі: затое, прычым, прытым, паколькі, настолькі.* Такія злучнікі патрэбна адрозніваць ад словазлучэнняў прыйназоўнікаў з адпаведнымі займеннікамі ці неазначальная-колькаснымі словамі: *паволі рабіў, затое грунтоўна* (але: *за што ўзяў, за тое і аддаў); паколькі абяцаў, трэба зрабіць* (але: *бяром па столькі, па колькі дамовіліся);*

злучнікі ажно, альбо (або), нібы, нібыта, каб;

злучнік ды з часціцай *i* (пераважна ў далучальнym значэнні), утвараючы складаны злучнік дый: зраблю дый годзе. Складаны злучнік дый, які ўжываецца пераважна для далучэння сцвярджэння закончанасці, спынення дзеяння, неабходна адрозніваць ад састаўнога злучніка ды з часціцай *i* са значэннем далучэння: *ніхто больш не прапанаваў, ды і нічога не хацелася*;

займеннікі і прыслоўі з постфіксамі *-сь, -сьці*: *дзесь, хтось, дзесьці, хтосьці, кудысьці, чысьці, якісьці*;

займеннікі з пачатковай узмацняльнай часціцай *a*: *аніхто, аніяк, анідзе, анікуды*. Часціца *a* пішацца разам з часціцай *ні*: *ані воблачка, ані нічога, ані не хачу*.

2. Пішуцца асобна слова ў састаўных злучніках: *таму што, так што, хіба што, як толькі, як быцам, перш чым, гэта значыць, то так*, а таксама ў словазлучэннях, якія ўжываюцца ў функцыі пабочных слоў: *можа быць, так кажучы, такім чынам і інш.*

3. Пішуцца праз злучок:

складаныя прыназоўнікі *з-за, з-пад, з-над, з-паміж, з-па-над, па-за, па-над*;

складаныя выклічнікі, падзыўныя і гукапераймальныя слова: *о-го-го, вой-вой-вой, о-ё-ёй, а-я-яй, дзю-дзю-дзю, ха-ха-ха, дзын-дзын-дзын, ку-ку, трах-тарарах, уга-уга і інш.*;

слова з прыстаўкай *абы-*, постфіксамі *-небудзь, -колечы (-кольвеки, -кольвец)*, часціцай *то*: *абы-хто, абы-што, абы-дзе, абы-адкуль, хто-небудзь, дзе-небудзь, куды-небудзь, як-колечы (кольвеки), ён-то, сказаць-то сказаў*.

4. Займеннікі *абы-хто* і *абы-што* пры спалучэнні з прыназоўнікамі пішуцца асобна: *абы ў каго, абы да каго, абы з чым.*

5. Займеннік *абы-які* пры спалучэнні з прыназоўнікамі передаецца або трывамі (*абы з якімі*), або двумя (з *абы-якімі*).

6. Слова, вытворныя ад прыслоўя *абы-як*, з префіксам *абы* пішуцца разам: *абыякавы, абыякава, абыякавасць, абыякаваты і інш.*

7. Часціца *такі* пішацца праз злучок у слова тыпу *ўсё-такі, так-такі*, а таксама ў тых выпадках, калі яна стаіць пасля дзеяслова: *прыйшоў-такі сам*. Ва ўсіх астатніх выпадках часціца *такі* пішацца асобна: *Ён такі надумаўся прыйсці. Ён усё ж такі думае прыехаць.*

8. Пішуцца асобна часціцы *бы (б)*, *жса (ж)*: *прыйшоў бы, прыйшла б, казаў жса, чаму ж, хто ж бы, як жса ж, а таксама што ў такіх спалучэннях, як пакуль што, амаль што, толькі што, сама што, хіба што і інш.*

## § 40. Правапіс *не (ня)* і *ні*

1. *Не (ня)* пішацца разам:

калі без *не (ня)* слова не ўжываецца: *небарака, неруши, неслух, невук, немаўля, невідзімка, незабудка, нечысць, нелюдзім, нехрысць, нядзеля, нявестка, нягода, нястача, нябыт, нявер'е*,

*нязгрэба, нядбальства; ненавідзець, непакоіца, нездаровіца, недамагаць, няможсаца, няволіць; непахісны, непарушины, незабыўны, нелюдзімы, нехлямаяжы, нечуваны; няспынна, няўцям, няшчадна, нельга, няма;*

з назоўнікамі, калі адмоўе прыдае слову без гэтай часціцы значэнне супрацьпастаўлення, адмаўлення: *неспецыяліст, нечалавек, неметал, нятэрмін, нелінгвіст і інш.*, напрыклад: *розніца паміж тэрмінамі і нятэрмінамі, кніга прызначана ў асноўным для неспецыялістаў, нелінгвісту гэтых тэрмінов могуць быць незнаёмыя;*

з прыметнікамі і прыметнікамі прыслоўямі на -о (-а), калі спалучэнне іх з *не* служыць не для адмаўлення якога-небудзь паняцця, а для выражэння новага, супрацьлеглага паняцця: *невысокі* (нізкі), *неширокі* (вузкі), *недалёкі* (блізкі), *неспакойны* (які хвалюеца), *невялікі* (малы), *нелегальна* (падпольна, скрыта), *намнога* (мала) і інш., а таксама з прыслоўем *найначай* (абавязкова). Наяўнасць паясняльных слоў, як правіла, не ўплывае на напісанне разам *не* з прыметнікамі: *незнёмы нам аўтар, невядомыя навуцы факты, непрыгодны для будоўлі матэрыял, няправільныя ў многіх адносінах вывады;*

у дзеяслоўнай прыстаўцы *неда-*, якая абазначае неадпаведнасць патрэбнай норме: *недалічаць* (мець менш, чым трэба), *недаацэньваць* (ацэньваць ніжэй, чым належыць), *недаважваць* (адважваць менш, чым патрабуеца), *недагледзець* (дзіця), *недавыкананы* (выкананы менш за норму), *недамерваць* (адмерваць менш, чым трэба). Ад дзеясловаў з прыстаўкай *неда-* адрозніваюцца дзеясловы з прыстаўкай *да-*, якія спалучаюцца з *не* і абазначаюць не даведзенае да канца дзеянне: *не давучыцца да канца, не дачакацца цябе, не даскочыць да берага, не дасядзець да канца, не даглядзець фільм;*

з дзеепрыметнікамі, пры якіх адсутнічаюць паясняльныя словаў ці супрацьпастаўленне: *неасушаныя* (балоты), *нержавеючая* (сталь), *нечаканы* (прыход), *непрыбраны* (пакой), *незачыненныя* (дзверы), *няходжсаная* (сцежка); але: *не засяянае жытам поле, не асушаныя да гэтага часу балоты. Не (ня) пішацца разам з поўнымі дзеепрыметнікамі і прыметнікамі пры наяўнасці пры іх слоў *вельмі, надта, зусім, выключна, абсалютна, незвычайна* і інш.: *вельмі неабдуманы ўчынак, выключна неспрыяльнае надвор'е, абсалютна непрымальная прапанова, зусім някепскі вынік, надта няласкавы прыём;**

з займеннікамі, калі на часціцу *не* падае націск і паміж *не* і займеннікам *няма* прыназоўніка, і з падобнымі займеннікамі прыслоўямі: *не'хта, не'шта, не'кага, не'чага, не'каму, не'чаму; не'йкі, не'йчи, не'калі, не'куды, не'як, не'калькі, не'дзе, не'адкуль; але: не адкуль, не адтуль* (пры націску на займеннікам прыслоўі);

у прыслоўях: *нечакана, неабсяжна, неўзабаве, незадоўга, неўпапад, непадалёк, неўзаметку, няўцям, нехаця, нельга; у прыназоўніку нягледзячы на; у часціцах няўжо, няхай, постфіксе -небудзь (як-небудзь, хто-небудзь) і слове *няма*.*

## 2. *Не* пішацца асобна:

з дзеясловамі і дзеепрыслоўямі: *не бачыў, не ведаў, не буду рабіць, не бяры, не рабі, не курыць; не ведаючы куды; рабіць не спяшаючыся; сказаць не падумаўшы;*

са словамі іншых часцін мовы, калі ёсць або падразуміваеца супрацьпастаўленне: *не шчасце, а адно гора з вами; любога колеру, толькі не жоўтага; заходзіць да нас, але не часта; не два – больш; не каму, а вам будзе лепш; не пашкоджсаны, але не працуе нешта; вада не гарачая – ледзь цёплая; не далёка – зусім блізка;*

з поўнымі дзеепрыметнікамі, калі пры іх ёсьць паясняльныя слова: *да канца не вырашанае пытанне, не пакінутая без увагі парада, даўно не стрыжаны, цалкам не ўпэўнены;*

з дзеепрыметнікамі ў кароткай форме: *у пакоі (было) не прыбрана, твае правы (былі) не парушаны, дзверы не зачынены;*

з прыметнікамі, прыслоўямі, калі ў якасці паясняльнага слова выступае займеннік або займеннікавае прыслоўе, якія пачынаюцца з *ні*: *нікому не патрэбны, ніхто не галодны, ні да чаго не здольны;*

з прыметнікамі і прыслоўямі з паясняльным словам, якое мае ацэначнае значэнне якасці: *далёка не лепшы вынік, сёння дзень зусім не горышы за мінулы, не спелы яичэ яблык;*

з нязменнымі словамі *не трэба, не варта, не шкода, не супраць*, якія выступаюць у якасці выказніка;

з усімі словамі, часткі якіх пішуцца праз злучок: *паступіў не па-сяброўску, зроблена не палюдску, не навукова-папулярны фільм;*

асобна пішуцца часткі выразу *не раз*: *Не раз прыходзілася яму хадзіць праз гэты лес;*

у зваротах *не хто іншы, як; не што іншае, як; не хто іншы, а; не што іншае, а*, у складзе якіх ёсьць адносныя займеннікі *хто, што* і азначальны займеннік *іншы (хто іншы, што іншае)*, якія ў спалучэнні з *не з'яўляюцца* адмаўленнем іх сумеснага значэння: *не хто іншы ўзяў, як ён; не хто іншы, а толькі ён; гэта не што іншае, як вапна; гэта не што іншае, а толькі нейкі звярок прашмыгнуў*; але: *ніхто іншы не быў, толькі ён; нішто іншае не цікавіць яго, адно толькі кнігі.*

3. Ні пішацца разам:

у займенніках, калі *ні* не аддзелена ад займенніка прыназоўнікам: *ніхто, нішто, нікога, нічога, ніякі, нічый, ніякаму, нічыйго, нічым*; але: *ні ў кога, ні ў якім, ні ў якія, ні да чаго, ні да каго;*

у прыслоўях *ніколі, нідзе, нікуды, ніадкуль, ніяк, ніколькі, нічуць*, а таксама ў вытворных словамах: *нічыйны, ніштаваты, ніякавата, ніякаватасць*;

у слове *нібы (нібыта)*.

4. *Ні* пішацца асобна перад выказнікам у даданых частках складаных сказаў, калі служыць для ўзмацнення сцвярджальнага значэння: *Дзе б ні быў я, Мінскам ганаруся*; а таксама ва ўстойлівых узмацняльных зваротах: *што ні кажы; з кім бы то ні было; што б там ні было.*

### **Правілы пераносу:**

§ 41. Правілы пераносу простых, складаных, складанаскарочаных слоў, умоўных графічных скарачэнняў і іншых знакаў

1. З аднаго радка на другі слова пераносіцца па складах: *во-ля, тра-ва, за-яц, га-ла-ва, ка-ва-лак, стра-ка-ты, пра-ве-рыць, пе-ра-кі-нуць.*

2. Калі ў сярэдзіне слова паміж галоснымі маецца спалучэнне зычных, то пераносіцца на наступны радок або ўсё гэта спалучэнне, або любая яго частка. Можна пераносіць: *ся-стра, ся-стра, сяст-ра; во-стры, вос-тры, вост-ры; пту-шка, птуш-ка; кро-пля, крап-ля; ма-ста-чтва, мас-тац-тва, мас-тацт-ва; ра-змова, раз-мова; за-става, зас-тава; ра-скрыць, рас-крыць, раск-рыць; бя-скрыўдна, бяс-крыўдна, бяск-рыўдна; дзя-ци-нства, дзя-цин-ства, дзя-цинс-тва, дзя-цинс-ва; двац-цаць, два-ццаць; калос-се, кало-ссе; сол-лю, со-ллю; памяц-ю, памя-цию; мыц-ца, мы-цица; паа-бапал, па-абапал; насен-не, насе-нне.*

### 3. Пры пераносе нельга:

пакідаць або пераносіць на наступны радок адну літару, нават калі яна адпавядае складу:  
*аса-ка, лі-нія, ра-дыё, еха-лі, па-коі;*

разбіваць пераносам спалучэнні літар *дж* і *дз*, калі яны абазначаюць адзін гук [дж], [дз']:  
*ура-джай, са-джаць, ра-дзи-ма, ха-дзіць.* Спалучэнні *дж* і *дз* можна разбіваць пераносам, калі *д* адносіцца да прыстаўкі, а *з*, *ж* – да кораня: *пад-жары, ад-жаць, пад-земны, ад-значыць;*

аддзяляць ад папярэдняй галоснай літары *й* і *ў*: *соў-ка, бой-кі, май-стар, дай-сці, зай-мацца, праў-да, слоў-нік, маў-чаць, заў-тра, праў-нук;*

аддзяляць мяккі знак і апостраф ад папярэдняй зычнай: *буль-ба, просъ-ба, вазъ-му, бур'-ян, сем'-яў, мыш'-як.*

4. У складаных словах кожная іх частка пераносіцца згодна з правіламі пераносу асобных слоў: *се-на-ўбо-рка, збож-жас-зда-ча.*

5. Не дзеляцца пры пераносе абревіятуры, якія пішуцца вялікімі літарамі або з'яўляюцца спалучэннем літар і лічбаў, а таксама графічныя скарачэнні слоў і выразаў: *ААН, ЮНЕСКА, НАТА, АБСЕ, ДАІ, АІ-95, г.д., г.зн., стст.*; не адрываюцца пры пераносе ад лічбаў далучаныя да іх злучком канчаткі або часткі канчаткай: *а 19-й (гадзіне), 1-га (студзеня);* не адрываюцца ад прозвішчаў ініцыялы: *Я.Брыль, К.М.Міцкевіч, Я.Ф.Карски, Гурскі М.І.*; не пераносіцца на наступны радок знакі прыпынку; не пераносіцца на наступны радок злучок (дэфіс), які супадае са знакам пераносу (пры гэтым знак пераносу не ставіцца); пры пераносе нельга адрываць ад лічбы скарочаныя назвы адзінак вымярэння: *1990 г., ХХІ ст., 100 кг, 50 га, 2 км, 10 см, 1000 руб.*

## ПУНКТУАЦЫЯ

### Кропка:

#### § 42. Правілы пастаноўкі кропкі

1. Кропка ставіцца ў канцы закончанага апавядальнаага сказа: *Вечар быў цёмны і ціхі. Побач з чыгункай стаяў высокі стары лес, таемны, пануры і важны. На станцыі шумеў паравоз таварнага цягніка, шумеў ціха і роўна, як бы баючыся парушыць спакой гэтага лесу. Замаўкаюць птушыныя звонкія спевы, калі восень прыходзіць у край наш лясны. Позняя нач. Цішыня.*

2. Калі ў канцы апавядальнаага сказа ў дужках указваецца аўтар або даецца пашпартызацыя, то кропка ставіцца пасля дужак: *Жнеі спяваюць у полі, жытва густое жнучы (М.Танк). Госця, маладая дзяўчына, сядзела ў пакоі і ціха размаўляла з маці (У.Караткевіч).* Выдатны паэт і

*крытык Максім Багдановіч вылучаўся глыбокай і шырокай адукцыяй, тонкім разуменнем паэзіі (ЛіМ).*

3. Пасля слоў і сказаў, якія з'яўляюцца загалоўкамі да тэкстаў, папер рознага прызначэння, а таксама кніг, карцін, фільмаў і іншых твораў, пасля надпісаў на шыльдах крапка не ставіцца. Калі ж загаловак, назва або надпіс складаюцца з двух або некалькіх сказаў, то крапка пасля апошняга сказа не ставіцца: *Рэстаран «Ружа». Сямейныя абеды*

4. Кропкай звычайна аддзяляецца «назоўныя тэмы» – назва прадмета, асобы ці з'явы, пра якую будзе ісці гаворка ў наступным тэксле.

Напрыклад:

*Піхты. Вынослівыя, гонкія, стройныя. Яны, як громадводы, тырчаць з тайгі. Без сукоў, адны голыя ствалы. Толькі на самай макавіне дзе-нідзе рэдзенькія кароценкія лапкі (Я.Сіпакоў).*

*Дзед Міронавіч. З-за яго і запісваю гэта. Дзед – у капелюшы, з сахаром у руцэ. А барада... раскошная, як у прапорца (Я.Брыль).*

5. Кропка ставіцца ў канцы пабуджальных сказаў, калі просьба ці пажаданне выказаны спакойным тонам, без клічнай інтанацыі.

Напрыклад:

*Ніколі не спыняйцеся на паўдарозе (Я.Колас).*

*Не шуміце, вербы, ля майго акна (П.Броўка).*

*Бярыце, дзеци, кошыкі, паедзем мы на пошуку тугіх баравікоў (П.Панчанка).*

*Не хітруй, Аўсееў. Тут табе не кірмаши – таргавацца. Табе загадана, ты і выконвай (В.Быкаў).*

6. Кропка ставіцца ў канцы складаных сказаў з ускосным пытаннем.

Напрыклад:

*Пястро падышоў і спытаў у шафёра, ці можна пад'ехаць (І.Шамякін).*

*Дзед Талаш і Мартын Рыль сталі раіцца аб тым, што рабіць далей і куды ісці (Я.Колас).*

*Міхалка і не стараўся дазнацца, дзе бывае яго гаспадар (К.Чорны).*

7. Кропка ставіцца пасля сцвярджальных ці адмоўных слоў-сказаў *так, не* і іх сінонімаў (*ага, але, эге, ну, добра* і інш.) пры адсутнасці клічнай або пытальнай інтанацыі.

Напрыклад:

*«У бібліятэку збіраецеся?» – «Так».*

*«А вы, уласна кажучы, хто? Інжынер?» – «Не. Настаўніца» (І.Шамякін).*

«Ты мяне слухаеш?» – «Ага» (Я.Колас).

8. Кропка ставіцца перад злучнікамі *i*, *ды*, *a*, *але*, *аднак* і інш., калі яны звязваюць паміж сабой самастойныя сказы.

Напрыклад:

*Лабановіч борздзенъка кінуўся да форткі. Але там было ўсё ціха* (Я.Колас).

*Саўчанка дазволіў разлікам добра адаспацца. Ды на холадзе, у сырых нішах, не надта спіцца* (І.Шамякін).

9. Кропкай аддзяляюцца асобныя часткі выказвання пры парцэляцыі.

Напрыклад:

*Людзі змагаюцца і перамагаюць. Вайну. Страх. Голад. Дэспатызм, тупасць...* (І.Шамякін).

«*Тады будзе мір. І шчасце. І жыццё*», – сказаў я не без некаторага пафасу (В.Быкаў).

10. Кропка ставіцца ў канцы рубрык пералічэння, калі гэтыя рубрыкі з'яўляюцца самастойнымі сказамі. Паслядоўнасць пунктаў пазначаецца лічбамі з кропкай.

Напрыклад:

*У пастанове былі запісаны чатыры пункты:*

1. *Арганізація саюз настаўнікаў на падставе пастановы сходу ад 9 ліпеня 1906 года.*

2. *Саюз ставіць сабе асноўнай мэтай – весці барацьбу з самадзяржаўным ладам шляхам пропаганды ідэі рэвалюцыі сярод насельніцтва і распаўсюджання рэвалюцыйнай літаратуры. Кожнаму члену арганізаванага настаўніцтва саюза ставіцца ў абавязак – стварэнне на месцах рэвалюцыйных ячэек з мэтай прыцягнення найбольшай колькасці членаў у саюз настаўнікаў.*

3. *Арганізація настаўніцтва саюзу далучыцца да Усерасійскага саюза настаўнікаў і ўваісці з ім у цесныя зносіны.*

4. *Для вядзення спраў саюза выбіраецца бюро ў складзе 3-х асоб: Садовіча, Райскага і Тукалы* (Я.Колас).

11. Кропка ставіцца пасля ўмоўных графічных скарачэнняў (акрамя стандартных скарочаных абазначэнняў метрычных мер): *г. Мінск; в. Лебядзінец; г. Капыль Мінскай вобл.; але: 100 г, 5 см, 3 сек* і інш.

Калі ўмоўным графічным скарачэннем заканчваецца сказ, то ў канцы сказа другая кропка не ставіцца.

Напрыклад:

*Існуюць індукцыйная электрычна зварка (токамі высокай частаты), зварка электронным промнем і інш.*

12. Кропкай аддзяляюща назвы дзеючых асоб у драматургічных творах, калі гэтыя імёны запісвающа ў адным радку з рэплікай.

Напрыклад:

*Ч а р н а в у с. Можса, я занадта рэзка выступіў. Трэба будзе пагаварыць з ім.*

В е р а. Я лічу, што вы вельмі добра выступілі, і няма чаго вам прабачэння прасіць (К.Крапіва).

13. Кропка ставіцца ў спасылках (у тым ліку і падрадковых) пры ўказанні на крыніцу цытаты пасля прозвішча аўтара, калі ўслед за ім ідзе назва твора гэтага аўтара.

Напрыклад:

*Было лета, самая зялёная пара яго (І.Мележ. «Подых навальніцы»).*

*Тварэц мовы – народ. Задача ж пісьменніка – у фарміраванні, адборы лепшага, у прывядзенні мовы да літаратурных норм. Як бачым, задача немалая. Мы павінны мець мову прыгожую, гучную, простую, але гнуткую і выразную (Я.Колас. «Развіваць і ўзбагачаць літаратурную мову»).*

**Пытальнік:**

§ 43. Правілы пастаноўкі пытальніка

1. Пытальнік ставіцца ў канцы простага сказа (у тым ліку слова-сказа), якім выражаетца прамое пытанне.

Напрыклад:

*Дзе вы, песні жніўныя? Хто вас адвячоркамі панясе над ніваю? (П.Броўка).*

*Адкуль тут музыка нясецца? Чыя тут песня ў душу лъецца? (Я.Колас).*

*– Няўжо дачакаліся? Няўжо праўда? – бы дзіця, радавалася дзяўчына (В.Быкаў).*

*– Га? – не зразумеў пытанне дзед (Я.Колас).*

2. Пытальнік ставіцца ў канцы складаназалежнага сказа, калі пытанне выражана ў галоўнай і даданай частках або толькі ў галоўнай.

Напрыклад:

*Ці ты, бабка, не ведаеш, хто гэта прынёс сюды красак? (Я.Колас).*

*Хто згадае, чаго сэрца плача? (П.Трус).*

*Край мой родны! Дзе ж у свеце краі другі такі знайсці, дзе б магла так, поруч з смеццем, гожасць пышна ўзрасці? (Я.Колас).*

*Што можа быць даражэйшае сэриу чалавека, як у стальных гадах пачуць цябе, роднае слова, у чужой старане? (К.Крапіва).*

Пытальнік можа ставіцца ў канцы складаназалежнага сказа і тады, калі прамое пытанне заключаецца ў даданай частцы.

Напрыклад:

*І скажы, дзядок, адкуль хмары гэтывя выходзяць? (Я.Колас).*

3. Пытальнік ставіцца ў канцы складаназлучанага і бяззлучнікавага складанага сказа, калі кожная яго частка або толькі апошняя частка выражает пытанне.

Напрыклад:

*Ці гэта казку лес складае, ці даль ачнулася нямая і немасць песняй парушала? (Я.Колас).*

*Яго пакрыўдзілі, зняважылі, а ён будзе кланяцца ім? (Я.Колас).*

*Стаміўся ў дарозе, ды дзе спачываць? (П.Броўка).*

*Паслухай добра: чуеш песні? (Я.Колас).*

4. У пытальных сказах з аднароднымі членамі сказа пытальнік можа ставіцца пасля кожнага аднароднага члена з мэтай раздзялення пытання.

Напрыклад:

*Вольна ішлі яны [калгаснікі] пушчай, прыцішыўши крокі... Стрэл адзінокі рэхам трывожна глухім дакаціўся да іх. Што гэта? Стрэл паляўнічы? Ці знак таямнічы? (А.Куляшоў).*

**Клічнік:**

§ 44. Правілы пастаноўкі клічніка

1. Клічнік ставіцца ў канцы простага і складанага сказаў, якія вымаўляюцца з клічнай інтанацыяй.

Напрыклад:

*Эх, і прывабныя стаяць летнія дзянькі! (І.Навуменка).*

*Што за дзяўчына! Што за натура! (Я.Колас).*

*Як хацеў бы я па палях праісці і ўпіцца іх пахам, росамі, паглядзець, зірнуць, як жыты растуць, як калосікі наліваюцца! (Я.Колас).*

*Цыц! Не смець казаць мянушку, а то зніму на вас папружску! (Я.Колас).*

*«Рукі ўгору!» – грымнуў тут дзядзька Мірон... (М.Лынъкоў).*

*Ён не служка тут больш – квіта! (Я.Колас).*

Калі часткі складанага сказа з'яўляюцца клічнымі, то яны раздзяляюцца коскай або іншым знакам прыпынку, а ў канцы сказа ставіцца клічнік.

Напрыклад:

*Якія знаёмыя назвы і слова, якая цудоўная родная мова! (П.Панчанка).*

*Ты паслухай, Апанас, што за голас, што за бас! (Я.Колас).*

Параўн.: *Колькі хараства і чароўнага прывабу ў сініх далях* ў *Колькі новых малюнкаў, свежых матываў і таемных здарэнняў абяцаюць яны вачам і сэру падарожнага!* (Я.Колас).

*Як хітра, мудра збудавана! Як чыста, хораша прыбрана! (Я.Колас).*

2. Клічнік ставіцца пасля звароткаў, якія стаяць у пачатку або ў канцы сказа, пасля выклічнікаў і гукаперайманняў, што стаяць у пачатку, у сярэдзіне ці ў канцы сказа, калі гэтыя слова вымаўляюцца з клічнай інтанацыяй.

Напрыклад:

*Пілічык! Нясі з істопкі, што там ёсць у нас. Людзям час даўно снедаць (М.Лынъкоў).*

*Я помню летнія часіны і вас, грыбыя баравіны! (Я.Колас).*

– Гу-гу! – штось гукне, садрыгненца, бах-бах! – на гук той адзавецца і аж па лесе пойдзе рэхам... (Я.Колас).

*Там рыба – ого-го! (Я.Маўр).*

3. Клічнік ставіцца ў канцы слоў і сказаў, якімі эмацыянальна перадаюцца прывітанні, развітанні, віншаванні, пажаданні, заклікі і інш.

Напрыклад:

– Дзень добры!

– Дзень добры! Сядай, чалавечা! (А.Куляшоў).

– Добры дзень вам! – сказала, усміхаючыся ад нечаканасці і здзіўлення, Вера Сымонаўна (Б.Сачанка).

*Усім народам – мір і ічасце! (А.Астрэйка).*

*Добрай ночы!*

*Слава працаўнікам-хлебаробам!*

*З Новым годам! З новым ічасцем!*

*Здароўя вам і поспехаў!*

4. Клічнік можа ставіцца пасля «назоўнага тэмы» («назоўнага ўяўлення»).

Напрыклад:

*Мурог! Ды што за травіца! І шоўк у ёй мяккі і лён, і вечная наша крыніца з гаючай жывіцай-вадзіцай ад бацькаўскіх, дзедаўскіх дзён! (Я.Колас).*

*Радзіма, Радзіма! Зямля маіх продкаў, гаворка пявучая, песня-душа! Сціскалася сэрца ад болю салодкага, ад горкай любові, пазнанай спяриша (А.Звонак).*

5. Клічнік можа ставіцца ў дужках для выражэння эмацыянальных адносін да зместу выказвання.

Напрыклад:

*Прыйшоў адтуль [з рэдакцыі] ліст. А ў ім, як звычайна, пісалася: «... відаць, вы (!) упершыню ўзяліся за пяро...» (В.Зуёнак).*

*Сцэна (дадатковая), якая падвешана (!) над звычайнай сцэнай, важыць зноў жа ні многа ні мала – сорак пяць тон... (А.Васілевіч).*

### **Шматкроп’е:**

§ 45. Правілы пастаноўкі шматкроп’я

1. Шматкроп’е ставіцца ў канцы апавядальнага сказа для абазначэння незакончанасці выказвання.

Напрыклад:

*Няма Хатыні... Звоняць толькі званы (Р.Мачульскі).*

*І змоўклі абодва надоўга, думалі кожны пра сваё... (Б.Сачанка).*

*Беларусь, Беларусь, ні канца, ні краю... (Я.Брыль).*

*Направа будзе лісцяны лясок. За ім вёска Ямичына. За Ямичынай проста дарога на поўдзень. Адлічыш па дарозе дзве першыя вёскі... (К.Чорны).*

*Людзі ездзяць, а ты... (Я.Брыль).*

2. Шматкроп’е ставіцца пасля апошняга слова пералічэння, калі яно абрываецца.

Напрыклад:

*У гэтым кутку міжрэчча некалькі вёсак маюць назву Рудня: Рудня Марымонава, Рудня Каменева... (І. Шамякін).*

*Ёсць кулямёты, ёсць аўтаматы. І шаблі, карабіны... (Б.Сачанка).*

*Чуеца гоман мне спелае нівы, ціхая жальба палёў, лесу высокага шум-гуд і часлівы, песня магутных дубоў... (Я.Колас).*

3. Шматкроп'е ставіцца для абазначэння нечаканых перапынкаў, перарывістасці ў маўленні, што ўзнікаюць у выніку перажыванняў, хвалявання чалавека або пошуку спосабу выражэння думкі.

Напрыклад:

— Я... так... хлопец... падарожны, праз сябе сам... Я... нічый! — і пры гэтым асцярожна ён [Сымон] зірнуў на дзедаў кій (Я.Колас).

*Я хацеў сказаць, што мы... сёння... не сустракаемся... (І. Мележ).*

*Чакай, як жа яе [настаўніцу] звалі... Гм, Людміла Рыгораўна... Людміла Рыгораўна Капуцкая... Здаецца, зусім нядаўна тое ўсё было... А колькі чаго перажыта!.. (Б.Сачанка).*

*А Сава сказаў коратка і проста: «Для мяне, хоць зараз...» — «Нічога... — перабіў Паддубны. — Толькі канспірацыя... прашу... Асцярожна. Вывучайце сваіх людзей...» (П.Пестрак).*

— Антоська!.. родны мой! канаю... перагарэў, адстаў, знікаю... Вядзі ж ты рэй, вядзі... адзін... як лепшы брат, як родны сын (Я.Колас).

— Я спужсаўся?! — разгараചыўся Лявон. — Я спуж... (З.Бядуля).

4. Шматкроп'е ставіцца ў пачатку, у сярэдзіне, у канцы цытаты, каб паказаць, што ў гэтых месцах прапушчаны словаи.

Напрыклад:

*К.Крапіва, раскрываючы сутнасць сатырычных твораў, адзначае: «...рэзананс сатырычнага твора... залежыць ад значнасці аб'екта, на які гэты твор накіраваны».*

*Доўгі час сяброўскія адносіны звязвалі І.Шамякіна з І.Мележам. «Безумоўна, жывучы пасуседску, — успамінае ён, — мы часта заглядавалі адзін да аднаго і вялі цікавыя літаратурныя размовы, больш спакойныя, глыбокія, чым нашы калектывуныя дыспуты...».*

*І.Шамякін успамінае: «Пленум... надзвычай узбагаціў мяне» (В.Каваленка).*

5. У лексікаграфічных працах пры пропуску часткі цытаты-ілюстрацыі звычайна ставяцца дзве кропкі.

Напрыклад:

*БАРВЕЦЬ, —ве; незак. Тоё, што і б а р в а в е ц ь (у 2 знач.). Грывы канчаліся трохі наводдаль, а за імі.. барвелі ў густой зелені плямы ўжо чырвоных асінак. Караткевіч (Тлумачальны слоўнік беларускай мовы).*

6. Калі скарачаецца цытата, у канцы якой павінен стаяць пытальнік або клічнік, то гэтыя знакі ставяцца пасля дзвюх кропак.

Напрыклад:

*Гэй! узвейце сваім крыллем, арляняты, буйна, бурна..! (Я.Купала).*

Параўн.: *Гэй! узвейце сваім крыллем, арляняты, буйна, бурна, на мінульых дзён магіле, над санлівасцю хаўтурнай!*

7. Шматкроп'е ставіцца ў дыялогу, каб перадаць маўчанне замест адказу на зварот суразмоўцы.

Напрыклад:

— *Дык што, пайшли? — запыталася дзяўчынка.*

—...

— *Ну, чаго ты маўчыши?*

8. Шматкроп'е ставіцца паміж абзацамі пры нечаканым пераходзе ад аднаго плана апавядання да другога.

Напрыклад:

*Яна была яничэ зусім маладая, але на твары яе ляжсаў адбітак перажытага. Цесненъкія маришынкі сабраліся на яе лбе і каля рота, сінія кругі былі пад вачыма, твар увесь быў запэцканы зямлёй. Кароценъкі рваны кожушок на ёй таксама быў у зямлі...*

*Часавы раздзеўся, набраў у кварту вады і стаў умывацца. За ім памыліся яничэ два. Кабета падняла галаву і напрасіла дазвалення памыцца (К.Чорны).*

Калі пераход ад аднаго плана апавядання да другога мае больш рэзкі харектар, то шматкроп'е ставіцца ў канцы першага абзаца і ў пачатку другога.

Напрыклад:

*Ці помніць яна, што гаварыла вясною? Тады ў садзе белай пенай з ружсовымі прасветамі цвілі яблыні... Цвілі, каб за ўсё лета антонаўкі выраслі, паспелі, сталі такімі, як некалі яна казала...*

*...Успомніла! Зірнула на Антона, усміхнулася, узяла самы большы яблык і паднесла да губ (І.Грамовіч).*

9. Шматкроп'е можа ставіцца пасля «назоўнага тэмы».

Напрыклад:

*Хатынъ... Мала хто чуў, мусіць, гэтую назву да вайны. Мала хто ведаў і самую вёску, якая згубілася сярод лясоў і пагоркаў Лагойшчыны.*

*Максім Багдановіч... Кароткі быў яго жыццёвы век. Ён выміраеца Ѹважаццю пяцю гадамі. Многія літаратары ў такім узросце толькі пачынаюць тварыць. Ён жа – закончыў* (А.Бачыла).

**Коска ў простым сказе:**

§ 46. Коска паміж аднароднымі членамі сказа

1. Коскай раздзяляюцца аднародныя члены сказа, якія не звязаны паміж сабой злучнікамі.

Напрыклад:

*Згінулі сцюжы, марозы, мяцеліцы* (Я.Купала).

*Наўкола гуў, гаманіў, мітусіўся салдаўкі натоўн* (В.Быкаў).

*Молада, хораша, звонка співаў гарманіст* (Я.Брыль).

Не з'яўляюцца аднароднымі членамі і не аддзяляюцца адзін ад аднаго коскай два дзеясловы ў аднолькавай форме, якія стаяць побач, утвараючы ў сэнсавых адносінах адно цэлае тыпу: *Пайду вазьму. Пайсці даведацца. Вазьмі аднясі. Сядзем абліччы. Устань паглядзі.*

2. Раздзяляюцца коскамі два або некалькі прыметнікаў-азначэнняў, якія адносяцца да аднаго і таго слова ў сказе і характарызуюць прадмет з аднаго боку, г.зн. называюць падобныя прыкметы аднаго прадмета.

Напрыклад:

*Мяккія, ласкавыя гукі стройным сугалоссем паліліся па пакоі* (Я.Колас).

*Беларусь, твой народ дачакаецца залацістага, яснага дня...* (М.Багдановіч).

Раздзяляюцца коскамі азначэнні, якія абазначаюць адметныя адзнакі розных прадметаў.

Напрыклад:

*Навучэнцы гімназій маюць магчымасць вывучаць нямецкую, французскую, іспансскую, англійскую літаратуры.*

Не раздзяляюцца коскамі неаднародныя прыметнікі-азначэнні.

Напрыклад:

*Над далёкімі лясамі звісала тонкая блакітная смуга* (Я.Колас).

*Я гляджу на зялёнае рослае жытва, на крутыя мурожныя ў лузэ стагі* (С.Грахоўскі).

*Плыве над верасам хваёвы душны пах* (П.Панчанка).

*Насталі кароткія туманныя асеннія дні* (Я.Колас).

3. Коскай аддзяляюцца аднародныя члены сказа, якія звязваюцца паміж сабой злучнікамі *a*, *але*, *ды* (у значэнні «але»), *аднак*, *хоць*, *толькі і інш.*

Напрыклад:

*Паўлюк толькі зірнуў, але нічога не сказаў* (Я.Колас).

*Сонца толькі што ўзышло, аднак прыгравала ўжо даволі горача* (Э.Самуйлёнак).

*Голос яго ўжо быў амаль звычайны, толькі хрыпей...* (І.Шамякін).

*I дзядзька быў рыбак выдатны, хоць больш урыўкавы, прыватны...* (Я.Колас).

*Дождж быў моцны, ды кароткі.*

4. Коскай аддзяляюцца аднародныя члены сказа, якія звязваюцца пры дапамозе парных злучнікаў *як ... так i*; *не толькі ... але (a) i*; *калі не ... то (дык)*; *хоць ... але (a)*; *хоць i не ... затое (аднак)*; *не то што ... але i і інш.*

Напрыклад:

*Пажар заўважылі як з баракаў, так i з пасёлка* (П.Пестрак).

*Маці як несла патэльню яечні на стол, так i застыла з ёю на паўдарозе* (І.Шамякін).

*Каб не то што сказаць, але i падумаць ніхто кепскага не мог...* (І.Мележ).

*Якуб Колас – паэт, i паэт не толькі ў сваіх паэмах, але i ў прозе* (Б.Сачанка).

5. Коскай аддзяляюцца адзін ад аднаго аднародныя члены сказа, якія звязваюцца пры дапамозе паўторных злучнікаў *i ... i*, *ды ... ды*, *то ... то*, *ні ... ні*, *не то ... не то*, *ци ... ці*, *ци то ... ці то, або (альбо) ... або (альбо) i інш.*

Напрыклад:

*Я рад i сонцу, i вясне, i дождзыхыку* (Я.Пушча).

*Пазбіраць іх [людзей] толькі трэба ды на добрую дарогу наставіць, ды даць iм добрага камандзіра* (Я.Колас).

*Касцы iдуць то грамадою, то шнурам цягнуць, чарадою, то паасобку, то па пары...* (Я.Колас).

*Ні далеч, ні час не заслоняць мне родных бароў* (Я.Колас).

*Потым чуваць ці то птушыны шчэбет-перасвіст, ці то веснавое бульканне ручайн* (Я.Брыль).

6. Калі паўторныя злучнікі *i ... i*, *ні ... ні*, *то ... то* звязваюць слова як аднародныя часткі ўстойлівых (фразеалагічных) выражазай, то ў іх перад гэтымі злучнікамі коска не ставіцца.

Напрыклад:

*i днём i ноччу, i туды i сюды, i смех i грэх, i смех i слёзы, i смех i гора, i скокам i бокам, i так i сяк, i так i гэтак, i тут i там, i вашым i нашым, i такі i гэтакі, i ў хвост i ў грыву;*

*ні так ні гэтак, ні бэ ні мэ, ні сёе ні тое, ні з таго ні з сяго, ні ўзад ні ўперад, ні жывы ні мёртвы, ні рыба ні мяса, ні кала ні двара, ні даць ні ўзяць, ні многа ні мала, ні больш ні менш, ні адтуль ні адсюль, ні свет ні зара, ні стаць ні сесцы, ні села ні пала, ні слуху ні духу, ні складу ні ладу, ні гневу ні ласкі, ні канца ні краю, ні сват ні брат, ні к сялу ні к гораду, ні ў кола ні ў мяла, ні ў пяць ні ў дзесяць, ні грозьбай ні просьбай, ні спору ні ў малоту, ні дому ні лому;*

*то скокам то бокам, то сюды то туды, то ўзад то ўперад, то тое то сёе, то так то сяк і інш.*

7. Не аддзяляюцца коскай два аднародныя члены сказа, якія звязваюцца паўторнымі злучнікамі, калі яны паводле сэнсу і інтанацыі ўтвараюць адзінства.

Напрыклад:

*Як хмары закрылі i сонца i зоры, пайшоў [Каліна] партызаніць да бору... (П.Броўка).*

*Вітаю цябе я i соллю i хлебам! (Я.Купала).*

*I дзень i два яны ў дарозе (Я.Колас).*

*Ці вясною ці ўлетку шмат народу на палетку (А.Русак).*

8. Коскай раздзяляюцца ўсе аднародныя члены сказа, калі папярэднія з іх звязаны паміж сабой без злучнікаў, а наступныя – пры дапамозе паўторнага злучніка *i*.

Напрыклад:

*Жыццё чулася ў траве, у гаёчку, i лясочку, на палях, i на лугах, i ў зялёненькім лужочку, i ў крынічных берагах (Я.Колас).*

*Дзень iграе на жалейцы, на трубе, i на ражску, i на сінім трыснягу (М.Танк).*

9. Калі паўторны злучнік *i* стаць пасля першага аднароднага члена, перад злучнікам таксама ставіцца коска.

Напрыклад:

*У песнях жа родны край, родныя слова жылі, i жывуць, i жыць будуць (Я.Купала).*

10. Коскай аддзяляюцца аднатыпныя пары аднародных членаў сказа, звязаных паміж сабой злучнікам *i*. (У сярэдзіне пар коска не ставіцца.)

Напрыклад:

*Паэтам сваёй справы павінен быць кожны: каваль i інжынер, матэматык i гісторык, географ i выкладчык літаратуры (В.Вітка).*

*Сосны і вязы, дубы і асіны вакол возера вартай пасталі* (Я.Купала).

11. Калі злучнік *i* звязвае больш як дзве пары аднародных членаў скажа, то перад ім ставіцца коска. (У сярэдзіне пар, звязаных паміж сабой злучнікам *i*, коска не ставіцца.)

Напрыклад:

*Лясы ў нашай краіне можна сустрэць вялікія і малыя, і густыя і рэдкія, і хвойныя і змешаныя.*

12. Калі злучнік *i* звязвае неаднاتыпныя пары аднародных членаў скажа, паміж імі коска не ставіцца.

Напрыклад:

*Удзень і ўночы над палямі і лясамі чуліся выбухі снарадаў і аўтаматная страляніна* (І.Мележ).

#### § 47. Коска паміж словамі, якія паўтараюцца

1. Коскай раздзяляюцца аднолькавыя слова і радзей – спалучэнні слоў, не звязаныя паміж сабой злучнікамі (за выключэннем *i, dy*), якія пераважна стаіць побач і паўтараюцца для сэнсавага падкрэслівання працягласці, бесперапыннасці дзеяння, для колькаснага або эмацыянальнага выдзялення прадметаў, з'яў, асоб, для ўзмацнення прыкметы і ступені якасці, сцвярджэння або адмаўлення і інш.

Напрыклад:

*Плыве, плыве за хмарай хмара...* (П.Трус).

*Не веру, не веру і не веру. Гэтага не магло быць* (К.Крапіва).

*Ніколі, ніколі нідзе не забыць, як хлопцы выходзяць адранкам касіць* (П.Броўка).

*І рэчка ёсць. А рыбы, рыбы!* (Я.Колас).

2. Калі перад словам, якое паўтараецца, стаіць слова *толькі* або *i толькі* ці *іменна*, то коскамі выдзяляеца разам усё гэта спалучэнне.

Напрыклад:

*Перад Лабановічам усплыў вобраз Ядвісі, і зноў аб ёй, толькі аб ёй, пачаў ён думаць* (Я.Колас).

*Значыць, ты з ім, іменна ты з ім, а не ён з табою* (А.Кулакоўскі).

*У яго, і толькі ў яго, хацела б яна вучыцца мужнасці, высакародству, адданасці справе* (А.Васілевіч).

3. Калі перад кожным словам, якое паўтараецца, стаіць злучнік *i*, то перад ім ставіцца коска.

Напрыклад:

*I гудуць, і гудуць па азімай раллі трактары* (М.Танк).

*Глуха шэпча лес зялёны, і шуміць ён, і шуміць* (Я.Колас).

Коска ставіцца перад далучальнымі злучнікамі *i*, *ды*, якія стаяць пры паўтораным слове з удачлівеннем.

Напрыклад:

*Я пакахаў цябе з дзяцінства, і пакахаў да слёз* (П.Трус).

4. Коскай не раздзяляюцца пры паўторным ужыванні слова, якія стаяць побач:

два слова, звязаныя адзіночнымі злучнікамі *i*, *ды* (у значэнні *i*): *Хваля паветра дрыжысьць і дрыжысьць* (Я.Колас). *Кругом была вада і вада* (Я.Маўр). *Дні бягуть ды бягуть* (Я.Колас);

два аднолькавыя або аднакаранёвыя слова, калі наступнае слова ўжываецца з адмоўем *не*: *было не было, прасі не прасі, хочаш не хочаш, дагоніш не дагоніш, купіў не купіў, злавіў не злавіў, дрэва не дрэва, брат не брат, і ён не ён, насіць не перанасіць, вазіць не перавазіць, прасіць не дапрасіцца, чакаць не дачакацца, капаць не дакапацца, сказаць не скажаш, зрабіць не зробіш і інш.;*

два аднолькавыя слова, калі наступнае слова ўжываецца з часціцай *дык* і паўтараецца для ўзмацнення меры дзеяння, ступені якасці: *закінуў дык закінуў, падскочыў дык падскочыў, скакаць дык скакаць, страсянуў дык страсянуў, вецер дык вецер, паводка дык паводка, чалавек дык чалавек. Калі самалёт крута пайшоў уніз, Сашка не спалохнуўся: скакаць дык скакаць* (М.Лынъкоў).

#### § 48. Коска пры параўнальных зваротах

1. Параўнальная звароты, якія пачынаюцца злучнікамі *як, бы, як бы, нібы, нібыта, быццам, як быццам, што, як i, чым*, выдзяляюцца коскамі.

Напрыклад:

*Па небе хмары, як палотны, паўночны вецер рассцілае* (Я.Колас).

*Дзяўчата, нібы русалкі, карагоды водзяць* (П.Панчанка).

*Поле, нібыта падковай, акружана лесам* (І.Навуменка).

*Над возерам устае, быццам белая воўна, пахучы туман* (З.Бядуля).

*Зоры высыпаюць, бы іней...* (Я.Колас).

2. Выдзяляюцца коскамі спалучэнні слоў *як адзін, як правіла, як звычайна, як знарок, як цяпер, як заўсёды і інш.*

Напрыклад:

*Мы па сігналу ваеннаі трывогі ўсе, як адзін, уставалі на бой* (П.Глебка).

*Пажылья людзі памятаюць, як цяпер, дзень заканчэння Вялікай Айчыннай вайны.*

*Каля магазіна, як заўсёды, збіраюца вяскоўцы.*

3. При пароўнальных зваротах са злучнікамі як, як быццам, чым і іншых у шэрагу выпадкаў коска не ставіцца.

Коска не ставіцца перад злучнікамі як і чым у спалучэннях больш як (не больш як), больш чым (не больш чым), менш як (не менш як), менш чым (не менш чым), не бліжэй як, не далей як, не часцей як, не радзей як, не іначай як, усё роўна як і інш., якія выражаюць абмежаванне ў прасторы, часе, колькасці.

Напрыклад:

*Абоз расцягнуўся больш як на вярсту* (Я.Колас).

*Менш чым праз хвіліну Несцяровіч вярнуўся ў хату* (К.Чорны).

У такіх спалучэннях коска перад як і чым ставіцца тады, калі яны сэнсава і інтанацыйна выдзяляюцца.

Напрыклад:

*Лес патрэбен людзям не меней, чым хлеб* (І.Навуменка).

*Людзей у лесе было больш, як грыбоў* (Я.Колас).

4. Не выдзяляюцца коскамі:

устойлівыя выразы са злучнікам як: як мага, як след, як мае быць, як належыць, як не ў сябе і інш.

Напрыклад:

*Трэба як належыць рыхтавацца ў дарогу.*

*Не паспей Лабановіч як мае быць разгледзець гэтых ўбогія апартаменты вартаўніка, як зараз жа вымыла з-за дрэў яго постаць* (Я.Колас);

устойлівыя пароўненні з як: відна як днём, гол як сакол, галодны як воўк, злы як сабака, белы як палатно, белы як снег, пабляднеў як палатно, моцны як дуб, здаровы як бык, лёгкі як пярынка, няўклюдны як мядзведзь, патрэбны як паветра, чорны як сажа, цвёрды як камень, чырвоны як рак, цёмна як ноччу, хітры як ліса, палахлівы як заяц, халодны як лёд, баяцца як агню, берагчы (глядзець) як вока, ведаць як свае пяць пальцаў, маўчаць як рыба, біцца як рыба аб лёд, не бачыць як сваіх вушэй, як рукой зняло, як рукой падаць, як кот наплакаў, растаў як снег, лопнуў як мыльны пузыр, прыстаў як смала, стаіць як укопаны, спаў як забіты, расце як на дражджах, адчуваць сябе як дома, усе як на падбор, як на далоні, як на іголках і інш.

5. Не выдзяляюцца коскамі параўнальныя звароты, якія з'яўляюцца іменнай часткай выказніка.

Напрыклад:

*Яны для мяне як бацькі* (В.Быкаў).

*Ты як песня тая* (Я.Пушча).

*Ліпа нібы цёмная хмара за акном* (Я.Брыль).

6. Коска не ставіцца перад параўнальным зваротам, калі перад ім ёсць часціца *не* або прыслоўі *зусім, амаль*.

Напрыклад:

*Міхась трymаўся не як сталы чалавек* (Я.Колас).

*Яны адчувалі сябе амаль як дарослыя людзі* (Я.Колас).

7. Не выдзяляюцца коскамі звароты з *як*, калі яны ўжываюцца са значэннем «у якасці» або са значэннем тоеснасці.

Напрыклад:

*Чмаруцьку ведаюць усе як чалавека з фантазіяй* (М.Лынькоў).

*Ён славіўся ў брыгадзе як выдатны падрыўнік* (І.Мележ).

*Я захоўваю франтавыя пісьмы братоў і сяброў як памяць аб іх.*

*Гэта книга выдадзена як дапаможнік для студэнтаў.*

*Быў дзень як дзень.*

*Алесь быў хлопець як хлопець.*

§ 49. Коска пры адасобленых азначальных зваротах і словах

1. Коскамі выдзяляюцца:

дапасаваныя азначэнні, выражаныя дзеепрыметнікамі і прыметнікамі словазлучэннямі, што стаяць пасля назоўніка, які паясняюць.

Напрыклад:

*Між імён, праслаўленых на свет, былі імёны нашых блізкіх і знаёмых* (П.Глебка).

*Вядома, няма ўжо таго пярэстага дывана, калі бела-сінім полыменем палае дол, зарослы пралескамі* (І.Навуменка).

*Сінявокая смуга, поўная цеплыні і ласкі, песьціла далёкія лясы і купчастыя бярозы* (Я.Колас);

дапасаваныя азначэнні, выражаныя прыметнікамі і дзеепрыметнікамі без паясняльных слоў, калі яны стаяць пасля назоўніка, з якім звязаны, і звычайна маюць падкрэсленую сэнсавую нагрузку.

Напрыклад:

*Шуміць рака, вясёлая, жывая* (А.Бачыла).

*А пад поўнач пасыпаў сняжок, заложны, спорны, густы і сухі* (Я.Колас).

*Хата, вымытая і прыбраная, чакала гасцей.*

*Лабановіч, зацікаўлены, глянуў яичэ раз на пасаду* (Я.Колас);

дапасаваныя азначэнні, выражаныя прыметнікамі і дзеепрыметнікамі (з паясняльнымі словамі і без іх), калі яны стаяць перад назоўнікам і маюць дадатковае акалічнаснае адценне (прычыны, уступкі).

Напрыклад:

*Узрушаны і выведзены з раўнавагі, старыня грозна ўшчувае крыкуноў* (Я.Колас).

*Захоплены гэтаю новаю думкаю, Пракоп доўга не можа заснуць* (Я.Колас).

*Падахвочаныя, дужыя, хлопцы адразу ўзяліся за працу* (Я.Колас);

дапасаваныя азначэнні, выражаныя прыметнікамі і дзеепрыметнікамі з паясняльнымі словамі і без іх, якія адносяцца да назоўніка (пераважна да дзейніка) і стаяць перад ім, радзей – пасля яго, але аддзеленыя ад гэтага назоўніка выказнікам ці іншымі членамі сказа.

Напрыклад:

*Магутныя ў сваёй велічы, стаялі старыя дубы* (І.Навуменка).

*Мокрая і прыцінутая асеннім холадам, цяпер гэта расліннасць усё яичэ гусцілася і ўпарта зелянела* (К.Чорны).

*Ігнась вярнуўся дадому праз два тыдні, схуднелы, абарваны* (У.Ліпскі);

дапасаваныя азначэнні, выражаныя прыметнікамі і дзеепрыметнікамі, адзіночныя і з паясняльнымі словамі, якія адносяцца да асабовых займеннікаў.

Напрыклад:

*Пранікніцеся любоўю да маёй Беларусі, людзі. Велічная і гордая, яна таго вартая* (У.Караткевіч).

*Радасная здагадка азарае мяне, і, здзіўлены, я паволі ўстаю ў аконе* (В.Быкаў).

*Пільны, насцярожсаны, ступіў ён у хату* (І.Мележ).

Калі ў склад адасобленага азначальнага звароту ўключана іншая ўдакладняльная канструкцыя, то яна выдзяляецца коскамі: *Навокал быў густы травяністы луг, усыпаны, нібы пацеркамі, расою... (Я.Сіпакоў)*.

Калі дапасаваныя азначэнні не маюць выражанага акалічнаснага значэння, коска можа не ставіцца: *Працяты марозам снег хрустка скрыпеў пад нагамі дзеда Талаша і грамознага Мартына Рыля (Я.Колас).*

2. Дапасаваныя азначэнні, выражаныя прыметнікамі і дзееприметнікамі, адзіночныя і з паясняльнымі словамі, адасабляюцца і выдзяляюцца коскамі і ў тым выпадку, калі пры іх займеннік адсутнічае, але падразумываецца: *Заняты думкамі, [я] і не заўважыў, як надышоў вечар.*

3. Калі да аднаго назоўніка або займенніка ў сказе адносяцца некалькі адасобленых азначэнняў, выражаных дзееприметнікамі і прыметнікамі словазлучэннямі або адзіночнымі азначальнымі словамі, то яны раздзяляюцца коскамі як аднародныя члены сказа.

Напрыклад:

*Даніла Платонавіч смяяўся ічыра і весела, гэтак жа як і яны, маладыя, бадзёрыя (І.Шамякін).*

*Ён [дзік], натапыраны, раз'юшаны, раз'ятраны, стаяў непадалёку ад толькі што вырытай ямкі і цяжка дыхаў – бакі яго хадзілі ходырам (Б.Сачанка).*

4. Не адасабляюцца і не выдзяляюцца коскамі дапасаваныя азначэнні, выражаныя адзіночнымі прыметнікамі і дзееприметнікамі, што стаяць пасля назоўніка, які паясняюць і з якім утвараюць адно сэнсавае цэлае.

Напрыклад:

*Плыве, гудзе шум гулкі, будаўнічы... (Я.Купала).*

*Травою спелаю, мурожнай уся запахла сенажаць (А.Астрэйка).*

5. Не выдзяляюцца коскамі дапасаваныя азначэнні, выражаныя прыметнікамі і дзееприметнікамі (з паясняльнымі словамі або без іх), якія пры цеснай сувязі з дзеясловам становяцца іменнай часткай выказніка.

Напрыклад:

*Саша ішла дадому вясёлая, узрущеная гульней (І. Шамякін).*

*А лес, як добры той знаёмы, стаіць зблелы, нерухомы (Я.Колас).*

6. Адасабляюцца і выдзяляюцца коскамі:

недапасаваныя азначэнні, выражаныя назоўнікамі ва ўскосных склонах (з паясняльнымі словамі і без іх), з прыназоўнікамі і, радзей, без прыназоўнікаў.

Напрыклад:

*Без шапкі, у адной гімнасцёры, Васіль з усея сілы працаўаў вёсламі (І.Шамякін).*

*Хутчэй бы прыйшла зіма, белая і маладая, з малінавымі маразамі, са звонам канькоў на лёдзе і навагодній ёлкай (П.Панчанка).*

*На гарадок паўзла цёмна-шызыя хмара, з ружова-серабрыстымі беражскамі (С.Грахоўскі);*

*прыдаткі, якія адносяцца да асабовых займеннікаў і звычайна стаяць пасля іх, зредку – перад займеннікам.*

Напрыклад:

*I толькі ён, мароз заўзяты, мароз занадта зухаваты, адзін па лесе паходжае... (Я.Колас).*

*Вуń яны цягнуцца, варожыя акопы (А.Марціновіч).*

*Сын лесніка, я сам з маленства любіў паліць касцёр, пасядзець ля вогнішча (І.Шамякін);*

*прыдаткі, якія адносяцца да назоўнікаў, стаяць пасля іх і не ўтвараюць з імі цеснага сэнсавага адзінства, у тым ліку і тыя, што далучаюцца пры дапамозе злучніка як (з адценнем прычыны).*

Напрыклад:

*I мядзведзь, даўні ўладар пушчаў, таксама прабівае сабе сцежку, прыходзячы з далёкіх нязведеных сховаў (П.Пестрак).*

*Сцяпана, як смелага салдата, часта пасылалі ў разведку (В.Быкаў);*

*прыдаткі, якія з'яўляюцца ўласнымі імёнамі, стаяць пасля агульнага назоўніка і маюць удакладняльнае значэнне (перад імі можна без змены сэнсу ўставіць слова гэта значыць, а іменна).*

Напрыклад:

*Часцей заходзіць туды і старышыня, Захар Лемеш (Я.Колас).*

*Гэта быў наш сусед, Іван Бразоўскі, Шуркаў бацька (Я.Брыль);*

*прыдаткі, якія адносяцца да ўласнага імя, стаяць пасля яго і маюць удакладняльнае значэнне.*

Напрыклад:

*Ганна, маці Лабановіча, была жанчына добрая, працавітая, руплівая... (Я.Колас).*

*Самай выдатнай фігурай Адраджэння быў Францыск Скарэна, сын купца з Полацка (У.Караткевіч).*

*Перад уласным імем і агульным назоўнікам прыдатак адасабляецца толькі тады, калі мае дадатковае акаличнаснае значэнне: Пісьменнік-псіхолаг, Колас вельмі добра разумеў чалавечыя характеристы (І.Шамякін).*

Два прыдаткі, якія стаяць перад уласным імем, коскамі не аддзяляюцца, трох і болей – аддзяляюцца: *доктар тэхнічных навук прафесар Сідарчук І.М.; начальнік штаба капитан Дзянісаў; доктар тэхнічных навук, прафесар, лаурэат Дзяржаўнай прэміі Рэспублікі Беларусь Мацкевіч Ю.Ф.; дэкан, доктар хімічных навук, прафесар Васільеў А.А.* і інш.

Пасля ўласнага імя прыдаткі такога тыпу аддзяляюцца коскамі: *М.І.Смяян, доктар сельскагаспадарчых навук, прафесар, акадэмік Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, заслужаны дзеяч науки Рэспублікі Беларусь.*

7. Выдзяляеца коскамі прыдатак да назоўніка або асабовага займенніка, які ёсьць або падразуміваеца ў папярэднім сказе ці ў частцы складанага сказа: *Дзе ж падзеўся той Сымон? Ці дзе ходзіць спазарання, непаседа-ветрагон?* (Я.Колас).

§ 50. Коска пры адасобленых акалічнасцях і акалічнасных зваротах

1. Коскай выдзяляеца акалічнасці, выражаныя дзеепрыслоўнымі зваротамі, незалежна ад іх месца ў сказе.

Напрыклад:

*Шчасце ў працы знайшоўши, добра ў полі араць* (П.Броўка).

*Нізкія сонечныя прамяні, яничэ не абласкаўши зямлю, знаходзілі беласнежную кіпень яблынь і запальвалі яе ружовым святлом* (В.Карамазаў).

2. Акалічнасці, выражаныя дзеепрыслоўнымі зваротамі, якія з'яўляюцца ўстойлівымі выразамі, коскамі не аддзяляюцца.

Напрыклад:

*Яны працавалі не пакладаючы рук* (З.Бядуля).

*I слухаюць яго вуши развесіўши* (А.Макаёнак).

*Растуць яны [дзеці] тут у нас на лес гледзячы* (Я.Брыль).

3. Выдзяляеца коскамі акалічнасць, выражаная адзіночным дзеепрыслоўем пры дзеяслове-выказніку.

Напрыклад:

*Раз-пораз стукалі, падаючы, сплаваныя дрэвы* (П.Галавач).

*Успыхвалі, трапечучы, белыя ракеты* (І.Мележ).

*I нечакана над самай галавою раскалоўся гром, затрашчала, ломячыся, дрэва* (В.Адамчык).

4. Акалічнасці, выражаныя адзіночнымі дзеепрыслоўямі, не адасабляюцца і не выдзяляюцца коскамі, калі стаяць пасля дзеяслова-выказніка і сваім значэннем набліжаюцца да прыслоўя спосабу дзеяння ці часу.

Напрыклад:

*Бацька доўга сядзіць задумаўшыся, і я не чапаю гэтых дум* (Я.Скрыган).

*Лена бегла не азіраючыся* (М.Лынъкоў).

*Не хваліся сеўши, а хваліся з'еўши* (Прыказка).

*Людзі хутка ўстаюць, спяшаючыся апранаюць сваё скурданое адзенне* (Э.Самуйлёнак).

5. Перад злучнікам *i*, які звязвае дзве акалічнасці, выражаныя адзіночнымі дзеепрыслоўямі або дзеепрыслоўнымі зваротамі, а таксама прыслоўем з дзеепрыслоўем, коска не ставіцца, як пры аднародных членах сказа.

Напрыклад:

*Смеючыся і жартуючы, дзееці ішлі да рэчкі* (Я.Колас).

*Крушинскі гаварыў ціха і не пазіраючы на госця* (З.Бядуля).

Пры бяззлучнікавай сувязі паміж такімі акалічнасцямі коска ставіцца.

Напрыклад:

*Ганна, не азіраючыся, не слухаючы нічога, пералазячы платы, напрасткі праз мокрыя, пасенняму голыя агароды паляцела да Васілёвага селічча* (І.Мележ).

*Конь выцягнуў воз на цвярдзейшую дарогу і пайшоў раўней, не спяшаючыся* (К.Крапіва).

*Панізіўшы голас, шэптам дзед сказаў з узрушиеннем: «У лес трэба перабірацца...»* (Я.Колас).

6. Калі акалічнасць, выражаная адзіночным дзеепрыслоўем або дзеепрыслоўным зваротам, знаходзіцца паміж аднароднымі дзеяслоўнымі выказнікамі, звязанымі злучнікам *i*, то яны выдзяляюцца коскамі без злучніка.

Напрыклад:

*Сонца апусцілася зусім нізка і, стаміўшыся, пачало хіліцца на захад* (Б.Сачанка).

*Стараста слухаў, прыплюшчыўшы вочы, і толькі згаджаўся* (Я.Колас).

7. Не аддзяляецца коскай акалічнасць, выражаная дзеепрыслоўем або дзеепрыслоўным зваротам, перад якой стаіць узмацняльная часціца *i*.

Напрыклад:

*Штосьці трэба рабіць і не атрымаўшы звестак* (А.Кулакоўскі).

*Антон умее гаварыць і не падумаўшы як след* (П.Галавач).

8. Калі спалучальны злучнік, што звязвае два аднародныя дзеяслоўныя выказнікі, стаіць паміж адасобленымі акалічнасцямі, выражанымі дзеепрыслоўнымі зваротамі ці адзіночнымі дзеепрыслоўямі, якія адносяцца да розных выказнікаў, то коска ставіцца перад злучнікам і пасля яго.

Напрыклад:

*Іван зацяў дыханне, стараючыся як найлепей пацэліць, і, трошки не падпусciўши сабаку да каменя, стрэліў* (В.Быкаў).

*Удвух з Андрэем неслі яны сетку на бераг, трymаючи вусцем угору, і, толькі адышоўшияся далей ад вады, перавярнулі яе кулём на дол* (Я.Колас).

9. Калі акалічнасць, выражаная дзеепрыслоўным зваротам або адзіночным дзеепрыслоўем, стаіць пасля злучніка ці злучальнага слова, якое звязвае часткі складанага сказа, то яна аддзяляецца коскай без гэтага злучніка.

Напрыклад:

*Чуеш ты, як звоняць ціха, як, палі вітаючи свае, недзе ўнучка слуцкае ткачыхі пра вясну ичаслівая пяе* (М.Танк).

*Жанчына сядзела перабираючи фартух. А потым паглядзела ў акно і, не чакаючи маёй просьбы, ціха пачала сваё апавяданне* (А.Васілевіч).

*Сонца, зрабіўши свой штодзённы кругабег, апусцілася зусім нізка і, стаміўшися, пачало хіліцца на захад* (Б.Сачанка).

10. Выдзяляюцца коскамі акалічнасці, выражаныя дзеепрыслоўным зваротам, і адзіночнае дзеепрыслоўе ў пазіцыі пасля злучніка *a*, які звязвае два аднародныя дзеяслоўныя выказнікі з супрацьлеглым значэннем.

Напрыклад:

*Лабановіч не спыніўся, а, выбраўши больш зручнае месца, смела рушыў наперад* (Я.Колас).

*Ён не гаварыў, а, махаючи кулакамі, крычаў* (П.Пестрак).

11. Калі злучнік *a* па сэнсе непасрэдна звязаны з акалічнасцю, выражанай дзеепрыслоўем, тады пасля яго коска не ставіцца.

Напрыклад:

*Рыгор доўга шукаў выхад, а знайшоўши, весела ўсміхнуўся і выйшаў з кватэры* (Ц.Гартны).

*Садзілася [сонца] на хвалі велізарным чырвоным кругам, а сутыкнуўшися з вадою, увачавідкі змяніла форму* (А.Кулакоўскі).

12. Акалічнасць, выражаная адзіночным дзеепрыслоўем або дзеепрыслоўным зваротам, пры якіх стаяць часціцы *толькі, нават*, разам з імі аддзяляецца коскай.

Напрыклад:

*Толькі прайшоўшы амаль паўдараўгі, [дзед] запытаў: – Ну, а як у цябе ў школе? (П.Броўка).*

*Нават узяўшы кнігу першы раз у рукі, разумееш, як табе пашчасціла.*

*З краю на лясных прагалах стаялі маладыя бярозкі, толькі-толькі выпускаючы паучыя лісточкі і надаючы лесу асаблівую чароўнасць (Я.Колас).*

13. Калі адасобленая акалічнасць, выражаная адзіночным дзеепрыслоўем або дзеепрылоўным зваротам, звязана з астатнім часткам сказа злучнікамі *нібы*, *як бы*, *быццам* і *інш.*, то коска ставіцца перад адпаведным злучнікам.

Напрыклад:

*Яна [машина] то бегла весела, жывава, калі было роўна, то гула і стагнала, быццам злучыся, што яе не пускаюць (Я.Скрыган).*

*Бушмар правёў рукою па твары, як бы знімаючы з яго штосьці чужое і непрыемнае (К.Чорны).*

*Леначка прыпала тварам да маіх грудзей, нібы хаваючы яго і ад мяне і ад сябе (Я.Брыль).*

14. Пры адасобленай акалічнасці, выражанай дзеепрылоўем або дзеепрылоўным зваротам, замест коскі можа ставіцца працяжнік, калі дзеепрылоўе выразна выдзяляецца сэнсава.

Напрыклад:

*Не шукаючы – не знайдзеши (Прыказка).*

*I памагаць яму трэба – умеючы (Я.Брыль).*

15. Выдзяляеца коскамі акалічнасць, выражаная назоўнікамі ва ўскосных склонах з прыназоўнікамі *насуперак*, *у адпаведнасці*, *са згоды* і *іншымі* са значэннем прычыны, умовы, уступкі, спосабу дзеяння.

Напрыклад:

*Насуперак ліхой стыхіі, на гэтай згруджсанай жарстве, узніяўшы вежы залатыя, прыгожы горад расцвіце (П.Глебка).*

*Максіма ў ваенна-марское вучыліща не прынялі, і ён, наперакор жаданню бацькоў, на злосць усім, паехаў у марскі тэхнікум (І.Шамякін).*

*Дваццаць восьмага ліпеня, у выніку абыходнага манеўру і баявой атакі, войскі Першага Беларускага фронта авалодалі Брэстам (У.Карпаў).*

*У выпадку якой патрэбы, звяртайцесь па дапамогу (І.Шамякін).*

*Нягледзячы на трывожны час, рынак жыў сваім звычайнім жыццём (А.Якімовіч).*

*У адпаведнасці з законам, кожны мае права на працу.*

Пры такіх акалічнасных канструкцыях з некаторымі прыназоўнікамі дапускаеца адсутнасць коскі, калі яны сэнсава і інтанацыйна не выдзяляюцца.

Напрыклад:

*А млын – добры пункт, дзе можна ў выпадку патрэбы схавацца* (З.Бядуля).

*У адпаведнасці з надвор’ем гэтак жа часта змяняе свой колер і возера* (В.Вольскі).

16. Коскамі выдзяляюцца інфінітыўныя звароты, калі яны далучаюцца да выказніка пры дапамозе злучнікаў *каб*, *для таго каб*, *з тым каб*, *замест таго каб* і інш.

Напрыклад:

*На тое ён і лес, каб шумець* (К.Крапіва).

*Зрабілі б што-небудзь карыснае, замест таго каб гуляць.*

17. Не выдзяляеца коскамі інфінітыўны зварот з *каб*, калі ён уваходзіць у пытальную сінтаксічную канструкцыю з пачатковым *што*: *Што каб пайсці ў адпачынак? А што каб сказаць? А што каб запрасіць іх у госці?* і інш.

18. Коскамі могуць выдзяляцца акалічнасці, выражаныя прыслоўямі або прыслоўнымі зваротамі, што адносяцца да выказніка і маюць значэнне заўвагі.

Напрыклад:

*Хведар бег, аслабела і няўцягна, ужо не выбіраючы шляху* (В.Быкаў).

*Сабака ўсё брахаў, заложна і аднатонна* (К.Крапіва).

§ 51. Коска пры словах і спалучэннях слоў, якія ўдакладняюць або абмяжоўваюць значэнне іншых слоў у сказе

1. Коскамі выдзяляюцца акалічнасці, выражаныя словамі і спалучэннямі слоў са значэннем месца, часу, спосабу дзеяння і інш., якія стаяць побач і ўдакладняюць, канкрэтызуюць ці ўзмацняюць сэнс папярэдніх слоў, што маюць больш шырокое значэнне.

Напрыклад:

*Тут, на высокай і даволі прасторнай пляцоўцы, і знайшло сабе ціхі прыпынак сяло Верхань* (Я.Колас).

*За дваром, на бярозах, была пасека – больш за дзясятак ліпавых вулляў* (М.Лупсякоў).

*Адтуль, недзе з-за ўзгорка, даносіліся невыразныя, як бы прыглушаныя, гукі* (К.Крапіва).

*А было гэта тыдзень таму, у нядзелю, пад вечар* (Я.Брыль).

2. Калі другая акалічнасць мае больш шырокое значэнне, чым папярэдняя, то яна не ўдакладняе, а толькі паясняе папярэднюю і коскамі не выдзяляеца.

Напрыклад:

*Зусім інакші ішло жыццё ў сасняку за горадам, дзе быў штаб фронту* (І.Мележ).

*Яичэ зранку на другі дзень па вёсцы панеслася чутка пра гэта здарэнне.*

3. Калі другая акалічнасць у адносінах да папярэдняй мае больш вузкае значэнне, але па сэнсе і інтанацийна не выдзяляецца, то паміж імі коска не ставіцца.

Напрыклад:

*А там за возерам, як струнка, пралегла роўненка чыгунка* (Я.Колас).

*На балоце паабапал дарогі раслі кусты лазы і алеішніку* (Я.Колас).

*Дзялілі лужок найчасцей у нядзелю пад вечар* (Я.Брыль).

4. Калі ў сказе стаяць побач адна за адной тры і больш акалічнасці, з якіх наступная ўдакладняе папярэднюю, але апошняя не мае ўдакладняльнага значэння, то пасля яе коска не ставіцца.

Напрыклад:

*Там, на ўзлесі, на высокім дрэве з разгалістай кронай у гняздзе ічабятали птушаняты.*

5. У творах мастацкай літаратуры і ў перыядычным друку пры выдзяленні ўдакладняльных акалічнасцей з узмацняльным значэннем часам ужываецца працяжнік.

Напрыклад:

*Стрэлы чутны толькі недзе далёка – у лесе* (Я.Скрыган).

6. Коскамі выдзяляюцца акалічнасці, выражаныя словамі і спалучэннямі слоў, якія ўдакладняюць, падкрэсліваюць значэнне папярэдняга прыметніка, займенніка і інш.

Напрыклад:

*З яснага, без адзінай хмурынкі, глыбокага неба россыпам зорак свяціў поўны месячык* (І.Шамякін).

*Крыху далей стаяла невялікая, хат на дзесяць, вёсачка* (Я.Сіпакоў).

*Хвалістыя, доўгія, ледзь не ў пояс, валасы... былі незвычайнага, попельнага колеру* (Т.Бондар).

7. Коскамі выдзяляюцца спалучэнні слоў і асобныя слова, якія ўдакладняюць або абмяжоўваюць, выдзяляюць ці ўзмацняюць сэнс папярэдніх ці наступных слоў, далучаючыся да іх непасрэдна або пры дапамозе выразаў у тым ліку, у тым ліку *i*, *апрача* (*апроч*), *акрамя*, *амаль*, *за выключэннем*, *галоўным чынам*, *па прозвішчы* (*па мянушы* і інш.), *гэта значыць*, *так званы*, *або*, *ці* (у значэнні «*гэта значыць*»), *асабліва*, *нават*, *напрыклад*, *як*, *у прыватнасці*, *і ў прыватнасці*, *і прытым* і інш.

Напрыклад:

*Усе палешуки, у тым ліку і стараста, пісаць не ўмелі* (Я.Колас).

*Вада ў Нёмане, нават каля берага, не ідзе, здаецца, а бяжыць* (Я.Брыль).

*Усе птушкі, і нават непаседлівія крыклівія вераб'і, схаваліся ад навальніцы* (Я.Маўр).

*Добра памагае падбел супроць падагры, ці, як цяпер кажуць, адкладання солі* (В.Вольскі).

8. Калі спалучэнні слоў з *апрача, акрамя* і іншымі маюць пры себе ўзмацняльную часціцу *i*, то яны звычайна коскамі не выдзяляюцца.

Напрыклад:

*Пабываў ля крыніцы нехта і акрамя нас.*

## § 52. Коска пры пабочных і ўстаўных канструкцыях

1. Коскамі выдзяляюцца пабочныя слова і канструкцыі, якія стаяць у сярэдзіне або ў пачатку сказа: безумоўна, бяспрэчна, вядома, канечне, зразумела, напэўна, сапраўды, праўда, пэўна, відавочна, відаць, здаецца, здавалася, мабыць, магчыма, можа, мусіць, няйначай, бадай, знаць, нябось, часам, бывае, бывала, як вядома, як відаць, па ўсім відаць, можа быць, чаго добра, таго і глядзі, само сабой разумеецца і інш.

Напрыклад:

І я, безумоўна, шчаслівы і рад, што добра зародзіць густая пшаніца (П.Глебка).

Лабановіч, відавочна, быў задаволены, што не трэба доўга шукаць фурманкі (Я.Колас).

Захар Крымнянец зірнуў на зоркі, падумаў пра мароз, які, няйначай, збярэзца да раніцы (М.Лынъкоў).

Але расстацца нам час наступае; пэўна, ужо доля такая ў нас (М.Багдановіч).

Хацелася мне, вядома, пачуць ад Коласа нешта незвычайнае, важнае (Я.Брыль).

Не можа быць, канечне, і размовы, каб дарослы чалавек нацкаваў юнака на юнака (У.Караткевіч).

Адразу пасвятлела. Відаць, ужо ўзышло сонца (І.Мележ).

Як радасна ён сустракаў, бывала, Вялікдзень (Я.Колас).

2. Не выдзяляюцца коскамі тыя слова, якія ўжываюцца ў ролі мадальной часціцы або са значэннем прыслоўя і выражаютъ сцвярджэнне, узмацненне: *можа, няйначай, пэўна, напэўна, канечне, сапраўды, часам, бывае, бывала, бадай, бадай што, мо* (усечаная форма слова *можа*) і інш., а таксама слова *відаць, здавацца*, якія ў сказе выступаюць выказнікам.

Напрыклад:

*Можса за якой паўгадзіны батальён па вузкіх і слізкіх ходах, траншэях быў выведзены ў лагчыну... (І.Шамякін).*

*Цяпер зіма напэўна ляжса (Я.Колас).*

*Такія корчмы-станцыі Мінскі тракт меў бадай праз кожныя дзесяць кіламетраў (З.Бядуля).*

*Мікіта – нелюдзімы, удзенъ яго бадай што і не спаткаеш на людзях... (Я.Колас).*

*Дыміць туман. Мо лепш перачакаць, пакуль зара не прыадчыніць дзверы? (М.Танк).*

*Адтуль відаць адразу пяць азёр (Я.Брыль).*

*Часамі Лабановічу здавалася, што вынікі дасягнуты нязначныя (Я.Колас).*

3. Выдзяляюцца коскамі спалучэнні слоў і сказы, якія маюць значэнне эмацыянальнай ацэнкі фактаў рэчаіснасці, а таксама перадаюць пачуццёвую рэакцыю на тыя факты, пра якія гаворыцца ў сказе: *на жаль, на вялікі жаль, на ічасце, як на тое ічасце, на маё здзіўленне, як на тое ліха, як на грэх, як на тую бяду, хвароба на іх і інш.*

Напрыклад:

*Аж тут, як на тое ічасце, стаіць сагнутая бярэзіна (С.Грахоўскі).*

*Хата была, на ічасце, ужо абжытая (П.Пестрак).*

*Але, на маё здзіўленне, ён адказвае зусім не так, як я думаў (А.Асіпенка).*

*Як на грэх, лоў быў ічаслівы (Я.Колас).*

*Нават сорам на хатніх зірнуць: ці не ўцямілі, хвароба на іх, ад чаго мой тварык смяеца, ад чаго маё сэрыайка б'еца (М.Багдановіч).*

4. Коскамі выдзяляюцца слова, спалучэнні слоў і сказы, якія паказваюць на крыніцу паведамлення, на прыналежнасць выказанай думкі: *па-мойму, па-твойму, па-ягонаму, па-вашаму, па-іхняму, маўляў, думаю, на мой погляд, з пункту гледжання* (каго-небудзь), *на думку* (каго-небудзь), *як вядома, як кажуць, як людзі кажуць, як той казаў і інш.*

Напрыклад:

*Гэта, па-мойму, і ёсць сапраўдная сувязь з жыццём (К.Чорны).*

*Выходзіць, па-ягонаму, што ледзь не самі мы вінаваты, а не той, што наша дабро крадзе (Я.Брыль).*

*Яшчэ, як той казаў, не ўсё скончана (Я.Брыль).*

5. Коскамі выдзяляюцца слова, спалучэнні слоў і сказы, якія перадаюць адносіны да спосабу выражэння думкі, матывацію спосабу выражавання ці выбару стылістычных сродкаў

мовы: *адным словам, словам, што называеца, скажам, як гаворыца, як гэта гаворыца, інаки кажучы, карацей кажучы, уласна кажучы, прасцей кажучы, шчыра кажучы, не пры вас кажучы, прадзівей сказаць, напрадзіве сказаць, так сказаць, з дазволу сказаць, я сказаў бы і інш.*

Напрыклад:

*Скажам, аб вадзе гамонкі не было спрадвек, бо хапала нам заўсёды і азёр, і рэк* (А.Астрэйка).

*Шчыра кажучы, я толькі лічуся брыгадзірам* (А.Асіпенка).

6. Коскамі выдзяляюцца слова, спалучэнні слоў і сказы, што выражают адносіны гаворачай асобы да слухача: *бачыши (бач), прызнацца, кажаш, кажаце, ведаеш, ведаеце, разумееш, разумееце, паверце, выбачайце, даруйце, даруйце мне, калі ласка, калі хочаце ведаць, ці дасце веры, зрабіце ласку і інш.*

Напрыклад:

*Але ж язык у цябе, даруй мне, як тая мянташка* (М.Лынькоў).

*Напішы мне, калі ласка, пісямко дахаты!* (Я.Колас).

*Я, шчыра прызнацца, і загад на вас падрыхтаваў* (А.Асіпенка).

7. Коскамі выдзяляюцца слова і спалучэнні слоў, якія служаць сродкамі сувязі асобных частак выказвання і ўказваюць на паслядоўнасць, абмежаванне, удакладненне, супастаўленне або аб'яднанне частак тэксту, на выражэнне выніку, заключэння і пад.: *па-першае, па-другое, па-трэцяе і інш., першае, другое, трэцяе і інш., нарэшице, значыць, дарэчы, наогул, аднак, прынамсі, наадварот, з аднаго боку, з другога боку, у сваю чаргу, разам з тым, у прыватнасці, між іншым, між тым, да таго ж, такім чынам, галоўным чынам, па крайній меры і інш.*

Напрыклад:

*Турсевіч – гэта мой настаўнік і мой зямляк, прынамсі, аднае воласці* (Я.Колас).

*Валодзька выпрасіў, нарэшице, у рэдактара дазвол паехаць на раён* (Я.Брыль).

*Спазніліся, аднак, на вялікае спатканне, трэба было раней* (В.Быкаў).

*Мікола быў, між тым, дома* (К.Чорны).

*З другога боку, Ядвісі было цікава паслухаць, як вёў сваю работу ў школе настаўнік...* (Я.Колас).

*Па крайній меры, для яго нічога ўжо не будзе* (В.Быкаў).

*Такім чынам, усе няяснасці, сумненні, прынесеныя Саўкам, цяпер развеяліся* (Я.Колас).

8. Калі слова *нарэшице* не выконвае функцыі пабочнага слова і выражает часавае значэнне, то яно коскамі не выдзяляецца.

Напрыклад:

*Нарэшице да Панаса падыходзіць шырокі чалавек з жорсткімі вусамі* (Я.Колас).

*Тым часам поезд з кожнай хвілінай набліжваўся да вакзала і нарэшице спыніўся* (Я.Колас).

Калі слова *аднак* у пачатку сказа ці другой часткі складаназлучанага сказа і пры аднародных членах ужываецца як супраціўны злучнік, яно коскай не аддзяляеца.

Напрыклад:

*Турку стала лягчэй ад тае пахвалы, аднак ён прастадушина прызнаўся* (В.Быкаў).

*Трэба было паспаць. Аднак чамусьці не спалася.*

9. Спалучэнні слоў *між тым, тым не мені, да таго ж, якія ўжываюцца* ў пачатку сказа або другой часткі складанага сказа, выконваюць функцыю злучніка і коскай не аддзяляюцца.

Напрыклад:

*У вас на мястэчка многа сілы не патрабуеца, між тым вакол вялікая патрэба ў людзях* (Ц.Гартны).

*На дварэ ноч. Між тым спаць не хочацца* (І.Мележ).

*Тым не меней ён [Лабановіч] устаў і рушыў у той бок, куды паехала дзяўчына* (Я.Колас).

*Да таго ж Мініч яичэ меў недахоп у вымаўленні: ён шаплявіў* (Я.Колас).

10. Коскамі выдзяляюцца слова і спалучэнні слоў, якія не маюць уласна сінтаксічнага значэння і ўводзяцца ў сказ без якой-небудзь матывацыі: *гэта, гэта самае, ну, вот, само сабой, знацца, значыцца, стала быць, так сказаць, брат ты мой, тудэма-сюдэма, каліна-маліна* і інш.

Напрыклад:

*Зусім не тое выйшла, зусім не тое, што трэба было нашай, значыцца, вёсцы* (М.Лынъкоў).

*Проста, ну, сімпатызуюць адзін другому маладыя, хіба ж ім і не пагаварыць, хіба ж ім і не пасмяяцца* (М.Лынъкоў).

*Тудэма-сюдэма, куды тут садзіцца!* (Я.Купала).

*Чаго яны, каліна-маліна, там?* (І.Мележ).

11. Коскамі выдзяляюцца пабочныя слова і спалучэнні слоў, якія ўваходзяць у склад іншых пабочных ці ўстаўных сказаў, адасобленых зваротаў, удакладняльных ці іншых выдзеленых знакамі прыпынку частак сказа.

Напрыклад:

*Немцы, як ты, мабыць, ведаеш, аднавілі завод у Гудове (Б.Сачанка).*

*Боты – і выцер іх, здаецца! – усё ж такі наслядзілі на чыстай чырвонай падлозе (Я.Брыль).*

*Не будку мае Жук – палацы (хоць не свае, вядома, працы) (К.Крапіва).*

*Людзі слухалі ўважліва, баючыся, відаць, прапусціць хоць адно слова (П.Пестрак).*

*Мы зайшли ў крайнюю хату, пабудаваную, напэўна, пасля вайны.*

*Не чакаючи, як відаць, далейшай размовы, жанчына хутка выйшла з хаты (П.Галавач).*

12. Калі пабочнае слова стаіць перад адасобленым зваротам, пабочным сказам або ўдакладняльнай канструкцыяй, то яно ўваходзіць у іх склад і коскай не аддзяляецца.

Напрыклад:

*Старышыня імкліва абыходзіць вакол машины, няйначай прыглядаючыся неспакойным вокам да яе паклажы (І.Шамякін).*

*Плылі ў вясновую сінь за акно мяккія акорды, уздыхала мора, і, можа заслухаўшыся гэтай музычнай вясной, не падавалі свайго голасу гарматы (І.Навуменка).*

*Аднекуль, мабыць з печы, да іх кінулася жанчына (В.Быкаў).*

13. Паміж пабочнымі словамі, спалучэннямі слоў і сказамі, якія ідуць адно за адным, ставіцца коска.

Напрыклад:

*Словам, на наша ітчасце, хата нейкім чынам уцалела (З.Бядуля).*

*Само сабой, канечне, паставілі мы і хату (Б.Сачанка).*

14. Пабочныя слова, спалучэнні слоў і сказы аддзяляюцца коскамі ад папярэдніх злучнікаў, якія звязваюць члены сказа або часткі складанага сказа.

Напрыклад:

*Санкоўскі з ходу далучыўся да песні, і, можа, ад таго яна загучала яшчэ энергічней (П.Пестрак).*

*Твае [маці] у мяне бровы, твой лоб і нос. Твой неспакой. І, пэўна, твой лёс (А.Вярцінскі).*

*Маёр спыніўся калі дзвярэй, заплюшчыў вочы і, здалося мне, пахіснуўся (І.Шамякін).*

*Тады спрэчкі не разлучалі іх, а, наадварот, яшчэ болей умацоўвалі (Я.Колас).*

15. Злучнік *a*, калі ён складае адно цэлае з наступным пабочным кампанентам сказа, не аддзяляецца ад апошняга коскай: *a можа, a магчыма, a значыцца, a між іншым, a па-другое.*

Напрыклад:

– *I штаб па кіраўніцтву партызанскім рухам будзе? – пытаў Багавік.*

– *Будзе. А можа, ён ужо і ёсць* (В.Быкаў).

16. Не аддзяляеца коскай ад пабочных кампанентаў узмацняльная часціца *i*.

Напрыклад:

*I сапраўды, гэта не кепская думка!* (Я.Колас).

*Дожджык, і праўда, так і поўз за каўнер* (Я.Брыль).

17. Коска не ставіцца паміж пабочнымі словамі і часціцамі, якія да іх адносяцца і стаяць пасля іх.

Напрыклад:

*Можа б ты даў мне хоць кавалачак хлеба ў дарогу?* (Я.Колас).

*Ну, напэўна ж ёсць прычына, калі кпіць з цябе яна?* (Я.Колас).

18. Коскамі выдзяляюцца ўстаўныя слова, спалучэнні слоў і сказы, якія выконваюць удакладняльную функцыю (тлумачэнні, заўвагі, дадатковыя звесткі і інш.).

Напрыклад:

*Доўгі час Закружжа, так называлі вёску прышлыя людзі, з навакольным светам звязвала звычайная лясная сцежка* (А.Аспінка).

*Віхрасты хлапчук, яму было год шэсць, штосьці мармытаў праз сон і смяяўся* (К.Чорны).

§ 53. Коска пры зваротку

1. Коскамі выдзяляюцца звароткі ў пачатку, у сярэдзіне і ў канцы сказа разам са словамі, якія адносяцца да іх.

Напрыклад:

*Сонца, умыйся расою на світальнай зары* (А.Бялевіч).

*Занімай, Беларусь маладая мая, свой пачэсны пасад між народамі!..* (Я.Купала).

*Народ пранясе цябе, родная мова, святлом незгасальным у сэрцы сваім* (М.Танк).

*Дык уздымі свой голас-звон з глыбінь душы, пясняр свабоды* (К.Буйло).

*Відаць, па сур'ёзных справах да нас, Надзя?* (М.Лынкоў).

2. Калі зваротак раздзяляеца на часткі іншымі словамі, то кожная з іх выдзяляецца коскамі.

Напрыклад:

*Ой ты, мая рыбка, спі, залатая!*

3. Калі паміж звароткамі-паўторамі ёсць займеннік *ты* або *вы*, то ён адносіцца да першага зваротка і коска ставіцца пасля займенніка.

Напрыклад:

*Лета ты, лета прыгожа-квяцістае, колькі ты ўносіш аздобы з сабой! (Я.Купала).*

#### § 54. Коска пры выклічніках і гукаперайманнях

1. Коскамі аддзяляюцца выклічнікі, калі яны не маюць падкрэсленай клічнай інтанацыі і знаходзяцца ў пачатку ці ў сярэдзіне сказа.

Напрыклад:

*Aх, другса-клён! Ну як яго не ўспомніць?.. (П.Трус).*

*Мілая! О, колькі радасці даеш майму ты сэрцу маладому! (Я.Купала).*

*Ох, нашто ж ты, ночка, так прыгожа-міла? (Я.Колас).*

*Эх, як сладуна, як прыгожа, хораша, прыстойна! (Я.Колас).*

*Эй, дзяцюк малады, не тужы, не глядзі ты скрозь слёзы на свет... (Я.Купала).*

2. Коскамі аддзяляюцца выклічнікі і гукаперайманні, калі яны знаходзяцца ў сярэдзіне або ў канцы сказа ці паўтараюцца.

Напрыклад:

*Раздолле ў лузе, эх, раздолле! (Я.Колас).*

*Шкада, ай, як шкада Іліко (Э.Самуйлёнак).*

*Колькі ў лесе грыбоў, ай-яй-яй! (З.Бядуля).*

*Ну, ну, пашавельвайся, – падганяй ён Алеся (К.Крапіва).*

*Толькі ў другой палавіне, дзе спяць гаспадыня і яе дачка-вучаніца, размашиста і глуха стукаюць ходзікі: як-так, як-так... (І.Шамякін).*

3. Не аддзяляюцца коскамі выклічнікі перад асабовымі займеннікамі.

Напрыклад:

*Ой ты, ночка, чарнявая ночь, агарні цеплынёю мяне... (П.Панчанка).*

*Эх ты, – кажа яна, – лепши вось дахаты ідзі, а то будзе табе ад маці (Я.Брыль).*

4. Не з'яўляеца выклічнікам і не аддзяляеца коскай часціца *о* пры зваротку, адмоўі, сцвярджэнні, а таксама не аддзяляюца коскай узмацняльныя часціцы, аднолькавыя па гукавым складзе з выклічнікамі.

Напрыклад:

*Я не для вас, паны, о не, у час вольны песеньki складаю... (Я.Купала).*

*О так, так, планы маюць выключную ролю ва ўсякай справе (М.Лынькоў).*

*Міколу ж аднаму ай-ёй як цяжка (Я.Брыль).*

*Я яшчэ ого які дужы! (І. Шамякін).*

§ 55. Коска пры сцвярджальных, адмоўных і пытальных словах

1. Коскай аддзяляюца сцвярджальныя, адмоўныя і пытальныя слова ў пачатку сказа, калі яны звязаны са сказам, які раскрывае, канкрэтывуе іх сэнс: *так, але, ага, ну, што ж, як жса, не, што, як і інш.*

Напрыклад:

*Так, трэба прыняць гэтыя заўвагі.*

*Не, не такою я хацеў сустрэць цябе, сястра! (Я.Скрыган).*

*Што, грыбоў яшчэ няма? (Я.Колас).*

*Як, ты гэтага яшчэ не зрабіў?*

Калі пры такіх словах стаяць узмацняльныя часціцы, то коскай яны аддзяляюцца разам.

Напрыклад:

*Ой не, пакідаць таварыша ў бядзе нельга (Я.Маўр).*

2. Калі сцвярджальная, адмоўная і пытальная слова паўтараюцца, то яны раздзяляюцца коскамі.

Напрыклад:

*Так, так, пані гаспадыня. Чалавек страляе, а чорт кулю носіць (Я.Купала).*

*Але, але, яго маці і мне паказвала ліст, у якім ён піша, што няйначай мусіць прыехаць на свята (Ц.Гартны).*

*Не, не, – адагнаў ад сябе змрочныя думкі Іван (Б.Сачанка).*

*Што, што ты сказаў?*

3. Сцвярджальная, адмоўная і пытальная слова ў сярэдзіне сказа выдзяляюцца коскамі з двух бакоў.

Напрыклад:

*Работа, што ж, у лес не пабяжыць* (Ц.Гартны).

*Ты не паверыши, не, такой навальніцы ў нас не было ніколі!*

4. У канцы сказа перад сцвярджальнімі, адмоўнымі і пытальными словамі ставіцца коска, а пасля – знак прыпынку ў адпаведнасці з агульнымі правіламі.

Напрыклад:

*Цяпер ты пойдзеши спаць, так?* (І.Мележ).

*Я работы не баюся, не!*

**Коска ў складаным сказе:**

§ 56. Коска ў складаназлучаным сказе

1. Коскай аддзяляюцца часткі складаназлучаных сказаў, якія аб'яднаны злучнікамі *i*, *ды* (у значэнні «і»), *дый* (*ды i*), *або* (*альбо*), *ци*.

Напрыклад:

*Ідуць ад кожнага перона на ўсход і захад цягнікі, і ад апошняга вагона далёка свецияць аганькі* (С.Грахоўскі).

*Праплыве гук баязліва па-над лугам, па-над нівай у знямельны свет, ды зноў ціха-ціха стане* (Я.Колас).

*Ад завеі не было відаць агнёў нават недалёкіх вёсак, ды і блізкія ішлі ў цемры ледзь прыкметнымі мутнымі знакамі* (І.Мележ).

2. Перад злучнікамі *i*, *ды* (у значэнні «і»), *або*, *ци* коска не ставіцца:

калі ў складаназлучаным сказе (звычайна ў пачатку) ёсць агульны член, які адносіцца да першай і да другой частак, або агульная часціца ці пабочнае слова.

Напрыклад:

*Дзе-нідзе ў гародчыках, ля ганкаў чырванелі вясновыя кветкі і зацвітаў бэз* (В.Быкаў).

*Праз нейкі час веџер разагнаў хмары ў вышыні і дождж сціх* (І.Мележ).

*Толькі верхавіны соснаў гулі ледзь чутна ды шалясцелі трапяткія асіны* (М.Лынкоў);

калі часткі складаназлучанага сказа з'яўляюцца безасабовымі (аднароднымі па значэнні), няпэўна-асабовымі або намінатыўнымі сказамі, а таксама калі маюць форму пытальных, пабуджальных ці клічных сказаў.

Напрыклад:

*Цішыня і прастор* (Э.Агніцвет).

*Колькі радасці і колькі захаплення!*

3. Коскай аддзяляюцца часткі, якія аб'яднаны ў складаназлучаны сказ злучнікамі *але, а, ды* (у значэнні «але»), *ж (жса), аж, аднак, затое, толькі і інш.*

Напрыклад:

*Наводдалек чуліся стрэлы, але тут было ўжо ціха* (І.Мележ).

*Мартын астаўся ў хмызніку, а дзед Талаш знік з вачэй, расплыўся ў цемрадзі* (Я.Колас).

*І чужому навучайся, ды свайго не цурайся* (Прыказка).

*Мікіта моцна пастукаў у дзвёры, аднак з кабінета ніхто не азваўся* (М.Зарэцкі).

*На вуліцы скрыпка грае, мяне ж маці не пускае* (Народнае).

*Завярнуўся [Бруй] і хацеў ужо ісці назад, аж з печы пачуўся голас: «Хто там?»* (Я.Колас).

4. Коскай аддзяляюцца часткі, якія аб'яднаны ў складаназлучаны сказ пры дапамозе паўторных злучнікаў *i... i, nі... nі, то... то, не то... не то, або (альбо)... або (альбо), ці... ці, ці то... ці то.*

Напрыклад:

*І хвалюецца пишаніца, і дрыжыць пяшчотна гай* (П.Броўка).

*Ні колас на ніве не ўскалыхнецца, ні ліст на дрэве не ўзварухнецца* (Я.Колас).

*Або іх [птушак] тут не было, або яны проста не адважваліся падаваць голасу* (Я.Колас).

*Ці то стогне бура, ці то віхор гуляе.*

§ 57. Коска ў бяззлучніковым сказе

Коскай аддзяляюцца часткі складанага бяззлучніковага сказа, якія па сэнсе і інтанацыйна звязаны паміж сабой.

Напрыклад:

*Цвітуць лугі, жаўчее проса, уздымае жытна каласы* (С.Грахоўскі).

*Неба сеяла цяпло, цёплы дожджык церушыў, у думках радасна было, беглі песні ад душы* (Я.Купала).

*Ад зямлі да самых чубоў на дрэвах не было ніводнай галінкі, сляды ад усіх колішніх галінак даўно заплылі жывой смалою, згладзіліся, кара над імі самкнулася* (В.Карамазаў).

§ 58. Коска ў складаназалежным сказе

1. Коска ставіцца:

паміж галоўнай і даданай часткамі.

Напрыклад:

*Пасаджу каля вёсак сады маладыя, каб ты вечна цвіла і ў ічасці расла, дарагая мая Беларусь* (П.Панчанка).

*Яны выехалі з двара, калі апошняя жоўтая палоска зары дагарала на заходзе* (У.Караткевіч).

*Каб любіць Беларусь нашу мілую, трэба ў розных краях пабываць...* (А.Ставер).

*Дзяды і бацькі нашу мову стваралі, каб звонка звінела, была як агонь* (П.Броўка);

паміж даданымі часткамі, якія адносяцца да адной і больш галоўных частак.

Напрыклад:

*Глянь туды, дзе машины спяваюць, дзе палае ў горане сталь, дзе рабочыя песні складаюць над сталёвы напеў малатка* (П.Трус).

*А там, дзе разам мы прайшли, вясенні гул не моўкнуў, газоны пышна расцвілі, зазіхацелі вонкы* (М.Танк).

Калі даданая частка стаіць у сярэдзіне галоўнай, яна выдзяляецца коскамі з двух бакоў.

Напрыклад:

*Над ускрайкам лесу, дзе пачыналіся жоўтыя пяскі, зазвінела песня ляснога жаваранка* (Я.Колас).

2. Калі аднародныя даданыя часткі звязваюцца пры дапамозе адзіночных злучнікаў *i*, *ды* (у значэнні «і»), *або*, *ци*, то паміж імі коска не ставіцца.

Напрыклад:

*Я люблю часіну навальніцы, калі б'е пярун па ўсіх ладах і злуюцца ў хмарах бліскавіцы* (П.Панчанка).

*Некаторыя ішилі далей, дзе было начальства і дзе раздаліся гэтых нечаканыя выбухі* (В.Быкаў).

*Як толькі разднела і ўзышло сонца, пачалі збірацца вучні* (Я.Колас).

Перад супраціўнымі злучнікамі і перад злучнікам *i*, які паўтараецца паміж аднароднымі даданымі часткамі, коска ставіцца.

Напрыклад:

*Нарадзіўся я ў маі, як сады вакол цвілі, а ў наднёманскім гаі распявалі салаўі* (А.Русак).

3. Коска не ставіцца перад злучнікамі *i, ды* (у значэнні «і»), *або, ці*, што звязваюць дзве галоўныя часткі, да якіх адносіцца агульная даданая частка.

Напрыклад:

*Ужо сонца праглядвало праз вершаліны хвой і пачынала адчувацца гарачыня летняга дня, калі настаўнікі падышлі да балота* (Я.Колас).

*Калі наступае глыбокая восень, над зямлёй нізка сцелецца туман або імжыць дробны дождж* (К.Чорны).

4. Калі даданая частка звязваецца з галоўнай пры дапамозе састаўных падпарадковальных злучнікаў (перш чым, затым што, пасля таго як, для таго каб, па меры таго як, да таго часу пакуль, з прычыны таго што, нягледзячы на тое што, дзякуючы таму што, у сувязі з tym што і інш.), то коска ставіцца паміж даданай часткай і галоўнай, калі даданая пачынаецца такім злучнікам і стаіць перад галоўнай (злучнік не разрываецца).

Напрыклад:

З той пары як пайшлі на аблаву, цягнецца іх паляванне да сённяшніх дзён (А.Куляшоў).

Для таго каб праца давала плённыя вынікі, трэба прывучыць да сталых і сур'ёзных адносін да яе з малых гадоў (Я.Колас).

Па меры таго як неба святлела, цемра змянялася рэдкім лёгкім змрокам... (І.Мележ).

Калі даданая частка сказа стаіць пасля галоўнай, коска ставіцца або перад другой часткай састаўнога падпарадковальнага злучніка, або перад гэтым злучнікам у поўным яго складзе ў залежнасці ад сэнсу.

Напрыклад:

Я гэту мову ўзяў сабе таму, што зашмат у ёй было гаротных песенъ (М.Танк).

Бабка была спагадлівая да чужога гора, таму што сама перажыла шмат пакут і нягод (Ю.Пшыркоў).

Ён паабяцаў не пакідаць галерэю да таго часу, пакуль не адкрыецца новая экспазіцыя.

5. У залежнасці ад сэнсу коска можа ставіцца пасля першай часткі састаўнога падпарадковальнага злучніка.

Напрыклад:

*Перад тым, як ісці ў поле, яна прыбірала ў хаце, мыла падлогу, лавы* (Б.Сачанка).

*Па меры таго, як прыпыняўся дзе ў вёсцы Ельскі са сваім атрадам, прыпыняўся і Сцяпан* (П.Пестрак).

*Нягледзячы на тое, што давялося несці на плячах тол і боепрыпасы, адстаючых не было* (І.Мележ).

*Можа нават таму, што навокал было многа прастору, хлопцу раптам стала няўтульна* (І.Чыгрынаў).

6. Коска не ставіцца перад як, калі, што і інш., якія ўваходзяць у склад устойлівых выразаў тыпу як не трэба лепиш, як ні ў чым не бывала, калі б то ні было, што б там ні было і інш.

Напрыклад:

*Усё было вылічана і вымеркавана як не трэба лепиш* (К.Чорны).

*Супакойся, прашу цябе. Што б там ні было, у нашых адносінах нічога не зменіца* (К.Крапіва).

У выразах не хто іншы, як..., не што іншае, як... перад як ставіцца коска.

Напрыклад:

*Прыйшоў не хто іншы, як наш сусед.*

*Гэта не што іншае, як цяга да тae самае стыхii, у якой жылі іх ранейшыя продкі* (К.Крапіва).

7. Калі побач стаяць два падпардковальныя злучнікі (ці злучнік і злучальнае слова), а таксама злучальны і падпардковальны злучнікі (у сказах з рознымі відамі сувязі), то паміж імі ставіцца коска.

Напрыклад:

*Брыгадзе рабочых сказали, што, калі своечасова будзе закончаны аб'ект, яны атрымаюць прэмію.*

*Пот заліваў вочы, але, каб не выдаць сваёй слабасці, хлопец не кідаў вёслаў* (І.Шамякін).

8. Перад другім злучнікам коска не ставіцца, калі галоўная частка пачынаецца словамі дык, то.

Напрыклад:

*А яшчэ помніць ён [Алесь], што калі прыходзілі жаўнеры ў вёску, дык настіхаліся з усіх, абзываючы «мужыкамі»* (П.Броўка).

*Ён чалавек дарма што сур'ёзны, а калі разгаворыцца, дык люба слухаць* (К.Крапіва).

*Трэба было адпацыць, але Іван адчуваў, што калі ўпадзе ў снег, то напэўна болей ужо не ўстане* (В.Быкаў).

9. Калі перад падпардковальным злучнікам ці злучальным словам стаіць адмоўе не або злучальны злучнік (і, ці, або і інш.), які звязаны з даданай часткай, то яна не аддзяляецца коскай ад галоўной часткі.

Напрыклад:

*Нам трэба ведаць не дзе ты быў, а што ты за дзень зрабіў.*

*Ён спакойны і калі заўзята працуе, і калі адпачывае.*

10. Даданая частка ў пазіцыі пасля галоўнай, выражаная толькі адным злучальным словам або спалучэннем слоў, коскай не аддзяляецца.

Напрыклад:

*Яны паехалі і не сказали куды.*

*Невядома хто тут гаспадар.*

### **Кропка з коскай:**

§ 59. Правілы пастаноўкі кропкі з коскай

1. Кропка з коскай ставіцца паміж адносна незалежнымі састаўнымі часткамі сказа, якія аб'ядноўваюцца ў адзін складаны сказ без злучнікаў, а самі часткі разгорнутыя і (або) маюць свае знакі прыпынку.

Напрыклад:

*Чарнеецца сажаю вечар. Дождж б'ецица аб хвалі ракі; гуляе, гудзе над ёй вецер, заводзіць, што ў полі ваўкі* (М.Багдановіч).

*Ручай застаўся недзе ўбаку, гоман яго прыціх; мацней і выразней сталі шумець яліны; свежы вецер скроўзь гойдаў верхавінамі; сонца схавалася; змаркатнелае неба ўсё далей і шырэй аблкладвала хмара* (В.Быкаў).

Кропка з коскай можа ставіцца на стыку частак бяззлучніковага сказа з адносна незалежнымі часткамі, калі паміж імі знаходзіцца пабочнае слова. У гэтым выпадку кропка з коскай паказвае, да якой з частак адносіцца пабочнае слова.

Напрыклад:

*Але якое гэта запрашэнне – адзін сказ у канцы, як бы між іншым, для ветлівасці; можа, спадзявалася, што ён не адважыцца прыехаць* (І.Шамякін).

2. Кропка з коскай ставіцца паміж часткамі складанага сказа, якія звязваюцца паміж сабой:

*далучальнымі злучнікамі але, толькі, аднак, усё ж, тым не менш і інш., асабліва калі гэтыя часткі разгорнутыя і (або) маюць свае знакі прыпынку.*

Напрыклад:

*Марозік крэпіць, лёд таўшчэе, і рэчка вольная нямее, да дна вадзіца вымярзае і ходу, бедная, не мае, і цесна там ёй, і няміла яе халодная магіла; але дарма: жывую сілу не запраторыш ты ў магілу, мароз бязжаласны і люты!* (Я.Колас).

*Гойдалася ў цэбры вада, лъючыся праз край, і твару свайго выразна разгледзець у вадзе  
Агата не магла; толькі бялелі ў вадзе руکі, і гэта цешыла яе (К.Чорны);*

далучальнымі злучнікамі і і ды (у значэнні «і») толькі ў тым выпадку, калі яны аб'ядноўваюць дзве састаўныя часткі, якія без гэтых злучнікаў былі б самастойнымі сказамі, раздзеленымі кропкай.

Напрыклад:

*На ёй [ялінцы] валоскія арэхі, а з пазалочанай паперкі глядзяць панадныя цукеркі; і больш на ёй няма нічога, ды хіба ж дзецям трэба многа? (Я.Колас).*

3. Перад злучнікам *a* кропка з коскай ставіцца толькі ў тым выпадку, калі састаўныя часткі, якія звязваюцца гэтым злучнікам, разгорнутыя і маюць свае знакі прыпынку.

Напрыклад:

*Ён невысок, не надта ёмак, ды карчавіты і няўломак, а волас мае цёмна-русы, і зухаўскія яго вусы ў меру доўгі, густаваты, угору чуць канцы падняты; а вочы шэры, невялічкі, глядзяць прыветна, як сунічкі, але раптоўна і адразу не расчытаеш іх выразу... (Я.Колас).*

4. Кропка з коскай ставіцца паміж разгортымі аднароднымі членамі, калі пры адным з іх ёсць коскі.

Напрыклад:

*Хлопец злёгку задрыжсаў і ўзяў скрыпку паслухмяна; струны звонкія наладзіў, раз-другі смычком правёў і аддаўся ўвесь абладзе, чарам струнных галасоў (Я.Колас).*

*Я выйшаў на вуліцу і адчуў, як сцюдзёнае марознае паветра апаліла мне твар; пачуў, як звонка рыпіць снег; убачыў, як гарыць на сонцы аснежсаное поле... (А.Астапенка).*

*Наталля... то адкрывала сумку, то закрывала; то зашпільвала на сабе кофтачку, то, як ад гарачыні, расшпільвала яе (Я.Скрыган).*

5. Кропка з коскай ставіцца паміж разгортымі даданымі часткамі складаназалежнага сказа, падпарадкованымі адной і той жа галоўнай, калі паміж даданымі няма злучальнага злучніка, асабліва калі ў сярэдзіне такіх даданых ёсць свае даданыя часткі.

Напрыклад:

*Калі з-пад завялых шытулек паказаліся і смачна запахлі спачатку маленькія шэра-сінія струменьчыкі дыму, а потым, вельмі хутка разросшыся, вялікімі клубамі паплылі над бульбоўнікам; калі, нарэшце, праз голле прабіліся жывавыя і белаватыя на ранку языкі полымя, на ўчастку неяк адразу ўсё змянілася (А.Кулакоўскі).*

*Нягледзячы на тое, што крыўда раз-пораз загаралася ў душы Кляновіча, яго цешылі перспектывы, што вось ён зоймецца даследаваннем глебаў; што будзе арганізоўваць севазвароты, адкрываць розныя курсы; ...што ён едзе ў такую вобласць, дзе яшчэ не звялася мясцовая чырвоная парода кароў, аб якой Кляновіч даўно думае; што гэтую пароду няслушна закінулі... (П.Пестрак).*

6. Кропка з коскай ставіцца паміж групамі адносна незалежных састаўных частак бяззлучнікавага сказа, а таксама паміж групамі даданых частак, якія адносяцца да адной галоўнай.

Напрыклад:

*Цёмны бор, кусты, балоты, кучы лоз і дубняку, рэчкі, купіны, чароты, мора траў і хмызняку; мосцік, зложсаны з бярвенняў, брод і грэбля кожны крок, на дарозе рад карэнняў, крыж, пахілены набок; пералескі, лес, паляна, старасвецкі дуб з жарлом, хвоя-веліч на кургане з чорным буславым гнядзом; гразь, пяскі, лужок зялёны, шум крынічкі з-пад карча, шэлест лісцяў несканчоны, крык у небе крумкача; вербы, груша-сіраціна, нізкарослы цёмны гай... (Я.Колас).*

7. Кропка з коскай ставіцца ў канцы рубрык пералічэння, калі яны не з'яўляюцца самастойнымі сказамі, але дастаткова разгорнутыя і (або) маюць свае знакі прыпынку.

Напрыклад:

*Паводле папярэдніх даных, рух усіх трох спадарожнікаў адбываецца па блізкіх арбітах з пачатковымі параметрамі:*

*перыйяд абарачэння 95,2 мінuty;*

*максімальная адлегласць ад паверхні Зямлі (у апагеі) 876 кіламетраў;*

*мінімальная (у перыгеі) 210 кіламетраў;*

*вугал нахілу арбіт да плоскасці экватара 56 градусаў 10 мінут.*

**Двукроп’е:**

§ 60. Правілы пастаноўкі двукроп’я

1. Двукроп’е ставіцца перад пералічненем аднародных членаў, калі перад імі ёсьць абавульняльнае слова (займеннік, прыслоўе, назоўнік) або слова *напрыклад, а іменна*.

Напрыклад:

*Наогул яе [настаўніцу] любілі ўсе: вучні, настаўнікі, калгаснікі (І. Шамякін).*

*Усе былі апрануты па-святочнаму: чысценъка і прыгожа (Я.Колас).*

*На прыгуменні, поруч з садам, павець з гумном стаяла радам, а пад паветкаю прылады: вазок, калёсы, панарады, старыя сані, восьі, колы і вулляў некалькі на чолы... (Я.Колас).*

*На ўроках мовы праводзяцца розныя віды работ, напрыклад: дыктанты, сачыненні, пераказы і інші.*

2. У афіцыйных паперах, дакументах, у навуковых працах, зредку ў мастацкіх тэкстах двукроп’е перад аднароднымі членамі ставіцца і тады, калі перад імі адсутнічае абавульняльнае слова.

Напрыклад:

*Да заявы прыкладаюцца: ... .*

*На нарадзе прысунічалі: ... .*

*Вучыліичча рыхтуе: токараў, слесараў ... .*

3. Двукроп'е ставіцца перад пералічннем аднародных азначэнняў, якія выражаны прыметнікам або назоўнікам ці займеннікам і адносяцца да паясняльнага папярэдняга назоўніка.

Напрыклад:

*Вялася звычайнай размова знаёмых людзей у першыя хвіліны сустрэчы: пра надвор'е, пра здароўе, пра навіны.*

4. Калі аднароднымі членамі з папярэднім абагульняльным словам сказ не заканчваецца, то перад імі ставіцца двукроп'е, а пасля іх – працяжнік.

Напрыклад:

*Рыбацкая снасць: сетка, нераткі, вуды – была адмысловая ў дзядзькі Марціна (Я.Колас).*

*Бацька прыбраў з воза ўсё: плуг, барану, мяшкі з бульбай – і ўвайшоў у хату (М.Зарэцкі).*

5. Двукроп'е ставіцца перад аднароднымі членамі, якія тлумачаць, удакладняюць значэнне папярэдніх слоў.

Напрыклад:

*На скорым часе ранічкою Алесь у кепскім быў настроі: хадзіў, бурчаў, не змоўчваў маме, усё дагары вярнуў нагамі (Я.Колас).*

*Яна ўзялася за работу: набрала бярэмя дроў, унесла ў хату і, запаліўши газоўку, стала класі іх у печ (К.Чорны).*

6. Двукроп'е ставіцца паміж часткамі бяззлучніковага складанага сказа, калі ў другой частцы раскрываецца змест ці ўказваецца прычына таго, пра што гаворыцца ў папярэдній частцы.

Напрыклад:

*Аўгіня пускаеца на хітрасць: яна крута верне свой човен наперарэз Мартынаваму чоўну (Я.Колас).*

*Яна дамаглася свайго: сталовая ўжо красавалася жоўтай страхою (П.Броўка).*

*Але пагаварыць яму так і не ўдалося: гаспадыня запрашала гасцей за стол (Я.Колас).*

7. Двукроп'е можа ставіцца паміж трыма часткамі бяззлучнікавага складанага сказа, у якім кожная наступная частка ў адносінах да папярэдняй абазначае прычыну, выражаяе ўдакладняльна-тлумачальнае значэнне і інш.

Напрыклад:

*Але справа тут не ў часе была: недаверлівия залаціны другое мелі ў думках: каб не прыбраў часам гэты інструктар і сад, і агарод, і сенакос* (Я.Колас).

*Прашу: хоць раз задумайцеся, людзі: на што мы трацім лепшыя гады?* (А.Бачыла).

8. Двукроп'е ставіцца паміж дзвюма часткамі бяззлучнікавага складанага сказа, першая з якіх заканчваецца дзеясловамі *бачыць, глядзець, разгледзецца, чуць, адчуць, адчуваць, заўважыць, зразумець, ведаць, верыць, казаць, разумець* і інш., пры дапамозе якіх указываеца, што далей будзе ісці паведамленне пра які-небудзь факт, падзею, з'яву і пад.

Напрыклад:

[Зося] заўважыла: *Янка ўжо там, за вушаком дзвярэй* (Г.Далідовіч).

*Праз туман разгледзеўся цяпер я: над палянай жоўкне поўны месяц* (М.Лужанін).

*Адным словам сказаць, усе бачылі: яна і прыгожая, і ўдалая* (К.Чорны).

*Няхай усё гэта песня нагадала, але я веру: устане горад мой* (М.Танк).

*Алесь зразумеў: нервовасць Кастуся можа сапсаваць справу* (У.Караткевіч).

*Праз вокны відаць: на ўсходзе разгараеца раніца* (М.Лупсякоў).

9. Двукроп'е ставіцца пасля сказаў або слоў, якія ўводзяць у тэкст простую мову.

Напрыклад:

*Лагодненька ўмее гаварыць дзед Павал: «Не хадзі ты, Агатка, далёка»* (Я.Колас).

*Ціха шэпчуць за парканам дзеци: «Вунь новая настаўніца ідзе»* (С.Грахоўскі).

*Рая прapanавала: «Хлопцы, дзяўчата! Давайце наведаем Данілу Платонавіча!»* (І.Шамякін).

**Працяжнік:**

§ 61. Правілы пастаноўкі працяжніка

1. Працяжнік ставіцца паміж дзейнікам і выказнікам:

калі абодва галоўныя члены сказа выражаны назоўнікам у назоўным склоне і пры выказніку адсутнічае дзеяслоў-звязка.

Напрыклад:

*Мінск – сталіца, гордасць наша, слава ўсёй краіны* (Я.Купала).

*Матчыны руки – залатыя руки* (І.Мележ).

*Фразеалогія – раздзел мовазнаўства, які вывучае семантычныя, граматычныя і стылістычныя асаблівасці ўстойлівых выразаў.*

*Прастора і час – усеагульныя формы каардынацыі з’яў і падзеі;*

калі абодва галоўныя члены ці адзін з іх выражаны неазначальнай формай дзеяслова.

Напрыклад:

*Вучыцца ў народа – задача кожнага пісьменніка* (К.Чорны).

*Хату зрабіць – не скрынку збіць* (Прыказка).

*Дзетак узгадаваць – не грыбкоў назбіраць* (Прыказка);

калі перад выказнікам ёсць слова гэта, вось, значыць, гэта значыць, гэта ёсць.

Напрыклад:

*Паэзія – гэта пакута і радасць, праклён і бязлітаснасць, споведзь і гордасць* (П.Панчанка).

*Кожны чалавек – гэта цэлы свет* (К.Чорны).

*Цімох і Гануля – вось роўная пара* (Я.Купала).

*Ігнараваць мову – гэта значыць ігнараваць народ, нацыю* (П.Пестрак);

калі дзейнік і выказнік выражаны лічэбнікамі або адзін з іх выражаны назоўнікам у назоўным склоне, а другі – лічэбнікам ці колькасна-іменным спалучэннем.

Напрыклад:

*Пяць і троі – восем.*

*Шэсцьдзясят і пяцьдзясят – сто дзесяць.*

*Плошча Нарачы – восемдзясят квадратных кіламетраў.*

*Плошча басейна Нёмана – 98,2 тыс. км<sup>2</sup>;*

калі выказнікам выступае ўсечаная форма дзеяслова, выклічнік або гукапераймальнае слова.

Напрыклад:

*Уладзік зараз – шмыг у дзвёры* (Я.Колас).

*А куля – дзык! А другая ў руку* (Я.Брыль).

*Я – хон за павады! Конь спужаўся, а я – скок на яго* (Я.Колас).

2. Працяжнік ставіцца перад абагульняльным словам пасля аднародных членаў.

Напрыклад:

*I двор, i дорога, i лес – усё было занесена белым снегам* (І.Пташнікаў).

*Адчуванне дакладнасці слова, уменне карыстацца ім, культура мовы і пісьменнасць – усё залежыць ад таго, як загучала слова, пачутае ў маленстве* (В.Вітка).

3. Калі пасля аднародных членаў перад абагульняльным словам ужыта пабочнае слова або спалучэнне слоў словам, адным словам, карацей кажучы, то працяжнік ставіцца перад пабочным словам, а пасля яго – коска.

Напрыклад:

*Начны лес, ціхі, ледзь улоўны гул маразявых сосен, цішыня лясных нетраў – адным словам, усё настройвала на роздум* (М.Зарэцкі).

4. Калі аднародныя члены сказа стаяць у сярэдзіне сказа пасля абагульняльнага слова, то перад імі ставіцца двукроп’е, а працяжнік – пасля іх.

Напрыклад:

*Хутка ўсё: неба, i дорога, i чэзлыя балотныя хмызнякі – патанула ў снежнай завірусе* (Я.Колас).

*Усё: i хмурнае неба, i мёрзлая чорная зямля – было ахоплена нечым сумным, халодным i грозным* (К.Чорны).

5. Працяжнік ставіцца паміж аднароднымі членамі сказа, калі прапушчаны супраціўны злучнік.

Напрыклад:

*Не плача – смяеца шчаслівая маці* (М.Багдановіч).

*На чарговым прыпынку ў пярэднія дзвёры не ўвайшоў – ускочыў малады, як i шафёр, хлопец* (Ф.Янкоўскі).

*Гаспадар павёў яго не ў жылы катэдж – у лазню...* (І.Шамякін).

*Не сваімі – чужымі нагамі гаспадар падышоў да каня* (П.Глебка).

6. Працяжнік ставіцца перад злучнікам i паміж двумя членамі сказа, калі другі з іх выражае вынік, хуткую змену падзеі, нечаканасць.

Напрыклад:

*A ўбачыў Машу – i адразу падабрэў* (І.Шамякін).

*Зірнеш – і зредку дзе ўбачыши адзінокі яблык, што блішчыць між лісця на апошнім сонцы* (Я.Сіпакоў).

7. Калі злучнік *i* звязвае два аднародныя выказнікі, з якіх другі выражаны ўсечанай формай дзеяслова, то паміж імі заўсёды ставіцца працяжнік – перад злучнікам або пасля яго.

Напрыклад:

*Пахіснулася хвоя – i бразь на зямлю* (Я.Колас).

*Да рэчкі жаданай прабраліся хлотцы i – стоп!* (Я.Колас).

8. Працяжнік ставіцца перад недапасаваным азначэннем, выражаным неазначальнай формай дзеяслова ці спалучэннем з гэтай формай.

Напрыклад:

*Усіх непакоіла адна думка – выстаяць* (М.Лынъкоў).

*Міканор успомніў бацькаў наказ – паглядзець, ці не прадаюць кос* (І.Мележ).

9. Працяжнік ставіцца перад неразвітым або развітым прыдаткам, які стаіць у канцы сказа:

калі ў прыдатку тлумачыцца, удакладняецца змест азначаемага назоўніка і перад ім без змянення сэнсу можна ўставіць слова *іменна, а іменна*.

Напрыклад:

*Пацягнуўся лес сцяною – ельнік, дуб i хваіна* (Я.Колас).

*За ўвесь час яна nі разу не глянула на свайго суседа – Лабановіча* (Я.Колас);

калі прыдатак адносіцца да займенніка.

Напрыклад:

*Наперадзе iшоў ён – таварыши Дарожска* (П.Пестрак).

*Вось яна – дзявочая пекната* (І.Шамякін).

*Ён паспей ўжо коратка перазнаёміца з усімі ў гэтым доме i стаіць быццам сваім чалавекам – гэты малады i вясёлы хлопец* (К.Чорны);

калі неабходна падкрэсліць адценне самастойнасці прыдатка.

Напрыклад:

*А вось i сам гаспадар гэтай хаты – Трахім* (К.Крапіва).

*Андрэй сядзеў, апёрышыся на край стала, i дапытліва пазіраў на людзей – на моладзь i старых* (П.Пестрак).

10. Працяжнік ставіцца ў няпоўных складаных сказах на месцы прапушчанага члена сказа.

Напрыклад:

*З аднаго боку дарогі стаяў рэдкі хвойнік, а з другога – кусты ядлоўцу, а далей – алеянік* (Я.Колас).

*Раны гояцца часам, а дружбаю – гора* (А.Куляшоў).

*Вось прабегла імгненне, затым – залатая мінута* (Я.Янішчыц).

11. Калі ўстаўная канструкцыя знаходзіцца паміж часткамі, дзе павінна ставіцца коска, або ў канцы самой устаўной канструкцыі ёсць гэты знак прыпынку, то коска спалучаецца з працяжнікамі і ставіцца перад другім працяжнікам.

Напрыклад:

*Каб дабрацца да надзелу цёткі Насці – так завуць жонку бацькавага брата, – трэба прайсці каля будкі, у якой яничэ нядайна яны жылі...* (І.Навуменка).

*Дзяўчына – мачыха дазналася ўжо, што завуць яе Параска, – прывяла воз на двор «воласці», сказала, што яна жыве тут, на першым паверсе, з боку двара* (І.Мележ).

12. Працяжнік ставіцца паміж часткамі складаназлучанага сказа, калі ў другой частцы падкрэсліваецца вынік у адносінах да першай, калі перадаецца нечаканасць, хуткая змена падзей або супрацьпастаўленне.

Напрыклад:

*Момант – і ў веснічках паказалася Аленка...* (Я.Колас).

*Сярэдзіна кастрычніка – і такі мароз* (І.Шамякін).

*Пытаўся, шукаў – і ні слыху ў адказ, ні следу нідзе, ні далёкага рэха* (П.Панчанка).

*Узяўся чытаць – і не чыталася* (М.Гарэцкі).

13. Працяжнік ставіцца ў бяззлучніковых сказах паміж часткамі:

калі ў першай частцы ўказваецца на ўмову або час дзеяння, пра якое паведамляеца ў другой частцы.

Напрыклад:

*Запяеш па душы, дасі ўцехі гасцям – поўны гуслі насыплю дукатаў* (Я.Купала).

*Веџер загуляе – хвойнік, лозы гнуцца* (Я.Колас).

*Падрасцеш вялікі – раскажу тады* (П.Глебка);

калі ў другой частцы паказваецца вынік або робіцца вывод з таго, пра што паведамляеца ў першай частцы.

Напрыклад:

*Шмат зорак у небе – добра жывёла расплодзіцца. Густая шэрань на галіны лягla – ад яблыкаў, ад ігрушы дрэвы да самай зямлі прыгнуцца* (Л.Дайнека).

*Ранак луг расой купае – дзень гарачы будзе* (А.Бачыла);

калі змест частак супрацьпастаўляеца ці супастаўляеца.

Напрыклад:

*Клікнуць хацелася – голас замёр* (П.Броўка).

*Маці будзіла снедаць – ён не ўстаў* (І.Навуменка);

калі ў скаже гаворыцца пра хуткую змену падзей або ў другой частцы паказваеца неадпаведнасць, нечаканы вынік таго, пра што паведамляеца ў першай частцы.

Напрыклад:

*Бліснула маланка – стала відна як удзень* (С.Грахоўскі).

*Глянуў я туды-сюды – нікога не відаць* (Я.Колас).

*Ён паслухаў – ціха ўсюды* (Я.Колас);

калі апошняя частка з'яўляеца абагульняльная у адносінах да папярэdnіх.

Напрыклад:

*Ціха булькатала вада ў канаве, сыпалася лісце, чырыкалі недзе вераб'і – усё гэта было такім звычылым, добрым, прыгожым* (М.Гамолка).

*Дол засланы шышкамі, цвіце сунічнік, бруснічнік, перагукваюцца птушкі, звіняць камары – усё тут знаёмае...* (І.Навуменка);

калі другая частка з'яўляеца далучальным сказам.

Напрыклад:

*I разгарэлася ігрышча – даўно такога не было* (Я.Колас).

*Андрэй быў у добрым гуморы – гэта адразу кідалася ў вочы* (М.Зарэцкі);

калі другая частка з'яўляеца параўнаннем у адносінах да першай.

Напрыклад:

*Слова сказаў – сякераю адсек* (Прыказка).

14. Працяжнік ставіцца паміж двумя словамі, якія абазначаюць прасторавыя, часавыя або колькасныя межы (гэтыя слова замяняюць словазлучэнні з прыназоўнікамі *ад* (з) ... *да*).

Напрыклад:

*Пасажырскі поезд «Мінск – Масква» прыйшоў на станцыю Орша.*

*Яр быў метры чатыры ў шырыню, метраў пятнаццаць – дваццаць глыбінёю, а ў даўжыню цягнуўся метраў на шэсцьдзесят* (У.Караткевіч).

15. Працяжнік ставіцца паміж двумя ці некалькімі найменнямі ў назвах вучэнняў, законаў, падзей і інш.

Напрыклад:

*Закон захавання матэрыі Ламаносава – Лавуазье быў вялікім навуковым адкрыццём XVIII стагоддзя.*

*Шахматны матч Карпаў – Каспараў закончыўся ўнічыю.*

16. Працяжнік не ставіцца, калі выказнік, выражаны ўсечанай формай дзеяслова, інтанацыйна не выдзяляецца.

Напрыклад:

*Я тым часам шмыг за дзвёры* (З.Бядуля).

*Даніла шусь тут у вароты з жалезным ёмкім сахаром* (Я.Колас).

17. Працяжнік паміж дзейнікам і выказнікам, выражанымі назоўнікамі або назоўнікамі і займеннікамі ці прыметнікам, не ставіцца:

калі паміж галоўнымі членамі сказа стаіць прыслоўе або часціца.

Напрыклад:

*А мой бацька таксама партызан* (І.Шамякін).

*Дзед Талаш не проста праваднік у Букрэевай разведцы* (Я.Колас);

колі паміж галоўнымі членамі сказа стаіць пабочнае слова ці адасоблены член сказа (акрамя прыдатка).

Напрыклад:

*Хлопцы, відаць, добрыя рыбакі* (Я.Сіпакоў).

*Хлопец, апрануты ў салдацкі шынель, наш зямляк* (К.Чорны);

колі дзейнік стаіць пасля выказніка.

Напрыклад:

*Страшэнны штукар і свавольнік гэты Нёман* (Я.Колас);

калі перад выказнікам ёсьць адмоўе *не*.

Напрыклад:

*Сам сабе чалавек не вораг* (Прыказка).

*Сляпы сляпому не павадыр* (Прыказка);

калі пры выказніку ўжываюцца параўналъныя злучнікі *як, усё роўна як, быццам, быццам бы, нібы, што*.

Напрыклад:

*Жыта як сцяна* (І.Навуменка).

*Аблокі нібы воўна* (Я.Янішчыц).

*Вясенні луг што выстаўка народнага мастацтва* (І.Шамякін);

калі дзейнік выражаны асабовым займеннікам, а выказнік – назоўнікам у назоўным склоне.

Напрыклад:

*Пасівельы мой лес, я твой вечны паклоннік, я твой вечны даўжнік* (Я.Сіпакоў);

калі дзейнік выражаны назоўнікам, а выказнік – прыметнікам.

Напрыклад:

*Неба чыстае, васільковае* (А.Якімовіч).

*У позньюю восень вада пад мастком чыстая і халодная* (К.Чорны).

18. Працяжнік можа ставіцца пры сэнсава-інтанацыйным выдзяленні: выказніка.

Напрыклад:

*Рак – не рыба, кажсан – не птушка* (Прыказка).

*Лёдам гасцінец мой выбіты, выліты, лёд – як магіла сама* (Я.Купала).

*Я – чалавек, мне трэба жыць, тварыць, а не гарэць у полымі напалму* (А.Зарыцкі).

*Неба – высокое, блакітнае* (Я.Маўр);

двух ці больш дапасаваных азначэнняў, што стаяць звычайна ў канцы сказа.

Напрыклад:

*Сонца зайшло, і пачалося змярканне – ціхае, свежае, з расой і камарамі* (Я.Брыль).

*Запальваліся то тут, то там зоры – вясёлыя, мігатлівыя* (Б.Сачанка).

*Паказалася нават сонца – чырвонае, нізкае* (Б.Сачанка);

прыдатка або групы аднародных прыдаткаў, якія стаяць у сярэдзіне сказа пасля азначаемага назоўніка, калі неабходна падкрэсліць самастойнасць прыдаткаў.

Напрыклад:

*Начны драпежнік – сава – бяшиумна плыве ў паветры* (В.Вольскі).

*Грабцы – дзяўчатаы, маладзіцы – штораз варушацца жывей, бо чуюць голас навальніцы* (Я.Колас). Калі патрабуецца пастаноўка пасля адасобленага прыдатка коскі, то другі працяжнік апускаецца: *Падаюць сняжынкі – дыяменты-росы, падаюць бялюткі за майм акном* (П.Трус);

даданых членаў сказа, якія знаходзяцца ў канцы сказа.

Напрыклад:

*Каля школы ішабяталі дзеци – звонка, радасна* (Я.Колас);

даданай часткі складаназалежнага сказа, якая можа знаходзіцца перад галоўнай часткай або пасля яе.

Напрыклад:

*Цаніце чалавека заўсёды пры жыцці. Калі заплюшчыць векі – ён згіне ў небыцці* (П.Панчанка).

*Што думаў бацька – не ведаю* (Я.Брыль).

*Хто птушку пакрыўдзіць – той сам сабе здрадзіць* (П.Панчанка).

*Тады магутная краіна – калі пяяучы ў ёй народ* (Я.Янішчыц).

*Смяюся, калі плакаць трэба. Журба – калі на вуснах смех* (Я.Янішчыц).

19. Працяжнік можа ставіцца ў няпоўных простых сказах на месцы прапушчанага члена сказа.

Напрыклад:

*Па суседству з Белым возерам знаходзіцца другое – Чорнае* (В.Вольскі).

*Праз шум эшалона прарваўся недалёкі гарматны выбух. Затым яичэ некалькі – большай сілы* (І.Мележ).

*У цёмным небе – карагоды сіняватых зорак* (М.Багдановіч).

20. Працяжнік можа ставіцца ў сказе, каб пазбегнуць двухсэнсоўнасці выказвання.

Напрыклад:

*Ты што – забыўся? Параўн.: Ты што' забыўся?*

*І якія людзі незвычайнія – таленты! Параўн.: І якія людзі – незвычайнія таленты!*

21. Працяжнік можа ставіцца для выдзялення ўстаўных канструкцый.

Напрыклад:

*Алеся – ёй было ўжо каля дзесяці гадкоў – сядзела за праснічкаю (Я.Колас).*

*Балота зрабілася сівое ад попелу, і па ім – уначы было відаць з вёскі – бегаў агонь, адгаралі высушаны альшэунік і ніцая лаза, што раслі высока на куп’і (І.Пташнікаў).*

**Дужкі:**

§ 62. Правілы пастаноўкі дужак

1. У дужкі бяруцца ўстаўныя слова, спалучэнні слоў і сказы, якія аб’яднаны з асноўным сказам сэнсавай сувяззю і служаць у якасці заўваг, удакладненняў і пад.

Напрыклад:

*У руках у яго вялікая галка камякоў (бульбяной кашы) (К.Крапіва).*

*Узялі мы вуды, кацялок для юшкі, сачок (на ўсякі выпадак) і рушилі на рыбалку (А.Якімовіч).*

*Мы, дзеци, сядзелі на нашым бярвенні (бацька збіраўся ставіць новую хату і таму навазіў ужо многа лесу) і рабілі сабе свістулькі з вярбовых пруткоў (Я.Сіпакоў).*

*У яго тады жыла запаветная мара – стаць лётчыкам (калі не лічыць таго, што адзін час, нядаўна, ён захапляўся геалогіяй, каб знаходзіць затоненія багацці) (І.Мележ).*

2. У дужкі бяруцца слова і спалучэнні слоў (разам з адпаведным знакам прыпынку), якія выражаютэ рэакцыю, адносіны слухачоў да чыёй-небудзь прамовы, выказвання, рэплікі.

Напрыклад:

*С т а р ш и н я. ... Пажадаем жа яму далейшых поспехаў. (Бурныя аплодысменты.)*

*А н д р э й. ... Да новай сустрэчы, сябры. (Аплодысменты.)*

*Ц і м о х. ... Так мяне ашукалі! (Смех.)*

*Г а н н а. ... Хто не дбае, той не мае, людцы мае! (Гучны смех.)*

*Б р ы г а д з і р. ... Такое не часта сустракаецца. (Вясёлае ажыўленне ў зале.)*

*А н і с і м. ... Таму кожны павінен атрымаць сваю долю. (Воклічы: «Правільна!»)*

*С а к р а т а р. Ці будуць пытанні да прысутных? (Галасы: «Хопіць!»)*

3. У дужкі бярэцца прозвішча аўтара або прозвішча аўтара і крыніца (назва твора), з якой прыводзіцца цытата.

Напрыклад:

*Каля пасады лесніковай цягнуўся гожаю падковай стary, высокі лес цяністы (Я.Колас. «Новая зямля»).*

4. Пасля цытаты, непасрэдна за якой у гэтым жа радку ў дужках змяшчаецца спасылка на аўтара або на аўтара і крыніцу (г.зн. перад адкрывальнай дужкай), захоўваеца адпаведны знак прыпынку – пытальнік, клічнік або шматкроп’е.

Напрыклад:

*Эпіграфам да працы ўзяты слова: «А там, над Нёманам, плывуць чаўны ў прасторы, там спевы коцяца ў няную далячынъ» (П.Трус. «Ліст да сястры»).*

*Прыгадаліся знаёмыя радкі: «Чым сустрэла мяне мая вуліца, як я выходзіў?» (А.Куляшоў. «Сцяг брыгады»).*

*Няхай для нас палеткі родзяць, няхай для нас сады цвітуць! (П.Панчанка).*

*Насустроч цягніку выходзяць з-за ўзгорка маладыя алешины, дубы, хвоі... (П.Галавач).*

5. Калі ж спасылка на аўтара ці на аўтара і крыніцу змяшчаецца асобна ўнізе пад тэкстам, тады ў канцы тэксту (цытаты) ставіцца кропка ці іншы адпаведны знак прыпынку (пытальнік, клічнік, шматкроп’е) і спасылка ў дужкі не бярэцца.

Напрыклад:

*Любіце сваю зямлю аддана і да канца. Іншай нам не дадзена, дый не трэба.*

У. Караткевіч.

*...Максім Багдановіч па праву заняў пачэснае месца ў нашай маладой паэзіі як высокаталенавіты паэт і майстра паэтычнай формы. ...Тое, што напісаў ён за сваё кароткае жыццё, ставіць яго ў першыя рады нашых лепіх песняроў.*

Якуб Колас. «Выдатнейшы паэт і крытык».

6. У дужкі бяруцца рэмаркі аўтара ў драматургічным творы.

Напрыклад:

*А л ѿ ж б е т а (убягае, трymаючы ў руцэ клінок з тварагом). Што гэта ў вас тут парабілася, мае міленькія?*

*Па ўлінка. Кабыла дзядзькава ўцякла ці хто ўкраў. (Ідзе, садзіца на ложак і шые)* (Я.Купала).

7. Пасля ўстаўной канструкцыі (пераф закрывальнай дужкай) ставіцца пытальнік, клічнік або шматкрап'е, якія патрабуюцца кантэкстам, а кропка не ставіцца.

Напрыклад:

*Быў узгорак, так як бубен, але Ціт пасеяў лубін, дык (ці веры вы дасце?), як чарот, жытыцо расце (К.Крапіва).*

*Змітрок (добры ён хлопец!) чытае розную літаратуру* (В.Каваль).

*І толькі школа (я адразу ўбачыў яе і беспамылкова пазнаў) стаяла за гародамі, бліжэй да лесу* (І.Шамякін).

**Двукоссе\*:**

\*У адрозненне ад пунктуацыйных знакаў (кропкі, коскі і інш.), двукоссе як спецыфічны знак мае іншае прызначэнне – служыць асобым спосабам выдзялення слоў, спалучэнняў слоў, сказаў, тэксту. Тым не менш ужыванне двукосся па традыцыі разглядаецца ў раздзеле «Пунктуацыя».

§ 63. Правілы пастаноўкі двукосся

1. У двукоссе бяруцца слова, якія ўжыты ў іранічным сэнсе або ў якім-небудзь асобым, незвычайнім значэнні.

Напрыклад:

*«Высокое начальства» спачатку прыслала мне падзяку, што добра вучыў дзяцей у школе...* (Я.Колас).

*Аўтар «прышпіліў» да персанажаў лірычныя матывы, але нідзе не развіў іх і не паставіў у дзейсную і вобразную залежнасць ад канфлікту і ідэі (Полымя).*

*Не праходзіць і дня, каб на ўчастку пагранатрада вартавыя граніцы не затрымлівалі перавозчыкаў «левых» грузаў* (3 газет).

2. У двукоссе бяруцца назвы:

ганаравых званняў, некаторых ордэнаў і медалёў: *ганаровае званне «Народны паэт Беларусі», ганаровае званне «Заслужаны настаўнік Рэспублікі Беларусь», орден «За службу Радзіме», медаль «За адвагу», але: орден Маці, медаль Францыска Скарыны;*

літаратурных твораў, навуковых прац, газет, часопісаў, рубрык, спектакляў, танцаў, музычных твораў, карцін і пад.: *паэма «Сымон-музыка», раман «Людзі на балоце», камедыя «Паўлінка», манаграфія Л.М.Шакуна «Словаўтварэнне», газета «Літаратура і мастацтва», часопіс «Полымя», спектакль «Несцерка», песня «Александрына», народны танец «Бульба», опера «Кастусь Каліноўскі», сюіта «На Палессі», карціна «Абаронцы Брэсцкай крэпасці»;*

прадпрыемстваў, устаноў, вытворчых аб'яднанняў, станцый, санаторыяў, гасцініц, кінатэатраў і іншых арганізацый: адкрытае акцыянернае таварыства «Камунарка», рэспубліканскае ўнітарнае прадпрыемства «Мінскі трактарны завод», установа «Рэдакцыя газеты «Рэспубліка», гасцініца «Еўропа», кінатэатр «Радзіма», установа адукцыі «Беларускі дзяржаўны педагогічны ўніверсітэт імя Максіма Танка», станцыя метро «Няміга»;

марак машын, вытворчых, кандытарскіх, парфумерных вырабаў і пад.: «Ніва», «Волга», «Опель» (аўтамабілі); «Ласунак», «Мінскі грыльяж» (цукеркі); «Лясны ландыш» (духі).

3. У двукоссе не бяруцца назвы, у склад якіх уваходзяць слова *імя, памяці*.

Напрыклад:

*Калгас імя Гастэлы.*

*Алея памяці воінаў-інтэрнацыяналістаў.*

4. У двукоссе бяруцца слова іншых часцін мовы, што выступаюць у ролі назоўнікаў.

Напрыклад:

*Увесь час у яго гэтае «гэй» на языку верціца (Я.Колас).*

*Ні стуку, ні груку, ні кашлю, а толькі далёкае «ку-ку» ці крык перапёлкі... (А.Бачыла).*

*У гэтым «ну-ну» Саўка пачуў нотку спогадзі, і яму стала лягчэй (Я.Колас).*

*А хіба зямлі гэтай «дзякуй» не скажу? (К.Кірэнка).*

*Усё гэта, вядома, вельмі цікава, але было тут і сваё «аднак» (Я.Брыль).*

*Маці стаяла, слухала, ці не пачуе ў лесе знаёмае «но» (Я.Колас).*

**Знакі прыпынку і двукоссе пры простай мове і цытатах:**

§ 64. Правілы пастаноўкі знакаў прыпынку і двукосся пры простай мове і цытатах

1. У залежнасці ад месца слоў аўтара, якія ўводзяць простую мову, ставяцца наступныя знакі прыпынку:

калі простая мова запісваецца ў радок, яна заключаецца ў двукоссе.

Напрыклад:

*Барвіна праціснуўся праз натоўп да Андрэя і Санкоўскага і з ходу сказаў: «Пойдзем» (П.Пестрак).*

*Пасланцы народныя сказали: «Адной сям'ёю жыць народ наш будзе ад гэтых пор на вечныя вякі» (П.Панчанка);*

калі простая мова пачынаецца з абзака, перад ёй ставіцца працяжнік.

Напрыклад:

*Васіль ужо гатоў быў зноў пакрыўдзіца, але Ганна добра, ішыра просіць:*

– Скажы што-небудзь!.. (І.Мележ).

*Нехта гучна кликаў з другога берага:*

– Гэй, паромичык, давай пераправу! (М.Лынъкоў);

калі слова аўтара стаяць перад простай мовай, то пасля іх ставіцца двукроп'е, а простая мова, якая пачынаецца не з абзата, заключаецца ў двукоссе.

Напрыклад:

*У прамове на ўрачыстым сходзе Якуб Колас гаварыў: «Маё слова, хоць і вузкімі дарогамі, але даходзіла да народа»;*

калі слова аўтара стаяць у сярэдзіне простай мовы, падзяляючы яе на дзве часткі, то перад словамі аўтара ў залежнасці ад інтанацийнага афармлення першай часткі простай мовы ставяцца пытальнік, клічнік, шматкроп'е ці коска і ўслед за гэтымі знакамі – працяжнік, а пасля слоў аўтара – або кропка і працяжнік (калі першая частка простай мовы з'яўляецца закончаным сказам), або коска і працяжнік (калі першая частка простай мовы не з'яўляецца закончаным сказам).

Напрыклад:

*«Хіба ж можам мы з табою займацца несур'ёзнымі справамі? – пытаннем на пытанне адказала Надзя і прыгарнула да сябе Майку, прытуліла, як туляць дарослыя малых дзяцей. – Расказвай, як жывеш, як ваюеш?» (М.Лынъкоў).*

*«Сцяпанка, – сказаў чалавек, – ідзі пасядзі ў цяньку, ты стаміўся» (К.Чорны).*

*«Эх, вадзічка... – працягваў Сава, выціраючы твар крысом курткі, – кветкамі пахне» (П.Пестрак).*

2. У словах аўтара могуць ужывацца два дзеясловы са значэннем маўлення, думкі ці блізкія да іх па значэнні; пры гэтым калі другі дзеяслово адносіцца да другой часткі простай мовы, то пасля слоў аўтара ставяцца двукроп'е і працяжнік.

Напрыклад:

*«Я сказаў бы вам, ды толькі не ведаю, як прымеце вы тое, што я скажу, – ціха адзываеца ён. І, момант счакаўшы, дадае: – Я думаю, што з гэтага нічога не будзе» (Я.Колас).*

*«Ведаеш, мама, каго я прывяла? – весела сказала дачка і таемна прашаптала: – Гэта той самы госць, якога мы ўсе калісьці ратавалі ад немцаў» (Я.Маўр).*

3. Калі ў складзе слоў аўтара, што стаяць перад простай мовай, няма дзеясловаў са значэннем маўлення, думкі ці блізкіх да іх па значэнні, то ў канцы слоў аўтара ставіцца кропка.

Напрыклад:

Урэшце дзед дастасе з кішэні кавалак хлеба.

– Еш, Віхор... На-а-а... (З.Бядуля).

Віктар заплюшчыў вочы і на ўвесь пакой прытворна захрап. «Хай думае, што я сплю...» (Б.Сачанка).

4. Калі слова аўтара ідуць за простай мовай, то пасля простай мовы ў адпаведнасці з інтанацыяй ставяцца пытальнік, клічнік, шматкроп'е ці коска (на месцы крапкі), а за гэтымі знакамі – працяжнік.

Напрыклад:

– *Што вы сёння нешта не ў гуморы?* – запыталася Ядвіся і глянула на настаўніка (Я.Колас).

– Эх, *што за мясціна!* – пачаў ён [Лабановіч] і раптам перапыніў самога сябе (Я.Колас).

«*Вам, Лескавец, відаць, хочацца, каб асаўіста вас пахвалі!*», – Ліда сказала гэта як бы між іншым, нават не павярнуўшыся да яго (І.Шамякін).

5. Нявыказаная простая мова, пры якой у складзе слоў аўтара звычайна ёсць дзеясловоў думачь (падумаць) або іншыя слова, спалучэнні слоў і нават сказы са значэннем думкі, меркавання, разважання і пад., заўсёды бярэцца ў двукоссе.

Напрыклад:

«Чаму гэта пытала яна [Ядвіся] *пра кнігу?* – падумаў Лабановіч. – Ці не палажыла яна чаго туды?» (Я.Колас).

«*Во ўскочыў дык ўскочыў*», – чухаў патыліцу Яўхім Бабай (Б.Сачанка).

«*Нешта ў іх дома здарылася, – забілася ў Івана трывожна сэрца.* – *Інаки чужсога чалавека на нач не запрашалі б*» (Б.Сачанка).

6. Рэплікі дзвюх і больш асоб (у дыялогу) звычайна запісваюцца з чырвонага радка і з працяжнікамі перад кожнай рэплікай.

Напрыклад:

– *Ты па вёсцы вольна ходзіш?*

– *Хаджу, як і хадзіў. А што?*

– *Нічога, нікога не баішся?*

– *Я не злодзей, не забойца. Чаго ж мне баяцца?* (Б.Сачанка).

– *Бой быў, Валя.*

– *Дзе?*

– Над морам. Далёка.

– З кім?

– Невядома (І.Мележ).

7. Калі некалькі рэплік запісваюцца ў радок без указання, каму яны належаць, то паміж імі ставіцца працяжнік і кожная з іх бярэцца ў двукоссе.

Напрыклад:

«Вы яшчэ не былі ў сваёй школе?» – «Не, не была. І не ведаю, якая яна там. А вы ўжо даўно тут?» – «А ўжо зараз два месяцы будзе» (Я.Колас).

8. Калі пасля папярэдняй рэплікі ідуць слова аўтара, то перад наступнай рэплікай працяжнік не ставіцца.

Напрыклад:

*Нарэшце адчынняюцца дзверы, недзе брэша сабака, уваходжу. Перада мной хлопчык з лямпай у руках. «Ты што тут робіш?» – пытаюся. «Нічога, – кажа. – Чыстапісанне пішу» (В.Быкаў).*

9. Цытаты, як і простая мова, бяруцца ў двукоссе. Скарачэнне цытаты абазначаецца шматкроп'ем.

Напрыклад:

*«Пісьменнік, які не працуе над мовай, не клапоціцца аб папаўненні сваіх моўных запасаў, – пісаў Якуб Колас, – можа стаць перад небяспекай апынуцца за дзвярыма літаратурны».*

*Кандрат Крапіва адзначаў, што «...канцылярызмы больш за ўсё псууюць нашу літаратурную мову і ім трэба аб'явіць бязлітасную вайну».*

### **Спалучэнне знакаў прыпынку:**

§ 65. Правілы пастаноўкі спалучэння ў знакаў прыпынку

1. Калі пытальнік, клічнік, кропка, шматкроп'е або коска ўжываюцца ў спалучэнні з працяжнікам, то працяжнік ставіцца пасля пералічаных знакаў прыпынку.

Напрыклад:

«Хлопец твой ужсо добра падрос?» – спытаў той прыглушина (Я.Брыль).

*«Малайцы! – стрымана пахваліў Ладынін, акінуўшы вокам зжатую плошчу. – Добры пачатак» (І.Шамякін).*

«Нічога. Нічога, усё пройдзе...» – пасправавала ўсміхнуцца яна (І.Мележ).

*Красуй, наш Мінск, – любімая сталіца! (М.Хведаровіч).*

2. Калі пасля працяжніка стаяць слова, якія выдзяляюцца па адпаведных правілах коскамі (напрыклад, пабочнае слова), то коска перад ім апускаецца.

Напрыклад:

*Удасца ім зашыца ў лес – напэуна, адарвуцца ад даганятых.*

*Паспееши зрабіць усё да вечара – можа, дазволю сходзіць на вячоркі.*

3. Коска і працяжнік ставяцца:

перед словам, якое паўтараецца для таго, каб звязаць з яго дапамогай даданую частку складаназалежнага сказа, састаўную частку складаназлучанага ці частку простага сказа разгорнутай канструкцыі.

Напрыклад:

*Тыя сцежскі, што ў заўтра вядуць, – тыя сцежскі аднолькавы, мусіць? (П.Трус).*

*У цішыні, якой не можа парушыць ні далёкая песня адтуль, дзе палі і дарогі, ні грукатанне экскаватора, што ўжко даносіцца па вадзе з таго боку, дзе Нёман, пры зорках, што неяк цьміана прасвечваюць з высокай вышыні, і пры месяцы, які барвовым акрайцам устаў над лугам, – у такой цішыні і спакойнай паўцемры выйшли на працу нядаўнія госci гэтых мясцін – бабры (Я.Брыль).*

*Сапраўды, хто яна, гэтая пеставатая прыгажунька, зіхатлівы асколак чужсога, далёкага свету, недарэчным лёсам вайны закінутая ў фашысцкі канцлагер, – хто яна, каб выкладаць ёй яго балючае, што ў свой час адабрала столькі душэўнае сілы ў самога? (В.Быкаў);*

у складаназалежных сказах, звычайна з некалькімі даданымі часткамі перад галоўнай, якія распадаюцца на дзве агульныя сэнсавыя часткі, каб абазначыць месца гэтага падзелу.

Напрыклад:

*Пакуль ён ішоў у ваду, занадта, як здавалася Толю, плёхаючы нагамі, пакуль ён пырхаў і пакрэктаў ад задавальнення, – нехта трэці, здалёк яшчэ, з-за ракі ўбачыўши хлонцу, падышоў да кладачкі, па якой нядаўна перабіраўся певень з чубаткамі, узышоў на востраў і пачаў падкрадацца да берага (Я.Брыль).*

*Колькі было людзей на сходзе, што' яны абмяркоўвалі, якое там прынялі рашиэнне, – нам пра гэта не казалі;*

у складаных сказах з рознымі відамі сувязі, а таксама ў сказах з харктэрнымі рысамі перыяду (з выразным падзелам на дзве часткі, з анафарычнай будовай першай састаўной часткі).

Напрыклад:

*Калі ж асення навіны змянялі сад, калі з бяроз ірваў лісце вецер, а мароз, наліўшы ягады рабіны, траву губіў, і мы нагой узрывалі прэлых лісцяў слой; калі патроху чырванелі чаромха, ліпа, стройны клён, а гнёзды змрочныя варон між голага галля чарнелі, і грозны вечара пажар*

пылаў між бура-шызых хмар; калі асенні вецер дзіка стагнаў і глуха па начах гримеў у наш жалезны дах, – тады да лета Вераніка ад нас знікала ў інстытут і не будзіла згадак тут (М.Багдановіч).

*Ці коска зазвоніць у час касавіцы, ці песню дзяўчо запяе, ці неба зазвяе ў агнях бліскавіцы, ці вецер у палях зазлее, ці гром гучнабежны пракоціца ў хмарах, ці грукне над полем пярун, – усё водгук знаходзіць у вольных абшарах, усё іх дакранаеца струн (Я.Колас).*

*Ці завылі ваўкі, ці заенчыў віхор, ці запеў салавей, ці загагала гусь, – я тут бачу свой край, поле, рэчку і бор, сваю матку-зямлю – Беларусь (Я.Купала).*

4. У канцы пытальных сказаў, якія вымаўляюцца з клічнай інтанацыяй, спачатку ставіцца пытальнік, а потым – клічнік.

Напрыклад:

*Зямля Радзімы! У сэрцы боль салодкі хто не адчуў, сустрэўшыся з табой?!* (А.Звонак).

*Ці ж гэта многа?!*

*Хіба ж так трэба?!*

5. У канцы клічных сказаў, якія вымаўляюцца з пытальнай інтанацыяй, спачатку ставіцца клічнік, а потым – пытальнік.

Напрыклад:

*Бачыў ты!? Слова нельга сказаць!?* (К.Чорны).

6. Перад закрывальным двукоссем захоўваецца кропка, якая паказвае графічнае скарачэнне.

Напрыклад:

*У інструкцыі было напісаны: «Прымяняеца для склейвання вырабаў з паперы, кардону і г.д.».*

7. Калі перад закрывальным двукоссем стаіць пытальнік або клічнік, то коска ставіцца паводле кантэксту.

Напрыклад:

*«Што прынясе вясна?», «Што вясна пакажа?», «Што будзе вясною?» – у прадчуванні важных падзеяў пыталіся людзі і ўпомайку рыхтаваліся да іх* (Я.Колас).

*Пятра абганялі фурманкі з больш лёгкімі паклажамі, і ён, свециячыся сваім ясным тварам і песеннымі брывамі, толькі паспяваў гаварыць: «Добры дзень, дзядзечка!», «Добры дзень, юётачка!», хоць трошкі скроўваючы ўбок свайго гнедку, каб даць абмінуць* (Я.Скрыган).

8. Пытальнік, клічнік і шматкроп'е ставяцца перад закрывальным двукоссем, калі яны адносяцца толькі да слоў, узятых у двукоссе; пасля закрывальнага двукосся гэтыя знакі ставяцца тады, калі адносяцца да ўсяго сказа, які заканчваецца словамі, узятымі ў двукоссе.

Напрыклад:

*Хлапчук спыніўся на ўсходках і з падазронасцю паглядзеў на жанчыну. «Яна яго ведае чі гэта проста цікаўнасць, можа нават і пустая?» (К.Чорны).*

*Я паслаў ёй кароткі і сціплы адказ: «Прыязджай, будзеш госцяй жаданай у нас на вялікай будоўлі...» (А.Куляшоў).*

*Чаму камбайн працуе не ў «Волі»? (І.Шамякін).*

*А ведаеши ты нашага Івана «Тарпака»? (Я.Колас).*

9. Калі перад закрывальным двукоссем стаіць пытальнік, клічнік або шматкроп'е, то яны паўторна не ставяцца пасля двукосся; неаднолькавыя знакі (калі яны патрабуюцца ў залежнасці ад характеристу адпаведных частак тэксту) ставяцца перад двукоссем і пасля яго.

Напрыклад:

*Ці вучылі вы ў школе на памяць верш Я.Купалы «А хто там ідзе?»*

*Вы чуеце, як мне пяюць натхнёныя паэты? Як шэпчуць закаханыя: «люблю!..»? (Э.Валасевіч).*

*Якая галоўная думка выказана ў вершы Я.Коласа «Асадзі назад!»?*

*Вучаніца выразна прачытала верш П.Броўкі «Пахне чабор».*

10. У межах аднаго сказа коска, кропка з коскай, двукроп'е ці працяжнік ставяцца толькі пасля закрывальнай дужкі на месцы разрыву асноўнага сказа ўстаўной канструкцыі.

Напрыклад:

*Палілася печ (нанач браўся мароз); у печы скварылася свежына (К.Чорны).*

*Машы ўспомніўся запіс у Алесіным дзённіку (учора ён выпадкова трапіў ёй у руکі): «У чым паэзія нашага жыцця?» (І.Шамякін).*

*«Малы Лондан» (без прыгарадаў) – таксама не маленькі, калі прыняць пад увагу, што ён налічвае не менш за шэсць мільёнаў жыхароў (К.Крапіва).*

11. Кропка, пытальнік, клічнік ці шматкроп'е ставяцца перад закрывальнай дужкай, калі яны адносяцца толькі да слоў, узятых у дужкі.

Напрыклад:

*Калі ён увайшоў у пакой, той, што сядзеў за столом, – з чорнай кучаравай галавою, у гімнасцёрцы вайсковага крою, – не адрываючыся ад паперы, падаў яму левую руку. (У правай ён трymаў завостраны з абодвух канцоў чырвона-сіні аловак.) (К.Крапіва).*

*Няхай жыве наша родная Беларусь! (Усе ўстаюць. Аплодысменты.)*

— Да ў цэнтры (чую мо?) выдалі дэкрэт — на мяса здаць усіх быкоў, якім мінула дзесяць год (К.Крапіва).

А як вы нас сустрэнце (ци пабліжэе даль?), рака імя Лаўрэнція, зялёны Манрэаль (П.Панчанка).

Нядайна (каторы раз!) я прачытаў «Новую зямлю» (І.Шамякін);

пасля закрывальны дужкі яны ставяцца тады, калі адносяцца да ўсяго сказа, які заканчваецца словамі, узятымі ў дужкі.

Напрыклад:

*Іншы раз рэкі двух розных басейнаў бяруць пачатак з аднаго і таго ж балота (напрыклад, рэкі Лучэса і Арышыца паміж Віцебскам і Оршай).*

*Відаць, своеасаблівай цікаўнасцю часопіса да славянства тлумачыцца тое, што ён змяшчаў творы групы ўкраінскіх пісьменнікаў (Кастамараў, Аснаўяненка, Гулак-Арцямоўскі і інш.).*

12. Пры спалучэнні пытальніка або клініка са шматкроп'ем гэтыя знакі ставяцца на месцы першай або першай і другой кропак.

Напрыклад:

*Ганна, што з табою робіцца?.. Чаму ты такою стала?.. (К.Чорны).*

*А што ж ты цяпер рабіць будзе?!.. (Я.Брыль).*

13. Пры спалучэнні шматкроп'я з коскай коска не ставіцца.

Напрыклад:

*Валюня... слаўная мая... скажы ты мне што-небудзь, га?.. Скажы... (Я.Брыль).*

*І там... на дне... цвілі лілеі ў багне вечнасці... (М.Багдановіч).*

*Згубілі вербы каляровасць, а там снягі... снягі... снягі... (П.Трус).*

14. Перад шматкроп'ем можа ставіцца двукроп'е ці коска, калі ёсць неабходнасць паказаць пералік цытат, якія прыводзяцца не поўнасцю.

Напрыклад:

*У тэлеграмах паведамлялася: ... ваенны пераварот у Грэцыі, рабочыя ў Францыі адмовіліся разгружасць судны з ваеннымі грузамі...*

15. Калі ў пачатку або ў канцы цытаты (тое ж адносіцца і да простай мовы) сустракаюцца ўнутранае і знешняе двукосці, то ў друкаваным тэксле яны павінны адрознівацца паміж сабой малюнкам (так званыя «елачкі» і «лапкі»), прычым знешняе двукосце не павінна апускацца.

Напрыклад:

*Анатоль Анікейчык пісаў пра помнік Янку Купалу ў Аўраў-парку: «У аснову ідэі гэтага помніка я паклаў Купалаўскі верш “Брату на чужыне”».*

**Паслядоўнасць знакаў прыпынку пры спасылках:**

§ 66. Правілы паслядоўнасці знакаў прыпынку пры спасылках

1. Коска, кропка з коскай, двукроп’е і кропка ставяцца пасля лічбы або зорачкі, якія з’яўляюцца знакамі-паказальнікамі спасылкі (каб указаць, што спасылка адносіцца да пэўнага слова ці групы слоў): ...<sup>1</sup>, або ...<sup>2</sup>; або ...\*: або ...\*\*.

2. Пытальнік, клічнік, шматкроп’е і двукоссе ставяцца перад знакам спасылкі (лічбай ці зорачкай): ...?<sup>1</sup> або ...!<sup>2</sup> або ...»\*.

3. Пасля знака спасылкі (лічбы ці зорачкі), які размешчаны за двукоссем, кропка захоўваецца: ...»<sup>1</sup>. або ...»\*\*.

Вячеслав Жегуло